

6382

Пролетары ўсіх краёў, злучайцеся!



МАЛАДНЯК

Літаратурна - мастацкая і грамадзка-
політычна часопісь—орган Ц. Б. Усе-
беларускага аб'яднання пісьменьнікаў
і поэтаў „Маладняк“

— ПАД РЭДАКЦЫЯЙ —

П. Галавача, А. Звонака, В. Каваля, Я. Ліманоўскага, А. Моркаўкі.

Год выданья шосты

Сшытак дзясятый
ВЕРАСЕНЬ

XVIII

7437

ВЫДАВЕЦТВА ЦК ЛКСМБ „ЧЫРВОНАЯ ЗЪМЕНА“
МЕНСК — 1928



1-ая друкарня Беларускага
Дзяржаўнага Выдавецтва.
Галоўлітбел № 2036.
У ліку 1.000 экз.
Заказ № 3.233.

Алесь Звонак

З а г а й

(поэма)

I

У с т у п

Мой край задуменны
пад шолах палёў,
Пад грохат
гранітных громаў
Ты поступам цвёрдым
праз буры ішоў,
І дзеш
праз кіпучыя стромы.

Я вухам прынік
да зямлі,
да сырой,
І ўздрыг твайго сэруца
пачуў я...
Тады, калі раньне,
прыжмурыйшы скронь
Свежасцю цела съвідрое.

Далёкае водгульле
бур-навальніц
І дзён адшумеўших
навала
Мне мірсыцца
ў гэтым уздрыгу зямлі,
Ўспамінаў паўстаўшаю хвалій.

І гэта ня хваля,
ня плынъ,
гэта шторм,
Што крышыць карабель
у шчэпы,
І толькі бушуе стыхіяй
прастор,
Зъмитаочы ўсё
дашчэнту.

Так плынъю нястрымнай
прабеглі гады
І зыніклі,
як зынічка ў тумане,
А ў поступе съмелым
сталёвай хады
Другія паўсталі,
паўстануць.

Ўсё роўна, ці людзі,
ці віхар падзей —
Нязьбежная гэтая зъява,
Як дзень замяняе
інакшы дзень,
Так новае сонечней зъяе.

І рад я сачыць,
як на плыні гадоў
Плывуць караблі
і... крыгі...
Адны дасягаюць
сваіх берагоў,
Другіх-жа
хвалі укрыюць...

І часта,
як сон не заплюшчвае воч,
Таемнай начною парою
Ў бясконцую,
сумную,
доўгую нач
Прыходзяць мае гэроі.

Я з імі душою
такою парой,
Як здань—
у такія хвіліны —
Загай задуменны
стаіць прада мной,
Ўсьміхаеща ветла Галіна...

II

Пачатак канца

— Думы, думы! Чайкамі увысь
Ня плывеце!
Адлятае ўсё, як журавы
Ў гэтым съвеце...

Белых крыльляў лёгкапёры шум
Заціхае...
Ня трывожце думанькі душу
Нясыціханна!..

Прашумела шчасьце, як вясна,
Празьвінела...
І сумуе дзеўчына адна
Ў садзе белым...

Нахіліушки голаў ружы куст
Шэпча дзіўна...
І рассыпаў вечар на пяску
Рос рубіны...

Ў садзе гэткай дзіўнаю парой
Песьня гасьне:
— Дзе ты?

Дзе ты?

Дзе ты сокал мой?

Сокал ясны...

Можа крыльлі сокал паламаў?..
Можа згінуў?
Мусіць гэта вечар нашаптаў
Сум Галіне?..

Ходзіць, ходзіць дзеўчына адна
— Эгінь ты, суму!
Калыхае душу вір-вясна
Бабным шумам.

І надзеям ў думах ня цьвісьці,
Яны гаснуць...
— Ой, ня скора мусіць прыляціць
Сокал ясны.

Можа крыльлі сокал паламаў?
Можа згінуў?..
... Дзіўны вечар многа нашаптаў
Дум Галіне...

* * *

Радзее ймгла над краем скроўзь
І буры заціхаюць...
У дыямэнтах ранніх рос
Ўстае зямля другая...

Ў прасторы выйдзі, стань, пастой...
Даівіся пекнатою:
Як белы месяц над ракой
Плыве ў нямым спакою...

І калі здолен адчуваць
Адчуй усёй душою
Зямлі нязъмернасць харства,
Веліч яе спакою...

Над галавою Млечны Шлях
І зорай мірыяды.
І дыша соладка зямля,
Нясе тугую радасць...

У хваляваньнях гэтых дэён
У шуме нясьціханым: —
Вясны чароўны перазвон,
Пачуцьцяў бунт-паўстаньне...

Маўчыць прастор... У далях гром,
 Як водгаласак дальні...
 Жыцьцём ахоплены суздром
 Ня ўспомніш год нядайніх...

І той-жа вуліц вечны рух,
 І той-жа шумны горад.
 Страпілы, нібы сотні рук,
 З размаху ўскінуў ўгору...

І працы тут другі размах,
 І песня тут другая,
 Але чамусьці тут няма
 Таварыша Загая?..

* * *

За вакном шапочацца маліньнік,
 У вакне сумуе ў белым хтосьці...
 Зачапіўся месяц за галінку
 І гушкаецца між дрэў ў лістоце...

Уздыхае вецер так задумна,
 Так ўздыхае дзеўчына па любым...
 — Ад чаго ў вакне, дзяўчына, сумна
 Ты глядзіш і ўздрыгіваюць губы?

Ці спытаўся хто так, ці здалося? —
 Толькі сад за вокнамі шапоча
 І цалуе дзеўчынне валосьце
 Повеў ціхі бэзавае ночы...

У дзяўчыны думы, думы, думы...
 І нічым тых думак не разгоніш...
 Абнімае вішню маладую
 Каля плоту клён такі зялёны...

Ў гэты вечар юны і ўкаханы
 Ты, дзяўчына, сумная чамусьці?
 Нават садам пройдзеш—нібы п'яны,
 Цалавацца лезе кожны кусьцік...

— Расчыні-ж, дзяўчына, сваю тайну
 І адразу сэрцу лёгка стане...
 Шапатнуў вятрыска за кустамі
 І растаў у срэбраным тумане...

Так... Не заўжды лёгка так адчыніш
 У душу дзяўчыніную дзъверы...

· · · · ·
 А чакала кожны дзень дзяўчына
 Весткі ад Загая Ўладзімера...

* * *

Лісткі з запісной кніжкі Загая

... Так кожны дзень,
 І неяк вось ня верыща,
 Што я—дзе стәп,
 Дзе чайкі ды кавыль,
 Дзе ночы ўсходня
 Так ціха, ціха съцелюща
 І пахам бэзавым
 Ня хмеляць галавы...

Зусім адзін—
 Ні сябра, ні таварыша...
 Сяброў сваіх
 Я лёгка пагубляў...
 Адны
 яшчэ ў бойках пагубляліся,
 З другімі
 мабыць розны шлях...

І сам ня ведаю,
 Чаму я так далёка?
 Чаго я ўцёк
 І ад каго, зачым?
 — Я ад сябе ўцякаў,
 Да гэта так ня лёгка. —
 Ад самаго сябе
 Ніколі не ўцячы.

За мной як цені
 Ўсюды мае думы...
 І шкода,
 Што „яе“ са мной няма...
 Я ўцёк ад лаянкі,
 Таварышоў і шуму,
 Ды толькі й тут
 Спакой не атрымаў...

Канечне, там,
 У горадзе, ня лепей,
 За шмат сяброў, жанчын, віна...
 А тут:
Цягаюся адзін па стэпу,
 А стэпаў шыры—
 Вокам не абняць.

Ах, добра як!
 І дышыцца так вольна,
 Аж хочацца канём съязным ірзацъ.
 І майго сэрца
 Больш ня тоchyцъ боль мне
 І асядае прыкрасыці іржа.

І часта я
 Галіну ўспамінаю,
 Ды рассказаць аб ёй
 Няма каму...
 Хто ведае—
 Быць можа йшчэ спаткаем
 Мы з ёю разам
 Гэтую-ж зіму.

... Гляджу ў задуме
 Як над стэпам чайкі
 Як-бы спалоханыя, кідаюцца ўніз...
 Са мной сябруюць тут
 Смаркатыя малайкі¹⁾
 І разам п'юць
 Са мной кумыс...

¹⁾ Малайка—пабашкірску хлопчык.



У нас я піў
 Гарәлку ў рэстаранах
 І падпіраў ўначы
 Плячыма кожны дом,
 А тут ваду қрынічную з кунгану,
 Што папрашу ў башкіркі маладой.

І гэтак съмешна
 Вочы яе ўспыхнуць,
 Калі скажу:
 „Рахмэт, якшы кізэм!“¹⁾
 Ах, сэрца, сэрца
 Юнае дзявочае,
 Яно усюды ружамі цвіце!

І съмешна йшчэ,
 Як на кашму башкіры
 Паставаць прости рускі самавар...
 ... Даўно дацьмелі
 Стәпавыя шыры
 І з небам зyllілася
 У цемразі трава...

Вот съмешна!—
 Гэту дзіўную гармоню,
 Што ста поэтам
 Трэба абсьпіваць,
 Парушыў меднаю сваёй фізыономіяй
 Вялікі, слайны рускі самавар...

... Дзень, як джыгіт,
 На плечы бурку ўскінуў
 І зынік ў бязбрэжжы
 Ў вечаровай ймgle...
 Я зачарованы стаю хвіліну...
 І вось—далей:

Над травамі клубіцца дымам
 Халодны вячэрні туман...
 Прыгожа: як вечар абыме
 Зямлю маладую ўпацьмах.

¹⁾ „Рахмэт, якшы кізэм”—пабашкірску: „дзякую, прыгожая дзяўчына“.

Тады я выходжу на ганак
І доўга ў раздум'і стаю,
А стэпы бялеюць ў туманах,
Ды шэрыя цені снуюць.

Такою прыгожай парою
Спакоен і рад я ўсяму.
Ўсьміхаюся ветла каровам
І нават настрою свайму.

Глыбокую думаю думу,
Ласкаючы поглядам ноч,
Далёка ад вулічных шумаў,
Ў далёкай краіне съязпной.

І сам я ня знаю... Чамусьці
Здаецца мне шорхат съязпны
Далёкай лясной Беларусьсю
І говарам пушчаў лясных.

І добра, што вокал нікога
І ўмгла прад вачымі скрозвы...
Профіль знаёмы і строгі
Мне роіцца ў цемры начной...

Стаю я такі ціхамірны,—
Нішто ня трывожыць души.
Паталі былога ўспаміны
Ў нямую бяскрайнюю шыр.

Пляюць на дварэ башкіраты—
(Нязвычная музыка слоў!..)
Здаецца мне: нашы дзеяўчаты
Вядуць карагод за сялом...

Падходжу: гарэзныя твары
Э іскрыста-касымі вачмі
Съмлюцца з маіх акуляраў
І з слоў нячуваных маіх.

Ах, шыры, пахучыя шыры!
І мяккасцьці усходніх начэй
Задумнай стэповай Башкірый
Пад іскрамі зорных съячэй.

І месяц тут больш нейкі срэбны
 І ночы тут неяк цямней.
 Стаяу я такі непатрэбны
 У гэтай чужой старане. *

Задумаўся... На'т ня прыкмеціў,
 Што поплеч са мной гаспадар—
 Прыгожы, у чорным бэшмэде,
 З усьмешкай глядзіць мне у твар.

... Сядзім мы пад зорачным небам
 Ня знаю чаму я так рад...

— Скажы ты мне, Усман, што-небудаў
 Пра ваш незнаёмы мне край!

І слухаю я нібы казку
 Пра гэтую дзіўную быль...
 Ўжо зоры пачнуць скора гаснуць,
 Рассыпаўшы срэбрани пыл...

Ды ў ранішнім сінім прасьвеце
 Пакажуцца скрэзъ туманы
 Вяршыні старых мінарэтаў
 І далі прастораў съцяпных.

Ах, шыры, пахучыя шыры,
 Прыгожасць усходніх начэй
 Задумнай стэповай Башкірый
 Пад іскрамі зорных съвячэй!

Пара канчаць—
 Зусім загаманіўся.
 Ужо туман
 Паслаў над стэпам дым...
 Галіны вобраз
 Ўчора мне прысьніўся,
 І вобраз гэты—
 Уваччу майм.

І сумна мне,
 Што мы цяпер ня разам,
 Што наша прошлана
 Патала, бы ў туман...
 „Я не знал, что любовь зараза
 Я не знал, что любовь чума“...

І ад яе
 Я так цяпер далёка,
 Як здань, яна
 Зъяўляеща ўначы...
 Я ад сябе уцёк,
 Ды гэта так ня лёгка:—
 Ад самаго сябе
 Ніколі не ўцячы...

Я пакахаў
 Красу прастораў дэікіх
 І волю вольную,
 Як тут...
 Але у нас
 Цвіце даўно гваздзіка
 І ружы ап'янняюча цвітуць...

Я спадзяюся ўсё-ж,
 Што ўбачымся мы скора.
 Мо будзем зноў,
 Як колісъ, маладымі...
 Хоць адзьвінеўшае
 Так гучна не паўторыш...
 Канчаю...

Уладзімер.

III

КАВАЛАЧКІ МІНУЛАГА

Гэта дні звар'яцелі...

Над глухой слабодкай на ускрайніе
 Завадзкія трубы ня дымяць.
 Там, дзе колісці съпявалі „Барыню“,
 Ўспамінаеца чыясці „маць“.

Съвішча вецер глоткаю асіплай,
 Дні над горадам, як вараньнё,
 Кружашца над хатамі пахілымі
 Цяжкім і кашмарным сном...

О, нявыказанай болі горач!
 Зірк злавесны згаладаўшых воч!
 Глуха ўздрыгвае увечар горад,
 Спатыкаючы з трывогай ноч.

Съпевам не хвалюецца ускраіна,
 Хаты нахіліся к зямлі,
 І гучыць трагічна-нязвычайна
 Ветру бяспрытульнага усхліп.

Съцены хмурацца халодна, жорстка,
 І плююцца стрэхі на панэль...
 Горад з больлю нявыказна-гострай
 Забываецца ў трывожным съне.

Каб назаўтра зноў з каменнай больлю
 Кінуць ў вуліцы трывожны стогн...
 Хцівым зъверам выглядае голад
 З вышчараных ртоў-вакон.

Дом на ўскраіне адзін пануры,
 Вокны выбіты, скасіліся вуглы,
 Толькі дах жалезны бровы хмурыць,
 Ўспамінае, мусіць, аб былим.

Тут калісці у Зымітра Загая
 Гадаваўся непакорны сын...
 Дом пануры век свой дажывае,
 Яму вецер навявае сны...

А далей:—каменная грамада—
 Горад горды ў гранены граніт,
 Скругат вуліц кідае з пагардай
 Ў ашалелый натоўпы-дні.

І ля кожнай паршывенъкай крамы
 Чарга чалавек у сто.
 І увечар і ў мутнае раньне
 Голад прыкоўвае: стой!

Гэта сон, гэта быль і небыль
 Брэдавых чорных дзён.
 Фунт звычайнага хлеба,
 Звычайных рублёў—мільён.

Гэта дні, гэта дні звар'яцелі
 І імчацца шалёна кудысь...
 Ў гэтым скогаце дзікіх мяцеліц
 Пагубляліся съдзежкі й съяды.

Хтосьці некаму
 слаў праклёны
 За пажары, за съмерць і кроў
 І кудысьці плылі эшалёны
 Пад чыгунны калёсны гром.

І нахмурыўся грозна горад
 Прад нябачаным віхрам падзеі.
 Шэрый вуліцы гнеўны говор
 Ня съціхае ні ўноч ні ўдзень.

Закружыліся дні і людзі,
 Завярцеўся бурамі час...
 Дзён такіх ніхто не забудзе,
 Дні такія бываюць раз.

І маліўся і плакаў хтосьці
 Ды збавенія съцішком чакаў.
 Жываты патаналі ў кагосьці
 І пужала да съмерці ЧК.

Пацяшайся, съпявай і съмейся,
 Пролетарыяў босая голі!
 Рві цішыню песняй,
 Заглушаючи голаду боль!

Вылазь з глухіх сутарэнняў!
 Вылазь з разгніўшых халуп!
 Услайлій вялікае вызваленіе,
 Напоеную крыўёй зямлю!

Вуліцы, плошчы, бульвары
 Глытайце натоўпы людзей!—
 Над краем золак пажараў
 І новы ўстасе дзень.

Зялёны домік

Над рэчкаю домік зялёны
Абвіты плюшчом вакол.
Ня зрушыць нішто задумённы
Звычайны яго спакой.

Калісъці чыноўнік нейкі
Яго збудаваў тут,
Гадамі зьбіраў капейкі,
Каб гэты стварыць „уют“.

Бывала: съцямнеюць далі—
У хаце і шум і звон,
І несьліся гукі роялю
З расчыненых вакон.

То значыць: няма чыноўніка,
То значыць: спраўляецца баль.
І толькі съціхалі апоўначы
Песьні, съмех, рояль...

Чыноўнік? — Нічога ня бачыў ён,
Ня меў ён ухваткі такой.
Сучасны Акакій Акакіевіч
Любіў цішыню і спакой.

Любіў ён мәлёдыі Глінкі,
І Бальмонта модны „стих“...
А дочка расла, як былінка,
У сям'і, як сярод чужых.

Дзяціства—гады залатыя!
Маленства—ружовы цвёт!
Харошыя годы такія
Які абмалюе поэт?

Упартыя чорныя кудры
Умелі падчас не адно—
Украсыці „маміну“ пудру
І пудрыць гадзіну нос...

Такая жыцьцёвая школа
 Праходзіца дэіцем штодзень
 — Бяз „папы“ у „мамачкі“ „Коля“,
 А з „папай“ у „мамы“ мігрэнь...

А дні журавамі увосень
 Плылі, і плылі, і плылі...
 І часта у „мамачкі“ госьці
 Съмяяліся, пелі, пілі...

І „папа“ вярнуўся аднойчы
 (Чакалі-ж назаутра яго),
 У „мамінай“ спальні уночы
 Гарэў ледзь прыкметна агонь.

І, мабыць, зявіўся няўпору
 Парушыць салодкую ноч.
 Пакінуўшы гонар і шпоры,
 Паручык удёк праз вакно...

Жыцьцё не паўторыцца двойчы,
 Ня вернеш шчасльвых гадоў...
 Чыноўнік застрэліўся ўночы,
 І эмоўк на паўмесяца дом.

Ня доўга трывожыла гора
 Парушаны ў доме спакой...
 Вярнуўся паручык скора
 І стала ўдава не ўдавой.

Гады, нібы крыгі ў разводзьдзі,
 Плывуць веснавою парой...
 Забралі ў шаснаццатым годзе
 Паручыка Колю на фронт...

І ціха зрабілася ў доме,
 Хоць вокал жыцьцё, як съмерч,
 Хоць дзесяці ў гарматавым громе
 Лунала нязьбежная съмерць...

Праходзіца жыцьцё гэтак проста,
 Ня ўбачыш юнацкай парой...
 Дзяўчынка—щумлівы падростак
 З кудравай такой галавой.

У доме ёй цесна і вузка...
 І маці, ці трэба ці не,
 Гаворыць з дачкой пафранцуску
 Аб правілах „сьвецкіх“ манер.

— Ax, ну іх, матуля, манеры!
 Цяперака не да манер...
 Зрабіла-б „матуля“ істэрыйку
 Да дочка — не афіцээр.

Свавольная дочка такая,—
 Ёй не пакажаш шляхоў,
 Даў прыкладу ёй не пакажаш—
 Замнога у „мамы“ грахоў...

А дзесяці акопы, пажары,
 Вайна ня съціхала гримець,
 І тысячи тысяч ахвяраў,
 І мора крыўі і съмердзь...

Ў Расіі хапала салдатаў,
 Трупамі слалі дол.
 Дзесяці далёка ў Карпатах
 Загінуў паручык Коля.

І вось нечакана у лютым
 На вуліцах крык, як гром:
 — „Няхай жыве
 рэ-ва-лю-цы-я!
 І вызвалены народ!“

На вуліцах гораду віхар,
 Прамоў палаючых град,
 А ў дому зялёнym ціха...
 За вокнамі ў шэрані сад...

Дачка прападае днямі
 У хвалях натоўпаў людзей,
 І моліцца маці начамі:
 — „Божа, збавенъне дзе?“

Ракоча няспынна вуліца
 Тысячай глотак зараз,
 І ў рокаце бура чуецца
 І меркне прад бурай зара.

— Якая такая воля?
 — Хапала раней такой!
 — Ізноў усялякая сволач
 Груганом над галавой?

Ўсё так-жа ішлі эшалёны
 Пад лівень гарачы сьвінца,
 А хтосьці крычаў натхнёна:
 „Вайна
 да пабеднага
 канца!“

А горад скаліўся злосна
 Зубамі жалезных стрэх
 Ды чуёся здалёку грозны
 Гарматаў грымучы съмех...

Спакойна ў зялёным dome,
 Жыцьцём абмінуты ён,
 І сънць, аб чым, невядома,
 Ў трывожныя ночы сон.

За вокнамі вецер з поўдню
 Цалуе пальцы галін...
 Сумуе дзяўчына штодзень,
 А звалі дзяўчыну—

Галіна.

Кастрычнік

О, горад! Шумі натоўпамі!
 Рэкі іх на плошчах сальлюцца,
 Абграхочаны агнём віントоўкам
 Спатыкай
 Вялікую Рэвалюцыю!



Авеяны съцягаў веяньнем,
 Ахрышчаны агнём пажаравым,
 Вітай вялікае вызваленне,
 Дзён нячуваных зарава!

О, горад! Зывіні марсэльезамі!
 Грахачы слоў вадаспадамі,
 Учора агнём жалезавым
 Асьвістаны на барыкадах.

О, „Русь вялікая“! Даё ты?
 У завеях? Сынягох? Пажарах?
 Усюды ячэйкі, саветы,
 Бальшавікі і камісары...

Так сарваўшы вякоў аковы,
 Палыхнуўшая новым съветам,
 У муках цяжару шматвяковага
 Радзілася

Рэспубліка Саветаў.

(Працяг будзе)

Васіль Каваль

Наўздагон за доляю

Вёску звалі Дзяругамі.

Спрадвеку насіла яна такую дзіўную назву. Ніхто нават са старых людзей ня ведае адкуль яна пашла, дый нікому дужа ня цікава распытвацца. (Бедная, нязграбная). Толькі малы школьнік бывае спытаецца ў дзеда, седзячы на прызыбе:—Дзед, а дзед?—Га? Што?—Чаму гэта нашу вёску так завуць?—Дзед сыпіну пачэша і адкажа:—Хто-ж яго ведае?—Не задаволіцца малы:—Як-жа так—у нас Дзяругі, у суседній Маслакі; адкуль яно ўсё?—Ат, прывязаўся. Ну, скажам, павесіла баба на плот сушыць дзяругуту, ішоў міма чалавек і сказаў: „Няхай гэта вёска будзе Дзяругамі“.

Так і прывыклі ўсе к гэтаму.

За ваколіцай голасна і нудна шуміць лес. Каля гумён тырчаць копы неабмалочанага збожжа. Рэчкі блізка зусім няма. Бабы палотны ўлетку беляць у сажалках, а ўвесень у іх мочуць пяньку (дый сажалак таکіх мала). Таму ў Дзяругах чиста выбеленага палатна няма—адна пасканьніна, а з той пянькі зробленыя хамуты, падузы і лейцы заўсёды парваныя.

З даўных-даўно паміж мужчынамі і бабамі вядуцца ў Дзяругах спрэчкі, згадкі, бойкі; свараница яны ў сваёй хаце, свараница не-калькі двароў разам, а то ў сівяты дзень і ѥлай вёскаю. Тады пачынаецца гвалт, крык. Заўсёды ціхая вёска ўяўляе тады кірмаш у самы ўрачысты дзень. Тут ня прымаюць удзелу толькі маладыя хлопцы з дзяўчатамі... Яшчэ больш разьюшыліся мужыкі, калі ў часы завірухі, пасьля вайны, дайшла вестка, што бабам дано раўнапраўе. Зразумелі мужчыны гэта пасвойму, што бабам дадзена поўнае права над мужчынамі і пачалі адстойваць яго.

Дасужы хлапец Гаўрыла—адзін гарманісты на ўсю вёску, што граў па нядзелях на вячорках, а перад жнівом і калядамі вясельлі,— склаў пра гэта шмат прыпевак, якія і расьпіваліся ў сівятошны дзень пад гармонік.

Самай вясёлаю парой было лета, калі добра і ѿпла гуляць на вуліцы і ў лесе, як пачне налівачца збожжа.

Увосень пачнуцца дажджы, затопяць усю вуліцу. Павесяць людзі на платы вязкі сухіх лык, пралежаных некалькі год, каб сплесцьці з іх лапці. Яшчэ больш павялічыцца балота за вёскаю— і ні прайсьці праз яго, ні праехаць у сяло ці ў мястэчка.

Ваўкі пачынаюць выць, брадзіць па полю, цягаць з хлявоў сказіну...

Такое яно жыцьцё...

* * *

Засыпада зіма сънегам, гурбы падраўняла са стрэхамі. Каб выйсьці к суседу ці даць корму жывёле, трэба лапатаю раскапаць съцежку. Гуляе мяцеліца па полю, гуляе і съвішча па глухім лесе, гудзіць разам з галоднымі ваўкамі, наводзячы жудасць і холад.

За балотам—лес, за лесам—мястэчка, а адтуль на машине едуць у горад...

Вось па гэтай самай дарозе, у мяцеліцу, прыехала пад вечар з гораду падвода і застанавілася каля першай хаты—невялічкай і трохі пахіснутай набак.

Праз мёрзлае вакно глянуў з хаты гаспадар—Кузьма Дрозд; ён зьдзівіўся таму, што людзі ездзяць у такую хуртавіну, і паклікаў жонку.

— Хіма, паглядзі-тка ты, ці не спазнаеш, можа, хто прыехаў...

Хіма кінула ў калыску дзіцё, прахукала ў вакне і ўбачыла: кругціць на вуліцы мяцеліца, вылезла з саней незнамая жанчына, вось ідзе к ім у хату. У сенцах абтрасае сънег. Пераступіла парог, ізноў пастукала цяжкімі мужчынскімі ботамі. Прывіталася, потым спытала:

— Ці ня можна ў вас будзе пагрэшца?

Хіма кінулася к лаўды, ачысьціла месца і папрасіла:

— Грэйцеся, грэйцеся, калі ласка...

Жанчына скінула з сябе верхнюю хустку, палахыла на лаўку нечым туга набітую скураную сумку і прайшлася па хаце. З-пад полу глянула на яе маладое цялё на тонкіх і дрыжачых ногах, забляю ягнёнак. Яна з цікавасцю аглядзела ўсю хату: тро малень-кіх вакны, старая падлога, на покуце тро чорных абразы, завешаныя парыжэлымі набожнікамі. Падышла к печы і стала грэць руکі...

Кузьма плёў пахлапні, спадлоб'я пазіраочы на чужую, ня насскую, прыбраную ў гарадzkую адзежу, жанчыну. Двое замурзаных дзяцей, павіснуўшы на печы, глядзелі за кожным яе рухам.

Калышучы дзіцё, Хіма заўважыла, што твар у жанчыны нема-
лады, добры і нейкі строгі. Хацелася з ёю пагаварыць, але чужая
яна... Прыехала, ну—і няхай!

Потым цікавасць вырасла.

- Адкуль-жа вы самі будзеце?
- З гораду я прыехала.
- Куды-ж так далёка ды яшчэ ў такую завіруху?
- К вам прыехала. У вашу вёску...

— К нам?—перапытала Хіма і зьдзівілася.—К нам дык ужо
даўно ніхто не прыяжджае. Пасяліся во' ў балоце. Улетку з гразі
ня вылезеш, узімку ў лесе заблудзіш. Так яно... А чаго-ж вы к нам?..

Грэючы руکі ля печы, яна сказала:

- Хачу сход жанчын сабраць. Пагутарыць з вамі... Раска-
заць вам—што і як дзеецца на съвеце, паглядзець на ваша жыцьцё...

Хіма неяк усхвалявана паклала дзіцё і валасы на галаве па-
правіла, вылезшыя з-пад хусткі. І голас яе здаўся гарадзкой жан-
чыне мяккім і цёплым.

- Што вы прыехалі к нам—дзякуем за гэта. А жыцьцё наша—
якое яно жыцьцё? Дрэннае...

Кузьма апрануўся і, кульгаючы, вышаў з хаты. Хіма падумала,
што пойдзе ён к суседзям і раскажа розных нябыліц аб прыехаўшай.

— Гэта-ж,—сказала яна,—прышоў з вайны калекам. Ну й нага-
равалася я з-за яго. Усю работу на плячах нясла—і бабскую і муж-
чынскую, а тут яшчэ дзеці малыя... Дык і цяпер, калі нянасьце, ба-
ліць нага і з печы не зълязае. Дрэнны ён работнік...

На вуліцы мяцеліца ўсё больш віхурыла, стукаючы ў вонкі,
жаласна і тонка выла ў коміне...

- Як-жа завуць вас?

— Ліда Пятроўна,—адказала жанчына і села на палу побач.—
А як вас?

Хіма сказала і к гэтай жанчыне адчула такую блізкасць, што
вось яны ўжо даўно знаёмы, так блізкі, як сястра з сястрою. Можна
аб усім пагаварыць, можна парадзіцца...

- А гэта вашы дзеткі?

— Mae. Раствуць во, дзякаваць богу. Старэйшаму сёмы гадок
пашоў.—І Хіма, гледзячы на дзяцей, усыміхнулася і ўздыхнула.—
Сёння ўжо вам ня прыдзецца нікога сабраць. Пераначуеце ў нас,
а заўтра ўдзенъ можа што й выйдзе...

Зусім цёмна ў хаце.

Хіма запаліла газынічку, якая слаба асьвяціла пярэднюю съязнину
Прышоў Кузьма, залез на печ і ў хуткім часе захрап. Пры жоўтым

святле селі дэ́зве жанчыны насупраць; падвой мяцеліцы гаварылі пра жаночую долю. (Цяжкая... У жыцьці ня ладзіцца. Сілы не хапае. Чаго шукаць, дзе шукаць?.. А жыць лепей хochaцца...).

Ліда Пятроўна пагладзіла расчырванелую ад марозу шчаку і ціхім голасам, баючыся, каб не набудзіць дзяцей, стала апавядаць аб сабе:

— Жыла я ў вёсцы. Беднасьць была. Э шаснаццаці год пачала працаўцаць у горадзе на сернікавай фабрыцы. Дужа цяжка прыходзілася. Прайшла вайна, стала рэволюцыя. Адусюль павеяла новым, і я прышла к новаму. Навучылася ў беднасьці змагацца за сваё права і цаніць пасвайму шчасце. Здабыла я пісьменнасьць, як-бы новы съвет адчыніўся перада мною. Кніжкі чытала, прывучылася да газэтаў. Працуеш і ўсё табе ясна, ўсё ты бачыш. Залічылі мяне ў партыю. Вышла я замуж за свайго-ж рабочага. Потым—у восемнаццатым годзе забілі яго бандыты, а я засталася з малым сынам... І почала я з таго часу шукаць сваю долю ў працы, пры якой ўсё забываеш, а ляжаш эмoranая ўначы—радасна за прароблены дзень...

Слухала Хіма, раўняла сваё жыцьцё, і вочы ў яе былі мутнымі ад няпрошаных сълёз.

Ліда Пятроўна дастала кніжкі—былі яны розныя—белыя, сінія. І што ў іх такое напісана? Вось яна стала чытаць, водзячы пальцам па радкох, а Хіма яшчэй ніжэй нахілілася над кніжкаю і над слаба гарэўшай газынічкаю. Святло ў хаце жоўтае, радкі на белай паперы чорныя, а слова там, як птушкі: то высокі ўзьлятаюць яны, то кружацца-кружацца, б'юцца чорнымі крыльямі аб съцены, напаўняючы хату шумам, то ізноў апускаюцца на зямлю. Яшчэ мяцеліца за вакном—шу-гу, шу-гу! і Хіме ўсё гэта на сэрца лажыцца і здаецца:

— Жыла яна дрэнна, цяжка. Усё марыла—калі тое лепшае будзе? Калі яно прыдзе? А вось знайшоўся нейкі чалавек, апісаў ўсё жыцьцё, усю праўду. Так яно—жыцьцё! Клічуць тыя слова некуды ўперад. Ад-жа можна скінуць з плечаў цяжар, які душыць. Можна! І дзівіцца Хіма:

— Як тут добра ўсё сказана...

Паслала на лаўцы госьці пасыцелю, патушыла святло і ўсё не могла супакоіцца ад нахлынуўшых думак...

Усю ноч у коміне вецер плакаў, за комінам сьпіваў цвыркун, пад палом бляялі ягняты. Здавалася Хіме, што плача-надрываецца ў калысцы дзіцё. А можа яе доля?

* * *

Толькі што пеўні прасьпявалі, устала Хіма, памылася, у прыцемку, ля печы, склаўшы на грудзёх руکі, як і кожны дзень, памалілася; толькі на гэты раз мала і скора.

Села за грэбені, і за грэбенем віліся думкі ніткамі з верацяна.
„Няхай яна лепей пасыпіць, а то прытамілася з дарогі“.

А гарадзкой жанчыне чуўся скрэзъ сон няпрывычны шум верацяна, і думалася ёй:

— Ой, колькі працы патрэбна—упартай, шырокай...

Перад раннем Хіма запаліла печ. Затрашчэлі весела сухія дровы, пасыпаліся іскры. У гэты час абудзілася Пятроўна. (Абуўся Кузьма, паехаў у лес па дровы). Чысьціла Хіма бульбу, прымывала яе ў вядры і радзіла:

— Пакуль тое ды сёе, ідзіце вы к нашай настаўніцы. Маладая яна ў нас. Першы год як прыехала. Ніхто ўперад дзяцей не хацеў пускаць: чаму яна, кажуць, навучыць. Мужыкі ў нас ня зусім прыветныя—калупаюцца толькі ў зямлі і ўсё... Вось пойдзеце ў школу, а там я скажу бабам, няхай зьбіраюцца.

Хіма зрабіла сънеданьне. Запрасіла Пятроўну...

На двары прыцішылася пагода, нават сонца косымі праменінамі адбілася праз вакно і сънег быў мяккім...

Ліда Пятроўна выняла некалькі кніжак, што ўнаучы чыталі, і дала Хіме.

— Дзякую вам,—узрадвалася тая.—Толькі ня ведаю, як-жа чытаць буду. Ня дужа я... Умела некалі... дзівле зімы вучылася...

Жанчына пашла. Хіма прытна паглядзела на кніжкі, пашуршэла паперамі, прачытаала на вокладцы па складох назву і паклала на паліцу.

І ўжо засланяючы печ, успомніла ўчарашию гаворку ўнаучы аб жаночай долі. А разам з гэтым завязалася другое—як быў Кузьма на вайне, трох гады вяла сама гаспадарку: арала, касіла, маладзіла, здабывала хлеб, гадавала дзяцей. А якую ўпартасць і сілу трэба мець было, каб справіцца з усім?

Пабудзіла дзяцей, меншых двух памыла, дала есьці і, апрануўшы кажух, павязаўшы галаву хусткаю, вышла на вуліцу.

Пастукала ў шыбу вакна суседа Навума.

— Агатка, выйдзі.

— Зараз!—пачулася з хаты і праз хвіліну выбегла дзячына.

— Вось што, Агатка, сходзі ты ды скажы бабам, няхай зьбіраюцца зараз-жа ў школу.

— Навошта?

— А скажы, што прыехала з гораду кабета. Хоча гаманіць аб наших спрахах.

— Добра. Я схаджу.

І пабегла ў адзін канец вёскі, а Хіма пашла ў другі.

Падыходзіла яна к хаце, стукала ў вакно.

— Эй, цётка Домна, зъбірайся на сход.

Праз мёрзлае вакно пыталася цётка Домна:

— Га? Які сход?

— Пачуеш там... З гораду прыехала.

— Аўдуля, кідай кросны ткаць—на сход зъбірайся.

— Зараз!

— Кацярына, бяры малога ды йдзі ў школу!

— Што там такое?.. Некалі мне...

Кожная старалася распытаць і кожную брала цікаласць.
А Хіма, не зважаючы, стукала ў вакно і кричала:

— Эй, бабы, на сход!

* * *

К поўдню амаль усе бабы пакідалі работу, дзеяць мужыкам, а некаторыя малых узялі з сабою ў полы кажухоў. На ўсём вяку сваём зъбіраліся так яны першы раз, дык і пагаварыць было аб чым, бо ўсе былі ў недаўменыні. Усе гаварылі разам, съмяяліся, а дзецы пішчэлі... плакалі...

Увайшла ў хату Пятроўна з настаўніцю. Тады ўсе паселі на скамейках і ўжо ціха перашепталіся і ўсьцішалі малых.

Першая пачала гаварыць гарадзкая жанчына.

— Грамадзянкі! Прыйшла я к вам у мяцеліцу, па дрэннай дарозе, з гораду, і хачу я гаварыць з вамі аб наших жаночых інтарэсах...

Пры гэтым стала лёгкая цішыня. Усе гатовы слухаць аб сваіх інтарэсах. А якія яны?

— Думаю я,—працягвала далей жанчына, уздыхнуўшы,—думаю я, што будзеце вы слухаць мяне, бо я такая-ж сялянка, як і вы... Глухая ваша вёска, нават дарогі няма, каб праехаць у горад. Жывяць вы ў брудзе, у цемені. У зынямозе, у пакутах родзіце дзяцей.

(Пажылая кабета ўздыхнула, Домна Сымоніха, калышучы дэйшё, напівалася—а-а-а-а...).

— ...І дзецы ваши растудзь цёмнымі. Бязъмерная праца ўлетку і ўзімку, увесень і вясною надрывае жыцьцё. Б'юць вас мужыкі, сварка між вамі, і жыцьцё ваша—напрэгожа...

Пястроўна застанавілася, падумала, як-бы шукаючы слоў, а ўсе прысутныя ўпіліся вачыма, глядзелі і чакалі.

Гаварыла яна далей аб tym, як прышла незнаёмая бабам рэволюцыя. Разагнала яна, як вецер разганяе хмары, старое і адъюшашае, прагнала сваіх ворагаў. Шмат цярпелі ў той час людзі, адымлі-ж сталі яны будаваць сваё жыцьцё, сваё щасльце.—У іх была сіла...

І стала жанчына тады—чалавек, маці, работніца—роўная з усімі... А няма яшчэ, няма ў нас гэтага. Ня ўсюдыых яшчэ лічудь бабу нават за чалавека. Чаму-ж гэтак? Ды ці баба ня можа спраўіца з tym, чым і мужчына? Быў такі чалавек і звалі яго—Ленін... Вось той і гаварыў, каб жанчына ў грамадзе ішла побач з мужчынам, не адстаючи ні на крок.

Скончыла яна... Доўга сядзелі моўчкі. Ліда Пястроўна папрасіла, каб выказаліся. Ніхто не прараніў ні слова.

Устала тады з месца Хіма і, авбёўшы ўсіх вачмі, пачала. Перш не магла падабраць слоў, неяк ня прыходзілі яны ў галаву. Шмат ёсьць сказаць аб чым, але хіба ня ўмеючы скажаш за адзін раз? Гаварыла на сходках, куды хадзіла адна з жанчын, бо не давярала Кузьме ў вырашэнні грамадзкіх пытаньняў. Мужыкі ня слухалі, перабівалі, шкода было ад гэтага... Няхай будзе, як будзе!

— Бабы!—сказала яна, цярэбячы канец хусткі.—Чулі мы праўду... Дрэнна жывем, дужа дрэнна... За што трэба і за што ня трэба б'юць нас мужыкі. Бруднымі растуць нашы дзеци. Без дагляду. (Мой меншы хлопчык, як была я ў полі, нагу сабе вывіхнуў, так ён і застаўся на ўсё жыцьцё)... Вось прыехала к нам добрая жанчына, расказала, быццам у душу к нам улезла. І застаецца нам толькі адно: самім шукаць сваёй долі і ўдзельнічаць ва ўсім разам з мужчынамі. А ня будзем,—дык забудуцца зусім пра нас...

Няпрыкметна сълёзы навярнуліся...

Ціха было.

Потым гаварыла настаўніца і ўсё пра тое-ж самае... Так, яно праўда. Няпісменныя ўсе жанчыны, нават і маладыя. Усім трэба навучыцца чытаць і пісаць. А як гэта зрабіць? Увечары, у святы дзень, няхай зьбяруцца яны, бабы, у школу, а яна будзе вучыць...

А пасля ўжо, наперабой, з абурэннем, сталі скардзіцца бабы: тая на мужыка, тая на беднасць... Хлеба няма... Корму няма скучіне... Што ты зробіш?

Па вуліцы разам ішлі са школы. Пад нагамі двух дзесяткаў жанчын рыпаў сънег, уперабіўку гудзелі галасамі, і ўстрывожаныя мужыкі падазроні глядзелі з вакон...

* * *

У той-жа дзень паехала ў горад жанчына, што так узбудара-
жыла ўсіх. Хіма сказала ёй:

— Вось каб вы, Пястроўна, у нас былі, ну й нарабілі-б мы
тут: ўсіх-бы паднялі на ногі.

Кузьма скасавурыўся:

— Кінь валэндаца з гэтым. Глядзі лепш за гаспадаркаю.

Хіме шкода стала:

— Ды ці я-ж не гляджу, ці я сваёй хаце ня спрыяю. Гэта-ж усё
я трymаю ў руках.

— Цыц! — крыкнуў Кузьма і, съціснуўши кулак, гатоў быў
кінуцца.

Хіма ўзяла на рукі малога, прыступілася бліжэй да мужа,
і раптам з'явілася ў яе свая гордасць і крӯда. (Кузьма стаяў
перед ёю зусім маленъкім). Ён-жа прышоў з вайны хворым, калекаю.
Яна ў працы гэтым не папікала яго... і цяпер біцца ня дасыціся.

У балючай звянямозе сеў Кузьма за стол, апусціціўши галаву.

А Хіма гладзіла па галоўцы дзіцё так мякка і пяшчотна, што
малое съмяялася.

— Мамацка... родненъкай... пацалуй мяне... А таты я не баюся,
холь ён і сярдзіты...

І тады Кузьма, быццам страціўши сілу сваю перад жонкаю,
не чапаў яе.

А дні так-жа беглі ў вечным клопаце. Хадзіла за дзецьмі, прала
лён, і працы было столькі, што ніколі, здавалася, не пераробіш яе.

На дварэ то мяцеліца ўшла і мароз тады ў хаце, халодна ста-
навілася, то на некаторы час выглядала сонца—весялей было, дзеці
съмяяліся, лавілі жоўденъкага зайчыка на съязне і Хіма прарабавала
сьпіваць. Жыцьцё не такім цяжкім выглядала і гора ня было бяз-
выходнай госьцяй, як мякіна ў хлебе.

* * *

Добры дзень і пагодны выдаўся ў нядзелю. Хіма пакінула дзе-
цей на прыгляд Кузьму. Надзела новы андарак, агарнула кума-
нёўку. Вышла за вёску. Лёгка так. Ішла яна сънегавым полем па
пратоптанай дарозе ў сяло, што было за вярсту, каб пазычыць
у сястры бёрда—скора трэба выткаць красны чубак на восем.
З жоўтай званыніцы баўкалі на абедню... У прытворы царквы ста-
яла некалькі маладзіц, гаворачы аб tym, аб сім. Яна між іх заўва-
жыла сваю сястру і накіравалася туды. У прытворы, дзе было

халодна, паслухала гаворку сястры аб сваім жыцьці. З царквы дано-сіўся слабы голас папа і гучны, басісты дзякаў, насьпех канчаўшых абедню. У царкве, каля печкі, Хіме стала цяплей. Царква была старая, на съценах пабеленых выступіла сырасць і твары святых вылучаліся чарнатою. Вялікі абраз боскае маткі з дзіцем на руках, з пазалотаю ў сярэдзіне больш за ўсё падабаўся Хіме; калі ставіла съвetchку, дык заўсёды толькі там. Людзей было мала. На правым баку стаялі мужчыны на левым — бабы. Хіма зауважыла трох баб, якія цэлую службу прастойвалі на каленях. У гэты дзень усё зда-лося ў царкве няпрытульным, ды й не аб чым было маліцца. Хіма хадзіла ў вялікія съяткі і тады яна ведала аб чым маліцца бага-родзіцы. Вясною, каб узышла хораша ярына, увесень, каб умалот быў добры... Так стаяла яна ля печы—высокая, падняўшы галаву. Побач з ёю перашэпталася з суседкаю яе сястра, каля яе ног стаяла на каленях старая Макрына, часта хрысьцілася і шаптала. Хіма напе-рад ведала, што яна кляне свою нявестку, сулячы ёй розныя хва-робы. І сягоныя Хіме здалося гэта брыдкім. Навошта ўсё гэта богу. Яму зусім ня цікава бачыць эморшчаны съязылівы твар Макрыны, якая сама зядзе нявестку...

Макрына адбіла зразу некалькі паклонаў, ціханька ўстала з ка-ленак, пажалкавалася на сваю старасць; потым за пластом хусткі выняла медзякі. Са старастам яна паспрачала аб дарагавізьне на съвetchкі. Запаліўшы съвetchку, стала ізноў на калені, адбіла паклон і паставіла яе перад самым вялікім абразом, потым ізноў пакланілася, шапочачы нешта, і, пацалаваўшы съятому ў ногі, прышла і стала.

— І што гэта за съвет цяпер,—пачала яна жалкавацца Хіме— паднялі цану на съвetchкі. Захочаш памаліцца, ды і то не даюць...

Прайшоў з кадзілам поп, акурыў усіх пахам ладану і смалы.

— А нявестка мая, пранцы на яе!—не спыняючыся сакатала Макрына,—вось дык нявестачка, вы-ыбрала сабе! Чым далей, tym усё горш робіцца. Грызе мяне, сястрыца ты мая, цалюткі дзень. У царкву нават ня пускае схадзіць...

Хіма больш не магла вытрымать гутаркі і вышла з царквы разам з сястрою, неяк лёгка ўздыхнуўшы на марозным паветры.

Яна думала:

„Ці-ж тут можна знайсьці супакой ад свайго гора?“

І сястра гаварыла:

— Выбралася я і думаю—пабуду ў царкве, хоць пагаманю з кім. Халодна. Ня топлена, дык і хадзіць ніхто ня хоча... А мой малы ўсё хварэ нешта...

Хіма ўзяла ў сястры бёрда і пасъля палудня прышла да хаты.

* * *

Цёпла. Добра выпалена ў печы. Кузыма к суседзям пашоў курыць. Адна з малымі. І ціха... ціха... Дзеци абгарнулі хусткі, нарабілі лялек і ходзяць адзін к аднаму ў „госьці“.

Гледзячы на такую гульню дзяцей, задумалася Хіма.

... Доля!

— Дзе адшукаць яе? На якіх дарогах, на якіх съежках? Ці можа вёцер прынясе?

Не, трэба самой шукаць у сваёй хаце.

Уздагон за доляю бегчы.

І бегала і хадзіла, і ўсё не магла адшукаць...

А сама ня прыдзе.

Значыць, трэба рабіць нешта...

Прышла Агата.

— Хіма, нам-жа сягоньня трэба к настаўніцы ісьці.

— А я й забыла.

Тады ўспомніла пра сіненкія кніжачкі, што падаравала Пятроўна. Папробавалі чытаць—нічога ня выходзіць, ня ўсе літары ведаюць.

Хіма ўзяла ў палу дзіцё, большым наказала ня выходзіць з хаты.

Прышлі.

— Добры дзень!—прывіталіся яны разам з настаўніцю.

— Добры дзень! Ну, сядайце, мае вучні. Я ўжо ўсё падрыхтавала. Вось вам папера, алоўкі.

Селі. І ўсе засымляліся. Падумала Хіма:

„Якія там вучні ў сорак год? Можа гэта ўсё блазенства, можа нічога ня выйдзе“. Але супакоілася. Малому дала цацак, пасадзіла на падлозе гуляць.

— Чаму-ж яшчэ ніхто ня прыходзіць?

— Ды ня прыдуць, мусіць, усе занятыя. Самі сябе сароміць ня хочуць. Гэта-ж во я адна дурная.

Настаўніца паказвала літары, потым прабавалі напісаць іх. Аловак у руках трymаўся дрэнна. Літары выходзілі раскіракамі. І к канцу ў Хімы твар заліло потам. Калі настаўніца сказала: „Ну, на сягоньня хопіць“, у Хімы вырасла задаваленне і свая гордасць. Гэта-ж яна сьпісала ўласнай рукою цэлы ліст паперы і ўсё напісанае, як ніткі ў бёрдзе, калі тчэ красны, яна памятуе, што і к чаму. З гэтым звязалася тое, што яшчэ малая вучылася. Па складох умела чытаць. Ня так цяжка будзе перамагчы мудрасць...

Вызначылі наступны дзень для заняткаў. Задаволеная пашла, а на стале расклала прынесены лемантар, аглядзела ўсе старонкі ды вельмі захацелася здужаць усё напісанае там. Хіба ўжо так цяжка?

* * *

Цэлы месяц хадзілі вечарамі Хіма з Агатаю. Па вёсцы ўжо нядобрыя чуткі пранесціся аб гэтым, некаторыя людзі съмяяцца сталі:

- Bi-iш ты, чаго захацела баба—вучо-о-наю стаць...
- Правучыў-бы ты яе, Кузьма...
- О, қаб гэта на маю, я-б яе!..

Кузьма злаваўся, што над яго жонкаю съмяюцца. Прышоўшы дахаты, папрабаваў біць.

Не ўдалося. Жонка здалася мацнейшай.

„Няхай съмяюцца—думала Хіма—а я сваё рабіць буду”...

Заснавала кросны. Паставіла.

Застукалі набіліцы, затаралахала сукала.

Большы хлопчык цэўкі сучыць, ёсьць дапамога. Ня трэба самой лішній працы рабіць. А малому ад гэтага радасцьць.

Прасцяг за прасцягам ткуцца кросны.

Устасе і лажыцца спаць сонца.

Мянюцца дні...

Дзень і вечар стукаюць набіліцы...

Часам успомніць Хіма гарадзкую жанчыну са строгім сур'ёзным тварам...

Першы раз прачытала маленъкую кніжачку аб жаночай долі. І стукаюць, стукаюць набіліцы.

Датыкаюцца кросны...

Адзін раз пашла на сход. Шумелі мужыкі, крычалі. Як і заўсёды, адна з жанчын. Хочацца выказаць што-небудзь сваё, жаночае, не даюць мужыкі. У гэты раз Нупрэй—жартаўлівы мужык, які ня любіў баб, пашуткаваў перад усімі.

— А-а-а. Вось і вучоная наша прышла—ха-ха-ха... Сягоння мы цябе выберам—пачакай, вось дзе ты пакажаш сваю здольнасць.

Былі перавыбары сельсавета. Паслья крыку і гаму сталі гала-саваць—каго ў сельсавет.

Тады-ж крыкнуў Нупрэй:

— Пішы там Хіму Дрозд. Паколькі раўнапраўе цяпер, дык няхай і бабам будзе дадзена месца. Паглядзім, як пакіруе яна.

І разынёсься па ўсёй хаце рогат.

— Так і быць!

— Пішы яе.

У Хімы пад грудзьмі пахаладзела. Чаму яны так съмлюцца, чаму ставяць бабу так нізка, чым яна горш за іх? Хадела выказаць гэта і не магла.

Нешта яшчэ гаварылі, спрачаліся і Хіма нічога не разумела.

А Нупрэй пахлопаў па плячу.

— Вось і пакажаш сваю вучонасьць, хе-хе-хе...

— Курыца ня птушка, а баба не чалавек...

Так выбралі Хіму членам сельсавету. Выбралі з насымешкаю над жаночай неразумнасцю.

* * *

Толькі прышоўшы дахаты зразумела Хіма ўсю важнасць справы. Гэта-ж яна будзе вырашаць грамадзкія пытаньні, будзе закліаць на сход і яшчэ многа чаго...

Два дні думала.

А ў нядзелю яна ўзяла торбу з хлебам і кавалкам сала, паспраціла Агату паглядзець за дзецьмі. Чудзь съвет, пашла яна ў мясцічка. Па дарозе ёй—лес, поле, вецер. К поўдню прышла па холаду ў мясцічка, а там села на машыну.

Поўныя вагоны былі народу і Хіма ня ведала куды прыткнуцца, каб адпачыць. Нарэшце, нашла ў кутку вольнае месца.

Закрычала машына, загрукацелі колы...

Думаючы аб tym, што будзе ўперадзе, прыехала Хіма ўвечары ў горад. Асьляпіў горад сваім съятлом, аглушыў грукатам, зъдзівіў сваёй прыгожасцю і вялізнасцю. Распытала ў людзей. Сказалі, што пераначаваць можна ў Доме Селяніна...

... Раньне...

Закліаюць гудкі да сябе рабочых. Будуеца ўесь у рыштаваньнях дом. Многа людзей ходзіць. Разам з ім ідзе па вуліцы Хіма. Ішла широкай вуліцай, потым звяярнула направа. Вось і дом, куды ёй патрэбна.

Старанна абтрасла сънег ад лапцяў, падумала. Рашилася пайсьці. Прайшла адзін пакой, другі. За сталамі людзі сядзяць, пішуць. Трэці. За столом—жанчына, валасы назад зачэсаны. Нешта дужа знаёмае паказалася ў ablіччы.

— Пяцроўна,—прамовіла Хіма ў дзвярох і ня ведала, што рабіць.

Жанчына ўстала і падыйшла.

— Хіма?! Добры дзены! Ну, сядайце...

Падставіла крэсла насупроць сябе. Стала распытваць.

— Як-жа вы сюды прыехалі?

У Хімы адлягло на сэрцы.

— Ды прыехала я парадзіца з вамі, Пятроўна, як мне і што рабіць... Выбралі мяне ў сельсавет... У насьмешку нада мною зрабілі мужыкі...

Так, яны зрабілі. Але яна пакажа, што ўмее працеваць.

Гаварыла Пятроўна.

— Добра, што вас выбралі...

Гэта ўзъняло настрой у Хімы. Распытала яшчэ Ліда Пятроўна, што робіцца ў вёсцы. Так, няма чым пахваліцца. Ня скора яшчэ вясна, а ўжо не дастае хлеба.

Пашлі яны па вуліцы. Стайць аграмадны завод. Сыплюцца іскры, пыхкае з горану агонь. Бегаюць людзі, цяжка ўздымаюць молаты і б'юць па чыгуну. „Мусіць, цяжкая праца“—адчула Хіма.

Пад вечар хацела ехаць дахаты, але Ліда Пятроўна папрасіла перанаочаваць, ня пусыціла. І ў той вечар яна была дужа зьдзіўлена. Пятроўна павяла на сход работніц з фабрыкі. Усе яны былі простыя, знаёміліся з Хімаю, расказвалі аб сваім жыцці. Потым, у першы раз бачыла карціну, дзе ад съветлай лямпы на белым палатне ходзяць людзі, бяз слоў гавораць, езьдзяць на конях і на машинах.

— Вось каб гэта ды ў нас так было,—думала Хіма.

* * *

Яшчэ адзін дзень ехала ды йшла Хіма ў сваю вёску.

З самага мястечку ўзънялася сіберная мяцеліца. А ісьці так цяжка і неспакой браў ці ўсё добра ў хаце.

Калі пераступіла парог, Кузьма сустрэў яе коса і паказаў на малога.

— Хворы. Другі дзень ужо...

Хіма распранулася, палезла на печ. Дзіцёнак ляжаў у поце і цяжка дыхаў...

— Божа-ж ты мой, што з ім такое?

Узяла на рукі, закалыхала, слаба ўсьміхнуўся хворы і блізка прыгарнуўся да грудзей.

— Хоць-бы не памёр!—тысячы думак віліся ў галаве...

Усю тую ноч Хіма ня спала, трymаючи на руках хворае дзіцё, і аднатонна і ласкава напіяваючи казку.

І карагодам кружыліся перад ёю ліхія гадзіны жыцьця, наганяючы на цяжкія павекі сон і сълёзы. Дзіцё плакала, маці судзала, песьціла да раныня, бяз сну.

Маці, колькі ты начэй сядэш так—згорблена, худая, з ласкаю і агнём, ад якіх сталъ расплаўляецца, з такімі вачмі, у якіх сабрана журба ўсяго съвету?!

Гэта любоюю завецца, і людзі кажуць, што яна вышэйшая за жыцьцё...

* * *

Сельсавет зъмяшчаўся ў канцы вёскі Дзяруг у новай хаце, падзеленай на дэльве палавінкі, дзе ў аднай звычайна праводзіліся сходы, а ў другой была канцылярыя.

На першым-жа сходзе прысутнічала Хіма. Выдзеліле членам сельсавету. (На гэты-ж сход яна хадзіла ў съцюжу ад вакна да вакна, як тады, і заклікала). Мужыкі ўсе пасьміхаліся, апрач старшыні—маладога хлопца, Антона, што прышоў нідаўна з Чырвонай арміі. Ён гаворыў сялянам:

— Вы яшчэ пабачыце, як яна будзе працаўца. Пакажа яна вам...

А паслья сходу Антон доўга гаманіў з Хімай аб важнасьці грамадзкае працы, аб здабываныні жанчынаю сваіх правоў.

— Ды я-ж гэта ведаю,—адказала Хіма, засмуціўшыся.

Як толькі праведалі бабы, што выбралі Хіму дбаць аў іх, цягнуліся кожны дзень па некалькі. Яны наперабой апавядалі:—муж б'е, з хаты выганяе, там сусед удаву крыўдзіць.

Хіма згаварвалася з Антонам і, разам парашыўшы: того страшылі, каб усьціхамірыць, на другога пісалі заяву.

І бабы ў хаце пачалі пужаць мужыкоў.

— Ага? Дык ты так... Як пайду-ж я да Хімы, ды як расскажу, мала табе ня будзе. Гэта ня тое, што раней—што хацелі дык і рабілі. Цяпер у нас свой абаронца.

— Фу, ты—трасца на вас!— Пасадзілі съмехам, а здаецца і праўду ўзялі бабы ўладу.

* * *

Прыходзілі вёсны. Расьцівіталі сады. Шумелі яблыні.

Зусім перамянілася вёска Дзяругі, як усё на съвеце мяніецица. Высушылі сяляне за тры гады балота, што адзяляла іх ад мястэчка. Па роўнай дарозе ездзілі цяпер да горада.

Перасталі цэлай вёскай сварыцца, а калі й сварыліся мужык із жонкаю, дык у сваёй хаце і паціху.

Хіма ўвесь час працуе ў сельсавеце старшынёю. Добра за гэтых гады вывучылася грамаце (кожны дзень ляжаць у яе на стале новыя газэты, у якіх яна шукае апраўдання свайго жыцьця). Калі прыдзе ў сельсавет дзядзька і папросіць:

— Міхайлаўна, дай газэтку на цыгаркі. У цябе-ж іх поўны стол, а ў мяне папера вывелася...

— Ты ня дуры,—кажа яна.—Газэты не для таго, каб цыгаркі з іх вярнуць...

— Ну, дык дай прачытаць,—паварачвае дзядзька ў другі бок.

І Хіма дасьць газэту. Няхай і скурый, але ўсё-ж прачытае што-небудзь.

Радасна Хіме, калі ўспомніць яна, што ўсё перамагла, здужала... (І дзеци падрастудь, большы ў школу бегае, піянэрам стаў). І лае тады баб, што вось ня могуць яны ўзяцца так... Трохі крыўдзяцца тыя, але вераць і слухаюцца...

А колькі гутарак было сярод вёскі, калі Хіма з'езьдзіла ў горад дэлегаткаю! Кажуць, што гаварыла яна ў горадзе аб іхным жыцьці. Потым нехта напісаў пра яе ў газэце і пахваліў за працу ў сельсавеце. (Гэта яе—Хіму Дрозд—дзяружансскую бабу).

* * *

Можа ў гэтых і доля?

Ад-жа—хто яе ведае.

Е. Пфляумбаум

М э л ё д ы я

Я ня чула нідзе і ніколі,
што краса параджае сълёзы...
Вось затым маё сэрца сваволіць
ў зывіваньнях паўднёвай мімозы.

Я сягоныня убачыла мора,
як калісці ў вячэрніх крозах,
і далёкае бляклае ўчора
адыйшло ў зывіваньнях мімозы.

Любы мой—падарунак сонца,—
пакахала яго ля мора,
і цяпер у марскую бяскондасць
завіваю з мімозаў дакоры...

У нямінучасць,
у неабдымнасць
твайго
быцьця
вазьмі пявлучасць,
вазьмі парыўнасць
майго
жыцьця!..

Ты залюляеш,
ты закалышаш
ў прадоньні хваль...
І будзэ ў краі
такая шіша
і съціхне
жаль.

Я пайду у мора
па дарозе срэбнай,
месяцу і зорам
адслужу малебны.
Будзэ думачь любы,
што яго наядза...
і аб новай згубе
прапяюць цыкады.
Я прыду пад вечар
у расістых пэрлах,
прапяю аб нечым
радужна-бязъмерным...
І даруе любы
ўсё сваёй наядзе,
сыціхне песня згубы
ў шэлесьце цыкадным.

Міхась Лынъкоў

Радо

(Апавяданьне)

Даўно ўсе прывыклі да Рыпіны Скварчун. А іначай—Рыбка, а то і Рыбка Скворчык—так завуць у райкоме. У сялян прасьцей:—поп наш савецкі,—кажуць так, кажуць бяз крыўды, бяз зла, бяз гіроні. Ня крыўдзіца і Рыбка.

— Поп дык поп, ў чым справа? Б'е вас поп у лоб, а я па патыліцы, назад вышыбаю слова ягоныя, каб не прасмуродзілі мазгі вашыя.

— Ну, і дзеўка, ну, і дзяўчына: ты ёй адно, а яна табе другое, і язык-жа—зъмілуйся божа: не язык, а джала тое, брытва пякучая...

— А вы-ж як думалі? Вам чым пякучай, тым лепей...

Рыпіна Скварчун загадчыца АПО. Трэці год працуе. Кожную вёску навылет ведае. Ведае, як хто жыве і чым дыша, які кому-ністы жонку б'е, і тых, каго жонкі лупцуюць, прыціскаюць пад лапаць, да ўбіраюць куты абразамі. Аб усіх ведае і аб усім: хто дзе самагнётам жыве, чаму той ці другі на гаспадарку ўзьбіцца ня можа, чаму ў Сяльцы коопэратыв не наладзіцца, чаму Сідар Панкрантаў штомесячна з суседзямі судзіцца, чаму не паладзіў стary Карней з сынам. Кожная дробязь жыцьця сялянскага добра вядома Рыпіне. Дзіва, каторы год працуе ў раёне. І ня дарма кожны новы сакратар райкому ў першыя месяцы сваёй працы ня раз і ня два да Рыпіны зварочваецца:

— А ведаеш што, Рыбка? Табе болей за ўсё сітуацыя там знаёма, скажы-ка слова, як лепей, патрапіць як?

І слова Рыбкі, ведаючай усе „сітуацыі“—клад, да яго прыслухаюцца, яго цэнняць. Дзе націснуць, дзе палягчыць, якой арцелі дапамагчы—усюды яе парада, яе першае слова. І працуе Рыпіна і ‘шчэ як працуе. Так прымільгаеца на вачох за дзень, што потым, куды ні глянь—устаюць перад табой прышчуранныя Рыбкіны вочы—шэрэя, з прыспушчанымі крышачку колкімі расыніцамі, яе нос з

невялічкай гарбінкай, ветлівая ўсьмешка, акуратна прычасаныя валасы, закручаныя ў такую па-дзявоцкі наїўную і прывабную купку. І яшчэ—радзімка на правай шчацэ, і вяснушки—ня многа,—а так, невялічка купкай, параскінуўшайся на шырокім лобе.

Калі Рыбка спрачæцца, калі яна табе аб чым-небудзь даводзіць,—тады падбародавік яе робіцца войстрым, больш шырокімі робяцца вочы і над пераносцем няправільнымі крыбулінкамі кладуцца маршчакі. Выбіваюцца валасы тады з акуратнай прычоскі і рассыпаюцца над бялізнаю ілба. І Рыбка не гаворыць тады, а сячэ словамі:

— А гэта-ж, таварыш, да не па вашаму, вы па старынцы ўсё. А тут, таварыш, так, а тут да гэтак... А вы, таварышы...

І калі бачыць яна, што ты пераконаны, што ты на яе баку, тады разыходзяцца маршчакі, схіляе крышачку галаву на бок, зноў вочы прышчурыць, падміргне нечакана:

— Знай, моў, вось як...

І левай рукой звычным гэстам валасы паправіць, адмахне іх са лба і зноў за працу. Пабудзе за дзень яна і ў райкоме, і у мясцком да настаўнікаў забяжыць, наведае школу, махне ў вёску куды, а вечарам—партасьвета, гурткі—трэба ўсюды пабыць, аб усім даведацца, даць слова—параду.

І ў працы і ў адпачынне адна і тая-ж Рыбка: жывая, вясёлая, з голасам такім—маладым, задзірыстым голасам, крышачку не пажаноцкі цвёрдым. І калі на вечары якім—ці спайкі той, ці якім іншым—не сядзіць Рыбка склаўши руکі: яна і гаспадыня, яна і ў скокі ахвотніца, і ў карагодзе, ці ў гульнях якіх не адстане, а то і паперадзе будзе. У адным адстае—ані піва табе, ані чаго іншага—ні прыступу, у рот сілком не загоніш.

— Глупства гэта, браткі, непатрэбшчына. Глупства вось, што і куру я, але ад гэтага ўжо не адчэпішся, даўно ўжо ўцягнулася, прагарэніла. А піць каб—ну яе к манахам: гаркацінне адно, да й галаве ламота, а людзі—смак—кажуць...

Дзеўка—дзяўчына, а дзяўчынне год трыйцаты. Іншыя на жарты схільны і на кпіны часам. Падсмейваюцца над Рыбкай, зубы точачы, часам точачы гнілія.

— А ці хутка, Рыбуся, бусі справім?

— Што жыць пустацьветам?

— Брат, вясна наступае, трымайся Рыбка, крыльлі распусціш... На жарты Рыпіна адкажа жартам, другога асячэ, трэцяму пажадае зяпала зачыніць і ня рыпацца, а то і змоўчыць часам, адмахнуўшыся рукой, як ад назольнае мухі ліпучае. І тады вінаваты

адчувае сябе неяк ніякавата: і ўсьміхнешца і слова два прагаворыць, а між тым адчувае, нібы старую галёшу зьеў да ёй падавіўся.

Усе ведаюць Рыбку, ведаюць з галавы да ног: ва што апранаецца, на якім чаравіку лапік, на якой руцэ палец կрывы. А запытайце ў каго:

— А дзе яна кватаруе, а як жыве яна, як мужык?

І часам сам сакратар райкому плячмі цепане і зірне табе ў вочы і скажа:

— А скуль-жа мне ведаць? Каму цікава? Здаецца, мужыка німа, а на кватэр... Здаецца, там на мястечку, а між іншым, хто яе ведае...

Конік длыпаў паволі па дарозе, упінаўся ў пясок непадкүтымі парэпаўшыміся капытамі, старанна нацягваў гужы, і старэнкія, парассохшыяся калёсы то балюча скрыпелі, то весела тарабанілі: калі конік пускаўся рухам з якой-небудзь горкі ўніз да лагчыны.

Мы ехалі ў вёску, у сельсавет, па розных справах.

Ці ад таго, што вечар быў цёплым і ціхім і сквирэчылі жабы ў балоце аб сваім жыцьці вадзяным, балотным, ці ад таго, што пах вясны ніявідома струменіў у паветры, ці ад таго, што кожнага справы свае турбавалі, ці ад таго, што выехалі мы ў дарогу,—мы абодвы маўчалі. Прышчурыйшы вочы, Рыбка ўпыніла іх у сыпіну дзядзькі Аўсех, які прыдрэміў крыху ў перадку на мяшку з сенам, забыўшыся на свае абавязкі фурманскія. Упыніла вочы, маўчала, углядалася ў парыжэлья лапікі, у зашмальцаваныя плечы Аўсееевы, у яго каўнер з заблытаўшыміся там каласкамі, саломінкамі, у зълямчаную шапку з струхлеўшай парванай макушкай.

З палёу нясло пахам сырой зямлі, сьвежым ральлем і вячэрняю вільгаццю. Дзесьці ў лесе кукавала спазніўшаяся зязюля. І яе аднастойная песня лёгка аддавалася на сэрцы, гукі песні зараждалі няясныя думкі, думкі такія ласковыя, такія кволыя, як не распукнуўшыся лісточки бярозы.

— Вось, вось распукнешца лісточек, такі кучараўы, зялёны, ліпучы і пахкі. Пацалуе вясенны ведер лісток і затрапеча лісток, зашаласьціць шэлестам-шэптам у ночы, зачаруе поле і лес сваім пахам, сваёю красою, шэптам-казкаю аб жыцьці, аб вясыне, аб марах вясновых, аб марах дзівосна-хмельных, марах празрыстых, як неба блакітнае, як глыбокія вочы дзяўчыніны, што расою празрыстаю раніцою сьвеціцца—без агней пякучых, бяз бляску палкага.

Такія вось думкі. Няясныя, кволыя. Легкія, як туман. І салодкія: таму вясна, і цяплынь, і ціхі вечар спускае полаг начны на

зямлю, на лес, на рачулкі, на рэкі, на лугі стракатыя, на щіхія лясы. І абыйме цябе жаль тады нечакана, нібы прыдзе адкуль нязваны, нягаданы, спавіе сэрца салодкай туюю. І шкода год пра-жытыых—ня вернеш іх... І многа часу патрачана дарма, многа прой-дзена няпудёвага. Калі-б да ўсё, да так, як хацелася, як жадалася... Калі-б ісьці ў жыцыці проста, ня брысьці, як брылося, крывулінамі, ня поўзаць па съцежках склізкіх, па калючых купінах, па балоту грузкаму, непралазнаму. Піць-бы шчасьце келіхам поўным, а не растрэсці яго па шляхах, па дорогах запыленых, па прапыленых съцежках, вузкіх съцежках людзкіх. Съязьмі палітых і злыбедай, пазьбітых чобатам жорсткім, бруднай нагой чалавечаю...

Мець-бы чыстае сэрца, не забружанае, не зашытае ніткай суро-вою, ніткай нягод, не палапленае клюпатам дробным, што глуша цябе, прыгінае да гразкай дарогі.

Такія вось думкі.

А ноч да вечара ў госьці брыдзе, хмурыць чорныя бровы—усуды цемень. Ад цемені яшчэ цішэй. Чутна, як вожык лістом шабаршыць—на начную працу сабіраецца.

Ціха кругом, ня хістаюць галінкамі дрэвы, ня шумяць верха-вінамі. Толькі скрыпіць калёсы, па карэньям на дарозе лясной стукаццяць, тарабаняць. І раптам у цішыні:

— Вось нялюбя-ж, братка ты мой!

— Што?

— Што да што... Табе гаварыць! Ты-ж мужчына. Ну, чаго съмляешся? А ў мяне натура жаночая...

— Ну, дык што з таго?

— Цемнаты баюся... Мо' з дзяяцінства гэта, ня ведаю... І ні то што баюся, не... Ня люблю цішыні гэтае, гэтага прыкрага спакою. Ты вось, скажам, у працы, ад ранняй да вечара—воч не самкнеш. Ці ёсьць час думаць, вось аб сваім, аб нечым, да ці ты разъбя-рэшся, аб чым. Калі й думаеш—толькі аб працы, аб справах—а іх кут непачаты... А вось цішыні, цемень—воч не прыткнеш нікуды, і ведаеш, прыкрага... А чаму? Таму ў душу сваю нехадзя залязаеш, корпацица ў ёй пачнеш. І сумна... А ну яе к ліху...

— Каго гэта?

— Да ноч гэтую, цішыню, цемень...

— Чым яна дапякла табе так?

— Да нічым. Я-ж кажу табе...

Эноў прыкрага цішыні спавівае цябе начнымі абнімкамі, калі так хоцашца слова, чалавечага слова, што спакой уносіць, супакойвае-

сэрца. А слова скупыя—чалавек не адразу раскрыеца перад табой, яму патрэбен час, яму трэба падумаць, успомніць.

Конік брыдзе паволі, відзен толькі хвост яго, да бялеюць паноскамі аглабліны. Няёмка сядзець на калёсах, лепш прайсьціся, паразъмяць пазацёкшыя ногі. І думка аб гэтым адразу ў абодвых. Першай саскаквае Рыбка.

— Эзлязай, нечага там, пракіснеш.

І цягне за рукаў, зрывая з галавы шапку.

— Засядзеўся ў горадзе вось, прывык цюльпаҳом быць, не паварухнешся, а ну—съмляй... а то за ногі съязгну.

Ісьці прыемней. Паабапал дарогі съдежка мяккая, усыпаная хваёвым ігольлем—таму і нага шуршыць, пасклізаецца часам. І веселей. Рыбка загаварыла, а калі яна гаворыць, тады ня бывае суму.

— Знаеш што! Вось гляджу я гляджу, да на што-ж я гляджу. Людзі мы з табой, чалавекі. І ня толькі мы з табой—багата нас. І ходзім часам мы, ну, занудамі нейкімі „не от мира сего“. Вось і мы з табой... Ці-ж мы з табой не сябры, не дружакі? А сядзім вось вечар, як сычы, панадуліся, маўчым, ані слова. А скажам слова, і слова гэта бывае халодным. Глядзім, і, здаецца, нічога перад сабой ня бачым. А чаму? А таму, што бывае съляпымі. А таму, што ўлязаем у нянаскія скуры, ня ў тыя, якія нам патрэбны.

Вось дзівісія, Пракапёнак Іван—чым кепскі хлапец, чым кепскі партыец? І таварыш, здаецца, з яго нішто, і па работе—ляпей ня знайдзеш. А запытай яго, чаму ён ходзіць часам, да зямлі прыгнаецца, чаму ў жонкі заўсёды мокрыя вочы?

Гаворыць адно, а робіць другое. Па словах яго—ён раён ведае, ён ведае пэрспэктывы сусьеветнае рэволюцыі, уваходзіць у дробязі зьяў міжнародных. А ў хату сваю ўвойдзе—спатыкненца, там шляхі яму невядомы, цяжка там яму разабрацца... Чаму? Съялпяя мы часам, пад носам у сябе ня бачым. Таму нуднымі ходзім мы, жывую справу часам казённай робім. Таму мала ў нас...

— Чаго? Радасьці?

Рыбка ўздрыгвае ўсёй сваёй невялічкай постачыцю і съцнаеца неяк, нібы хоча ў сябе скавацца. Што з ёй, чаго ёй... Яна маўчыць, адразу робіцца задумённай, нібы думае аб чым, нібы падбірае слова для адказу.

— Не аб тым я сказаць хацела. Мала ў нас гэтага самага... нюху жыцьця, вока наша не заўважвае заўсёды, што трэба—яно ў далачыню ўглядаецца, а тут, перад сабой, навакол цябе нічога ня бачыць... А што тады карысьці і з далачыні тae, калі ты з мейсца не зварухнешся, калі стаіш, уліпши ў мейсца сваё, у балота ўгрузши...

Тады ня бачыць табе далячыні, ня йці ўперад. А ты вось пра ра-а-дасьць... Ня люблю я гэтага слова... Пустое яно. Ня люблю я радасьць... Не, ня радасьць сапраўдную, а тую радасьць блеклую, мімалётную, якую часьцей за ўсё сабе ўяўляем... Гэту голую радасьць, звярыну, якая ахапляе чалавека часам, у якой нікне чалавечча ablічча...

— І замалола-ж ты, радасьць да радасьць, вось дапякла яна табе...

— Пастой... да паслухай, тады мо' і скажаш. Быў у мяне сын калісъці...

— У цябе сын? Яшчэ што?

— Ну чаго ты вочы вылупіў—парэпающа... Да ты слухай. Дык вось—быў у мяне сын Радо...

— Гэта што, Радасьць Рэвалюцыі, ці як іначай зразумець загадаеш?

— Не, проста Радо, мая радасьць і годзе... А прасьцей—Радзівон. Тады акцябрин ня было яшчэ... Дык вось быў у мяне сын Радзівон і была я маткай, і сына звала: „Радо маё дарагое, Радо маё мілае, незабыўнае, сыночак мой сінявокі“... Мо' засымяшся часам—Рыбка да сын сінявокі, загадчыца АПО і пялёнкі паучуя... Не... ну дык вось, чаму Рыбцы ня месь сінявокага сына? Але ты-ж ведаць хочаш, адкуль і што, і калі?

— А дзе-ж ён цяпер?

— Цяпер? Няма яго, даўно няма, мо' год з дзевяць, мо' восем. Даўно ўжо гэта было. Даўным-даўно. Працавала я яшчэ настаўніцай у вёсцы глухой. Было мне 'щэ год сямнаццаць, ружовыя матылі ў галаве ляталі—як пашла працаваць у школу, узбрілася на свой кавалак хлеба, у бацькі з шыі далоў... Ну, была яшчэ такой маладою—сыраежкаю звалі—гэта пісар наш валасны да іншае начальства.

А мне што? Уперадзі шляхі вялікія, вялікія—колькі-б сіл, каб праісьці да праехаць, і мары аб будучым. Бясконцыя мары. Мо' цяжкі быў хлеб бацькаў, мо' цяжка была бацькава доля—але марылася мне аб tym, як-бы гэтых мне, бацькоў вось наших, на шляхі, на пузі паставіць шырокія. Каб ня трэслі трантамі, ня трымцелі над кавалкам хлеба, не съязілі вачмі перад імі, перад сільнейшымі. Аб чым только ня думалася...

Асабліва, калі вецер завые па восені ў коміне, зашуршаць і заплачутъ стрэхі, заскагоча віхура.

А вечары до-оўгія, доўгія...

Праўда, хлопцы да дзяўчата сабіраліся ў хаце, што твае вячоркі—гоман, съмех, аб усім пагаворыш удосталь. Пад'яжджаў яшчэ

тады да мяне ўпраўляючы з фольварку, дасылаў запіскі часам—знаёмства шукаў... Але дзе там! Мо' калі-б прыгажэй крыху быў, тады-б мо' і вышла што—была дзёўка я—ветрагон... Але-ж сълюніявы быў такі, недапечаны, і стары к таму... Спрабаваў паслья з папом насядаць—у мяне, моў, і вучні—нехрысьці, і сама я бязбожніца, да ці мала чаго. Але ўсё гэта глупства—ня варта і ўспамінаць.

Дык вось аб сыне...

Памятаю, быў вось такі-ж вечар вясеніні... І хрушчы гудзелі, і гарэла ў радасці сэрца... Любіла. Быў хлапец адзін—Сыцяпанка Дзяружны. Эзычайны хлапец... Чым узяў ёй мяне—ня ведаю, да й ці ведаць ахвота... Мо' tym, што настойліў быў і любіў цалаваць у расьніцы, часам гладзіў руку і маўчаў па цэлых гадзінах... Ці tym, што кудры яго да спадобы былі мне і любіла ўглядзіца я ў яго сінія вочы...

Ты ня съмейся... Усё роўна—старое ўсё, да мінулае...

Потым гора было.

— Нарадзіла вучыщелька сына, байстручка нарадзіла,—панаесціся чуткі і загаварылі. Ды што чуткі, наце вам сына майго дарагога, вось ён, Радзівон, маё Радо... Так, Радо, таму матчына радасць была, звярыная радасць і ўzechxa, каму дзела якое да мяне і да сына.

А ў Сыцяпанкі вочы паблеклі—ня стала агню ў іх для дзяўчыны, калі сын у яе, сын Радзівон. Да й бацькі Сыцяпана—векавечны стараста (нішто жылі, багацейямі)—касавурыца стаў, не даваў сыну спакою.

А мне што? Ня я першая, не апошняя, як калісьці людзі казалі, хоць і гора было, але дораг сын, у сто раз мілей, калі людзі на цябе насядаюць, не даюць праходу, хочуць зъмяшаць з гразёю, аганьбіць, аплюгавіць... І жыла так, працавала... Разумнейшао крыху стала—пазнала съвет і жыцьцё, яго слodyч. Многа чаго пазнала. А тут і рэвалюцыя, адна, другая—пачалі съвет краіць, перакраіваць. І прызнацца, толькі тады з воч маіх сълепата сышла ранейшая—сталі бачыць я, у людзёх разьбірацца, уціміла, што і к чаму, куды ідуць, брыдуць ногі людзкія. І было сорамна, што раней вось сядзела склаўшы рукі, палец а палец ня ўдарыла, каб дапамагчы ўсяму гэтаму, дапамагчы ўзварухнуць старое, гіблае, каб даць мейсца новаму съвету, і мар сваіх ранейшых было сорамна. Ад іх глупствам нясласло, дзяціным разумам. І пазнала я, што мейсца маё там, з бацькамі, якія век трэслья трантамі на заводзе, дрымцелі там над кавалкам хлеба.

Камуністкаю я стала—гэта было ў васемнаццатым годзе. Знаменія настаўнікі стараніліся спачатку, некаторыя руکі не падавалі, трэдзія ні то з гіроніяй, ні то з злою насымешкаю гаварылі часам, гаварылі ўголос:

— Эх, каб нам да ў камісары Рыпіну Мікалаеўну—бядовая дзяўчыня—агонь...

Але ці мне было зважаць на ўсё гэта, крыўдзіца на людскую дурасць, на курыную сълепату чалавечую. Мне слова, а я два, да яшча некаму так, што потым дзесятаму закажа жарты заводзіць. Бо час на той, каб зубы лупіць, малоць языкамі труху непатрэбную, амываюч чужыя косьці вадзіцай, ды потым ёй паліваць свае языкі...

А працы хапала мне, шукаць на трэба было, куды вокамі кінь—усюды залогі старыя, непачатыя, нязрушенныя.

...У дзесятнаццатым працаўала па прадавольственаму—была агэнтам прадкому. Сам ведаеш, які час быў—суворы, бязылітасны. Хто каго?—вось чым жылі і вось чым дыхалі. Бывала сыпіш—і вока адкрыта і ля сэрца наган, ці для ворага, ці для сябе, бо нашага брата на мілавалі, жывым на пускалі. Да што гаварыць—сам ведаеш...

— Прычым-жа тут сын?

— Так, прычым-жа тут сын,—гаворыш... Зьбіваеш ты мяне... Ну, ладна...

Эх хвіліну Рыбка маўчыць, нешта пільна ўзіраеца на хвою, што стаіць пасярод шырокай лясной дарогі, потым углядаеца ў сцежку, пад ногі, нэрвова зрывает рукой цэлы жмут лісьцяў з бярозкі і, пакамечышы іх, рассыпае...

— Дурань ты... патаварыску сказаць табе... Я вось баба, па вашаму, памужчынскому, а ты вось бабы старой хужэй—бо гаворыць у табе простая цікавасць: адкуль, ды што, да калі... Эх, людзі вы, чалавечыкі, чалавечыкі дробныя...

У Рыбкі завайстрыліся плечы і ўся яна сцялялася і ўцягнула голаў у плечы, сутулілася, і ўся яна—крыўда людская, людзкое гора. А чаго, якая крыўда—не разъбярэшся, Рыбка не гаворыць больш ні слова, садзіца моўчкі на калёсы і сядзіць увесел час, сцяляшыся ў камочак, да нэрвова перабірае пальцамі край дзяржнай посылкі. Маўчала і тады, калі заехала пераначаваць на хутар.

І толькі раніцой, калі разъяжджаліся мы ў розныя бакі, у розныя вёскі, Рыбка ўсміхнулася мякка, паціснула руку гэтак цёпла, патаварыску, прышчурыла па ранейшаму вочы і кінула некалькі слоў:

— Знаеш што... Ты дурань трохі... Ня крыўдзіся толькі, моі я дура, бяз дай прычыны нахохлілася ўчора, разышлася...

Лічыцца вось трэба... Але ня пытай, братка, ні аб чым—так лепей,
супакойней на души. А я на самаабкладаньне—бывай!

Калёсы з Рыбкай даўно скрыліся з воч, а яна стаяла ўсё
ў ваччу—вечна вясёлая, вечна бадзёрая, з такім прывабным пры-
шчуранным вокам. І ў той-жа час станавілася на хвіліну поплеч з ёй
другая Рыбка, такая, якую рэдка ўбачыш — сумная, задуменная...
І яе слова: „Эх, людзі вы, чалавечыкі, чалавечыкі дробныя“ адда-
валіся ў вушох і дакорам і непазнанаю тайнай. І ўся Рыбка стала
напалову загадкай. Добра ведаў, што правядзе яна і самаабкла-
даньне, правядзе яго без асабістага шуму, грызыні... Нават пажар-
тве з сялянамі... Але-ж сваё правядзе. Правядзе настойліва, упарта,
правядзе як сълед. Нікому ня прыдзеца ездзіць паслья, выпраў-
ляць якія-небудзь памылкі там, ці што.

І разам думка — прычым-жа тут сын, і пакрыўджана чым,
і прычым наогул сінявоке Радо, Радо мілае, незабыўнае, дарагое...

Загадкай заставалася Рыбка, і ні то што загадкай. А так—
ведаў—кожны чалавек мае за сабой, ці перанёс у жыцьці гора якое,
што лягло цяжкім берамам, паклала цяжкі сълед глыбокі, які цяжка
зажывіць і гадамі і працай.

Мо' так і з Рыбкай?

Кожны з нас—чалавек...

Неяк трапіла часам праяжджаць мясцінамі, дзе калісьці на-
стаўнічала Рыбка. Бязвусы віхрасты сакратар камсамольскай ячэйкі
ўвесь час стараўся давесці мне, што каб ім да хоць крышачку
сродкаў гэтых самых, дык ад старое вёскі і духу-б ня стала. А так
вось—цяжкавата—нельга практычнае што-небудзь правесці, бо му-
жык слову ня верыць, ён любіць вокам пабачыць, рукой памацаць...
Дык вось гэты самы сакратар і расказаў мне аб Рыбцы. Не рас-
казаў, а сам я выпытаў, бо на расказы ён ня быў ахвотнік. Ён
пачаў азіраць мяне недаверліва, потым ні з таго ні з сяго намяк-
нуў, што і ён быў у горадзе і, нават, быў у акружкі і таварыша
Пятрова ведае, і як ен жыве цяпер—запытаў.

То была невялічкая хітрасць—дазнацца, з кім справу маеш.

— Ездзіюць тут розныя, яму пра калектывы гаворыш, а ён,
бачыш, куды загнуў,—чытаў я няхітрыя яго думкі.

Ведаю, былі і другія падставы ў майго субядніка, другія
прычыны, якія перашкаджалі яму расказаць ўсё. Як-жа, у іх вёсцы
працавала Рыбка, а калі з ёй здарылася што, дык і вёска павінна
ў гэтym, ніхто болей...

І толькі даведаўшыся, што я быў ужо ў райкоме і нават у партыйнай ячэйцы пабыў і што я, наогул, свой чалавек—сакратар мой развязаў крыху язык.

— Так, працавала гэта, значыцца, Рыпіна ў нас у вёсцы ў нашай, вядома. Ну, і працавала і нішто, кожуць працавала. Настаўніцай была. Потым, як чулі, дзіцёнак гэты самы зъявіўся, ну, Радзівон гэты самы, незаконнароджаны. Вядома, раней незаконнароджаным быў ён, цяпер-бы яно іначай.

Ну, і Сыцяпанка быў, Сыцяпан Дзяржны. А пасля вось мо⁴ год пяць—чатыры будзе таму, забілі яго ў Чорным Лесе—у бандзюкі падаўся, у зялёні... А я што! Малы тады яшчэ быў, нічога ня ведаў. Гэта вось усё, як людзі кажуць, і я так... Мне што... Ну, вёска вінавата, чаго казаць. Але й то сказаць — дурнымі век жылі, пнём богу маліліся... Гэта я к чаму? Да вось к таму, што прыехала раз Рыпіна з атрадам у вёску. Гэта ўжо тады, як была яна ў воласці. Развёрстку тады сабіралі, ну, харч гэты самы: кароў, сывіней, жыта, адным словам, усё бралі. Ну й было ўсяго—бабы ў голас, у праклёны, пусыцяць сълёзы ракой. Мужыкі часам лямпу тушаць, калі там сход часам, да за колікі, за бярданку, калі ў каго ёсьць... Ну, гвалт, сумятніна, да крыві даходзіла...

Дык вось, Рыпіна з атрадам прыехала, да, здаецца, у другі раз, ды другую развёрстку браць... А трэба сказаць, што Радзівон тады, ат, хлапчук маленьki, у бабкі Насты тады жыў, што вучылішча вартавала. Яна за ім і наглядала, бо дзе Рыпіне было ў той час з дзіцёнкамі важджацца.

Так, прыехала Рыпіна з атрадам, два дні была. Забралі тады многа і кароў, і сывіньней, асабліва вось у Банадысёвых, у старасты... Былі яны багацеюшчымі тады. І цяпер яшчэ вось вятракі іхня круцяцца... Праўда, стараста памёр даўно. Да й як яму было не памерці, калі скнара быў чалавек, задужа скнара, і воўк воўкам пры гэтым. Ну, а ў скнары сэрца зайдзроснае, яно й ня вытрывала, багата мікалаевак гэтых самых, кажуць, струхнела мо⁴ да й ня струхнела, а загінула,—на съмецьце пашло. А к мікалаеўкам тут—пабралі сеё-тое, не сыцярпей—памёр.

Але-ж аб Рыпіне. Дык вось, брала яна па развёрстцы, а то яшчэ ямы шукала, ну, сковы там: дзе авёс, дзе жыта, там ячмень насыпаны, а дзе і сала кубел запруць — усё ў яме... Цяпер яно, калі падумаеш—дык і правільна брала яна, а тады... Зусім ня тое вышла, зусім ня тое, што-б трэба было, нашай, значыцца, вёсцы. Не туды пашла яна, вёска нашая.

А было восьшто. Рыпіна паехала з атрадам, ну, вядома, з абозам. А ў вёсцы прод'армеец адзін застаўся. Застаўся на дзень, трэба было там яшчэ нешта з дробязі сабраць, ці што... Але ноч прышла і зынік прод'армеец... Ну, справа звычайная. Мо' чалавек заехаў куды. Каму якая справа, мала куды чалавек можа пайсьці, ці паехаць, і ноччу—скажам. І ніякага клопату. І думак ніякіх. Але тут справа пашла зусім у другі бок, цёмная справа... Разъбярыся цяпер, хто ў чым вінен... Вядома, хоць ня бачылі людзі, але-ж нюхам чуюць, чыіх рук справа. Каб Сыцяпанкіных, дык не, ня прыходзіцца. Бо як-ні-як—бацька родны, ня вужака-ж, не сабака той шалёны... Хутчэй ваўкалакі нашы, што бародамі пыл падмітаюць, усё выпіць вочы ў зямлю, пад ногі ўглядываюцца... Ну, Банадысёвы, скажам, Шыляёнкавы... ёсьць такія. Святым прыкінецца, а руکі звяяружныя, даўкія рукі, да горла так і просяцца, закарузлыя.

Ну вось, пашла справа ў другі бок. Разам з армейцам зынік, загінуў раптам і дзіцёнак Рыпіны—Радзівон яе. Галасіла бабка, ваўчыцаю ўзвыла, куды і што—нямаведама, як дзіцё загінула, з начынія стала. Скралі мусіць. Ня йначай. Усхадзілася вёска ўся, усхвалявалася. Уцямлі ўсё, куды што вернецца, чым пахне справа гэта ўся. А праз дзень, ці праз два на гарбылянскім шляху (вёрст пяць ад нас) каля лесу знешлі армейца, знешлі і Радзівона. Так, знайшлі... Пастушанты прыбеглі, паведамілі.

У армейца жывот быў разрэзаны і ў ім жыта насыпана і запіска там, аб разывёрсты... І дзіцёнка не пашкадавалі — задушаны быў, так і ляжаў пад хвойкай з аборкай на шыі. І запісачка там, каб ня крыйдзілася, значыцца, Рыпіна, калі падарунак дарагім ня будзе...

Ну, бабы галасілі, раўмія раўлі па ўсёй вёсцы. Асабліва дзіцёшкадавалі:

— Як-ж гэта так, да каб дзіцёначка—душу непавінную — да на пакуту гэткую. І дзе-ж той зьвер душагуб, ды яго-ж са сьвету зьевесьці, каб ня бачыў ні сонца, ні сырой зямлі...

Але дзе там даведаешся! Наяжджалі тут і атрады, трэсльі ўсіх, некаторых у горад вадзілі, сядзелі іншыя. Расстралялі чалавекі са тры, вунь Хведара Салаенкава, Арцёма, Сёмку — што папаліся з банды Сыцяпанкінай. Але-ж вінаватага так і не знешлі да гэтага часу. Ну, кажуць часам людзі, шэпчуцца. Вунь, і на сходзе, калі дапячэ каторага, дык выпаліць слова супроць каго, супроць вінаватага, хоць ты бяры і вяжы яго. Але дзе там... даўно ўжо гэта было, ня прычапішся, не дакажаш — ня бачыў. І сорам вось казаць аб гэтым, але што рабіць, што было — ад таго не адрачэшся.

— Ну, а Рыпіна?

— Што Рыпіна... Прыяжджала яна. За дзіцёнкам прыяжджала тады. Кажуць бабы, што-ж вельмі ўбівалася яна... (А плакаць каб, мала плакала... Яна маладой была яшчэ тады, а пасівела адразу, на многа пасівела, па старэла. Ого, цяпер не такая яна, як калісці была маладзенъкай. Была і ў вёсцы нашай і пасъля. Ну, што-ж, плакалі бабы з ёй разам, але ці пасобіш-жа гору ты гэтым. А каб сердавала Рыпіна на нас—дык не. Вось і цяпер часціяком-жа мне даводзіцца сустракацца, дык нічога—аб старым ніколі ня ўспомніць, а мо' ўспамінаць ня хоча—хто яе ведае. Так вось аб усім распытае, як хто жыве, як з ячэйкай нашай, да ці падаюцца дзяўчата да нас, да што мы робім, да што думаем. Ну, дапамогу, там параду якую—заўсёды дасьць. І, па праўдзе сказаць,—дужа мы яе паважаем і за харектар яе, за вясёласць, за слова яе...

Так разгадаў я загадку Рыбкі. Сінявокае Радо, дарагое і не забыўнае Радо стала блізкім і зразумелым. І разгадаў, чаму радасць, слова радасць ня любіць Рыбка, ня любіць радасць звычайную, людзкую, звяярынную, з-за якой ня відна часам чалавека, як чалавека.

Бо другая радасць на сьвеце ёсьць—бязъмежная і вялікая радасць, якая залечвае людзкія раны і людзкое гора, якая хоць паволі, але ўпартая, нясупынна згладжвае ў сэрцы крыбававыя рубчакі мінулага, цяжкія ўспаміны. Гэта радасць—у працы нашай, у веры ў будычыню, толькі ў нашу дарагую будычыню.

Але чалавечае, звычайнае—прасачваеща часам у сэрца. І тады хмурацца бровы і на вочы садзіцца муць. Але толькі на міг, на час—бо ня любім мы суму, ня любім мутныя вочы.

М. Хведаровіч

* * *

Панясу свае імкненъні
У прасторы, на прасьцяг.
На нябесным прыгуменъні
Хай, як зоры, шалясьцяць.

Прапяю, што знаў і знаю,
Раскажу, што чую калісь.
І рассыплю ў шумным гаі,
Звонкаструнны пераліў.

Не абняць, ня зъмераць вокам
Шыр палёў і неба сінь.
Разълісія дзесьці звонка
Разъліўныя галасы.

І вясняныя напевы,
І кіпучасць звонкіх слоў
Пахам чыстым, пахам съпелым
У прасторы разъясло.

На разблытах праменънях,
На вясняных крыльях ў высь,
Быщдам нехта зоры жменяй
Рассыпае ў паплавы.

Я вітаю сэрцам чулым
Гэты съпей і гэты дзень.
Струны звоняць, бо пачулі,
Што вясна ізвоў ідзе.

Разам, разам з ветрам, з сонцам
Так і хочацца ў прасьцяг.
І пяяць, пяяць бясконца
Песьні новыя жыцьця.

Гаварыць, съмяяцца, плакаць,
Песьні пець, зывінець, зывінець.
Расьцьвісьці чырвоным макам,
Каб заўсёды ружавець.

Панясу свае імкненныі
У прасторы, на прасцяг.
На нябесным прыгуменныі
Хай, як зоры, шаласьцяць.

Я. Туміловіч

* * *

На скалы валища глухия штурмы хваль,
Эъбянтәжана чагосыц зелень мора...
Я сам ня ведаю, дзе сум свой пахаваў
Мае души неспадзянаваны ворах.

І мора зубы скаліць ні к чаму!..
Пашто нікчэмнасьць гэткая і зьдзекі!
У хмараах за гарамі вые муць,
Ү нізінах сонца сабираоць дзеци.

І я адзін...

і камень

і шчабняк...

Нязылічаныя сонечныя рысы...
У задзіўленыні з самага паўдня
Гляджу на стройныя галовы кіпарысаў!..

Стаяць у рад!

Не шалахнецца ціш...

Чамусыці ім сумотна, мне здаецца!..
Расьліны стройныя!..

Я першы раз ў жыцьці
Вітаю вас неспадзянаваным госьцем!..

Калісці крымскі тут татарын Дзірэкой,
Згубіўшы воблік чалавека дзеля бога,
Сваю дачку—ласкавую Грыко
Аддаў у горныя кіпучыя парогі...

За што?

За што!..

Хай скажа Магамэт,
Ці у веках засмучаных чынар!..

Адказ такі:

„Кахаў дзяйчыну грэк
І заслужыла гэткі яна дар!..“

І мора зубы скаліць ні к чаму!..
Пашто нікчэмнасьць гэткая і зъдзекі!..
У прошлым—за гарамі вые муць,
Сягоныня сонца сабіраюць дзеци.

І я адзін...
і камень
і шчабняк...

Нязълічаныя сонечныя рысы...
Гляджу у воды з самага паўдня,
Лічыў галовы стройных кіпарысаў!..

Ялта. 22/VII—28 г.

В. Гараўскі

С о н

Ціха.

На вуліцы сланецаца нач, як бяздомны адзінокі вандроўнік. Палахліва зазірае, ў вокны. Хітрайа бессаромная нач. Ціха і нячутна, як злодзей, падкрадаецца к пасыцелі, цалуе змучаную галаву, кастлявымі рукамі заграбае нацягнутае на раму і пакрытае съвежымі фарбамі палатно, раскіданыя пэндзлі і фарбы.

Съмешная, дзікая нач.

І зьдзекваеща і галубіць. Ласкова, як маці, засланяе змучаныя вочы, апавяданае дзіўныя казкі. На стомленых нэрвах рысуе прыгожа-прыгожыя вобразы, съвежыя, чыстыя.

Во:—

Купаецца раніца ў мутным тумане, абмывае заспаны твар, працірае вільготныя вочы. Босьмі нагамі ступае па халоднай расе. Па ўзьбярэжжы ракі ходзіць дзіцятка—ветрык, згінае маленікія палахлівия бярозкі або ўзлазіць на галінку і калышыща, як дзіця; скопіць лісток, патрымае, патрымае і пойдзе. Бярозкі выцягваюць ручкі за ім—шкадуюць.

А неба! Ружовае, сочнае, як съпелы наліў.

Чаму не кахаць гэтай радаснай раніцы? Чаму не ўлажыць у яе ўсю глыбіню юнацкай душы?

Ён хапаецца за пэндзаль (усё хлусіць звадлівая нач) і съпешна рассыпірае густыя, як кіセル, фарбы.

Бледнае бяздушнае палатно загараецца сочным налівам ранняга неба. А раніца ўглядаетца ў съвежыя мокрыя плямы, як у люстра. Фарбы растаюць, расплываюцца па хамам алею, ажываюць шчырай і ласкавай усьмешкай.

А раніца ўжо не глядзіцца. Мокрае съязылівае сонца занавесілася бруднымі хмарамі. Неба моршчыща, съязгвае страшныя чорныя бровы і глядзіць хваравіта-бліскучымі вачамі. Аднекуль прыйшоў стары сярдзіты вечер, харкае пенай дажджу. Заенчылі кволыя бярозкі, туляцца да мокрай зямлі. Па небу прабягаюць маланкі, грознымі грукатамі адгукаюцца хмары. Здаецца, што надломанае

жалезнае неба ня вытрымае свайго цяжару і руне на зямлю. Прыхільны подых ласкавай раніцы набрак грознымі перакатамі грому, ажыў нястрыманай сілай.

Чаму не каҳадъ гэту сілу грозную, бязладна-прыгожую? Чаму не ўлажыць у яе маладую бунтарскую душу?

Эноў нацягвае палатно і съпешна расыцірае клейкія фарбы. З нутра веснавой паводкай выліваецца пеністая сіла, складаецца грознымі цяжкімі плямамі на бледным палатне. Здаецца, што во, зараз нямая колеры здрыйгануцца рэхам пяруновым, закалышуцца ў абнімках неспакойнага ветра, крануцца нястройным кара-годам і брызнуць пенай дажджу.

Але змоўкла халоднае неба, імглой затуманілася. Сълязві-вымі дробнымі кропелькамі заплакалі хмары. Вечер стаміўся, прыціх.

І на сэрцы лёг сумны подых стомленых вобразаў. Закутала нутро аднолькавая шэрасьць. Хочацца да дна выпіць сумны спакой, захаваць у ім бурныя перазвоны.

Палатно ловіць мутныя водблескі, але неба трэснула на захадзе і ўсміхнулася патухаючымі праменьнямі сонца. Хмары расплыліся па выгнутым блакіце, наліціся ружовым сокам заходу.

Хочацца гэты апошні водблеск дню ўлавіць глыбінёй пачуцьця, засушиць ўёплыя краскі, захаваць і надоўга.

А хітрайа ноч падкрадаецца ціха, як злодзей, нячутна выпаўзае з цёмных закануркаў і спавівае жывыя вобразы пялёнкай змроку. Яшчэ некалькі незакончаных малюнкаў адыходзіць да ліку пачатых.

На дварэ ружавее ўсход, наліваецца съпелымі краскамі. Съве-жая раніца жывымі праменьнямі ўрываецца ў хату, праганяе дзіў-ныя мары-сны.

Устаў разам з раніцай. Усміхнуўся яе цеплатой. Перад ім аддыхалі палотны распачатых і незакончаных малюнкаў.

Дзіўная рэчаістасьць снамі забыталася і трудна распазнаць, дзе канчаецца сапраўднасць і пачынаецца сон звадлівы. Трудна разблытаць вянок веснавых красак, бо і ў пацалунках сноў непакорных жыцьё насыміхаецца над маладымі парываньнямі. Абяцае блізкую радасьць пяшчотную і... хлусіць.

Аднак, сілы ў юнацкіх грудзёх ёсьць бяздоннае мора. Будзе многа малюнкаў пачатых і незакончаных, напісаных глыбінёй пачуцьця маладога. Будуць сны звадлівыя і рэчаістасьць, казкі дзіў-ныя і праўда спляцца ў нізку красак веснавых.

Але будуць надзеі съветлыя, будуць парываньні сіл маладых, недасяжна-глыбокіх, нязьведеных.

A. Вечар

Бэзавы гэрой

Новэлля

... І паўстаў перад ім, мільгануў мэтэорам адзін кавалак з яго-
жыцьця. Малады і дужы, ён бег туды, адкуль узыходзіла ў вянку з
чырвоных агнёў і вялікай яснасцю сонца. Напоўненае маладосьцю
цела стварала ў дзеяньні яго органаў адзіную дзіўную гармонію
імкненне ўперад, напружаны, але разылічаны на свае сілы тэмп
руху, а ногі давалі, здавалася, толькі апору ў гэтай бязупыннасці.

Дзесяці глыбока ў істоце захавалася радасць, а погляд мераў
далі насустрэч—новае, невядомае. Не аглядаўся, бо ён-жа бег туды,
адкуль узыходзіла сонца.

Бег навыперадкі са шчасцем, а шчасце ўсміхалася надзей
у выпадку перамогі атрымаць самы вялікі, самы суб'ектыўна дарагі
для яго прыз на съвеце—волю. Няўдача—зьдзекі і доўгія гады па-
куты ў турме ў залатую пару юнацтва—у лепшым; съмерць, страш-
ная немагчымасцю сваёю паўтарыць нават памылкі—у горшым.
Меншая і большая. Якая малая розніца!

А шчасце? Добра тым, хто яго бачыць уперадзе, горай, хто яго
мае поруч (куды ісьці? зачым? навошта? паўстаюць ценямі), і дрэнна
тым, хто мае яго пазадзе. Хіба дабяжыш туды, адкуль узыходзіць
сонца, калі будзеш аглядатца назад? Шчасце—мэта, а мэце ў
мінульым месцы няма. І бывае, што мэта, куды ідуць людзі, бывае
такою далёкай, што да яе даходзяць толькі праз некалькі пака-
ленняў толькі для таго, каб ізноў ісьці далей і наперад. І бывае,
што на вялікай дарозе да мэты, у жыцьці, як у якойсьці дзвіоснай
і цікавай ігры, дзе ня толькі людзі паасобку, а цэлья клясы мяня-
юцца ролімі, ставяць на пэўна адзначаны тэрмін прабегу—метку—
дабегчы вось дасюль і датуль.

Усё гэта неяк само прышло ў галаву Андрэю, калі ён пачаў
прыглядатца да сваіх нядауніх адносін з Надзяй. „Ігра ня варта
съвetchак“, гаварыў ён сам сабе, ходзячы па пакою ў студэнцкім ін-
тэрнаце.

А цяпер Андрэй заблытаўся, заблытаўшыся, папаў у тупік.

Рады, што ўсе таварышы разышліся, Андрэй думаў і, думачы, аддаваўся ўспамінам. Можа дзеля таго, каб у сваім вопыце знайсці апору, каб цвёрда вырашыць, каб цвёрда сказаць.

Ах, так!.. Маўкліва-таемны лес, які ляжаў на больш як у кілёмэтры ад яго сіняшызай сцяной і прасцягнуўся на некалькі дзесяткаў аж да мяжы з Савецкай Беларусью. Там, на заходзе, гэта таксама быў тупік, высьці з якога было неабходным. Волатыдрэвы хмурна прымалі ўсякага, хто хацеў хавацца пад іх галінамі, хто бег. І многія беглі і бег і ён, Андрэй. Перайшоўши за межы законаў, якія ня мог прызнаць ні яго разум, ні яго пачуцьці, ён адчуваў, што па-за межамі пісаных артыкулаў дэфэнзывы ёсьць новы закон, ня пісаны, але вышэйшы, выконваючы які ён і хацеў забіць правакатара Дуейку.

Узьбягаючы на ўзгорак, паддаўся яшчэ наперад, нават прыгнуўся крыху, энэргічней узмахнулі, расьсякаючы паветра, руکі. Вось ён на самым высокім месцы ўзгорку, і тады-ж прагучэла некалькі стрэлаў ззаду.

Левая рука чамусьці ўзынялася ня ў тахту. Ніжэй локця праравная сарочка і кроў.

„Зачапалі“, скарэй падумаў, чым сказаў.

Быў боль, але большым за яго была цвёрдасць. Крыху прытрымліваючы руку з цёплай чырвонай стужкай, бег далей. Высока на лбу выгнулася нацягненым лукам маршчына думкі і клопату. З вачэй вылецелі дзве стралы і ўпалі за дашчаны плот, які агараджваў невялічкі садок у некалькі дзесяткаў кроакаў адлегласці. Нікога ня было відаць, Андрэй рашуча накіраваўся да яго, такога блізкага і ціхага. Кут саду, самы бліжэйшы да Андрэя, займалі кусты расквіушага бэзу, які калыхаўся пад ветрам сваімі кутасамі, нібы ў сваёй сантымэнтальнасці ня мог зразумець таго, што рабілася ў шырокіх віхурах чалавече дзейнасці і ў вузкіх застойных канавах чалавече агіднасці.

Туды-бл..

Андрэй падбег, моцна ўхапіўся за востры край дошкі праваю (не прастрэленай) рукою і перакінуў сябе цераз плот. Зашамацела гольле, цяжка ступілі на парасткі бэзу яго ногі, і няўжо гэта кволае бэзавае дрэўца, скалыхнуўшыся, сказала: „ай!“

Астаяўся на нагах і ўбачыў, што ён не адзін. Перад ім дзяўчына. У дзяўчыны на твары ня было месца жаху, але на ім было зьдзіўленыне і трошкі гнеў.

Ён ня ведаў, хто яна, у яго пад нагамі валяліся сарваныя і выпушчаныя ёю з рук ад нечаканасці галінкі белага бэзу, а таму стаяў моўчкі і глядзеў ёй праста ў очы, крыху пачырванеўшы. Яна была з распушчанымі валасамі і бяз блюзкі—прычына гневу, як адразу зразумеў ён. Толькі паркалёвая хустка была ўскінута на апеньцу, чудзь закрываючы развойныя, съвежыя грудзі.

Вечер перабіраў пальцамі яго і яе валасы, такі лёгкі ранішні ветрык. У дзяўчыны суровая рыса каля прыгожа акрэсленага рота зрабілася яшчэ больш суровай, запыталася: „табе што?“

Ня полька—па запытаньню дагадаўся Андрэй. Замест адказу падняў левую руку з камяком крыві на далоні ў апраўданьне свайго ўчынку. Закасаўшы хуткім рухам рукаў за локаць, сказаў ціха:

— Жандары паранілі...

— Чаму-ж гэта?

— Са мною будзе тое, што з Саламонам Энгелем,—дабавіў.

Зразумела ўсё адразу, бровы яе ўзыняліся, краплі гневу дзесьці загінулі, шэрыя очы, раней чужыя і варожыя, загарэліся ласкай і спагадаю. Скінула хустку з плеч бялява-ружовых з маленькім загарам (ён цяпер толькі ўявіў сабе ўсю прыгожасць і здаровую правільнасць іх форм—тады аб гэтым ён ня мог думаць), нахілілася над яго рукою, клапатліва абвязала рану сваёю хусткай так спраўна, што не адчуў нікага болю.

— Прамыць трэба,—сказала. Правяла па яго твару поглядам, усыміхнулася.—А я думала, хто-небудзь з нашых хлапцоў. Ой, дасталося-б!

Стаў чуцён ляскат капытаў, Андрэй рупліва падышоў да плоту і ў шчэліну паміж дошак убачыў двух коњнікаў, якія павярнулі хуткім крокам сюды-ж, дзе яго маглі ці выдаць, ці выратаваць.

— Мяне шукаюць,—вырвалася ў яго.

Яна ўзяла зараз-жа кінутыя кветкі бэзу (белага нарвана было больш, чым блакітнага) і хуткім крокам пашла прэч.

Хацеў сказаць ёй, што трэба рабіць, але яна ўжо была далёка паміж дрэвамі і калі здаля аглянулася, то ён зрабіў знак маўчаніні, прылажыўшы пальцы да губ.

„У нязвычайніх варунках сваго роду паветраны пацалунак,“—падумаў ходзячы і крыху павесялеўшы Андрэй; ён разглядаў сябе ў мінулым, як зусім другую асобу і нават крыху іронічна, як часам пісьменнік сваіх герояў.

Так, Андрэй! Ён адчуваў сябе нядрэнна. Забраўшыся ў кусты бэзу і язьміну бліжэй да плоту, каб, у выпадку чаго, можна

было пераскочыць і кінуцца бегчы ў лес, цярпліва чакаў тае гадзіны, калі яму ізноў будзе патрэбным дзейнічаць. Але нявызначанасць стану яго мучыла, прымушвала чутка адносіцца да ўсяго, што рабілася навакол.

Да яго даляцеў гучны рогат жандара.

— Паненка... кветак і яечню!!

Цераз хвіліну па грукату капытаў ён пазнаў, што да лесу паехаў адзін жандар, а другі застаўся на хутары. Справа рабілася дрэннай. Андрэй адчуваў, што папаўся ў пастку, але ўсё-ж хацелася верыць, што пашанцу як-небудзь і вывезе. Рабілася цяжка і нудна. Сарваў кветку бэзу і пачаў абрываць пялёстку за пялёсткай. І чаму ён так нерашуча дзейнічаў, што Дуейка змог уцячы? Даставаў з кішэні рэволъвэр, палажыў на калені. У выпадку чаго рашыў адстрэльвацца. Але гэты рэволъвэр ужо зрабіў адну злосную асечку. Калі ні адзін з таварышоў ня прышоў на вызначанае ў гаю месца для сходкі, бо Андрэй пасьпей іх папярэдзіць, Дуейка сядзеў на пні, крыху хвалюючыся, што ніхто ня прыходзіць. Андрэй хвалаўся ня менш. Няўжо Дуейка, гэты вясёлы хлапец, якога любіла ўся моладзь і які сярод таварышоў па справе быў на добрым ліку, здраднік! Былі дадзеныя і за і супроць. Нерашучасць Андрэя дала магчымасць правакатару адбегчы на некаторую адлегласць. Асечка рэволъвэра яшчэ пагоршыла справу.

Андрэй мусіў, не марнуючы часу, старацца выйсьці сам з бяды, балазе жандары, наведзеныя Дуейкаю, спазніліся.

Праўда, яны ўбачылі яго пасьля, калі пераходзіў поле, але далёкая адлегласць паміж ім і ім скарочвалася вельмі памалу, а страляніна з коняй не давала вынікаў. Сыпешыліся, выпадкова паранілі, але ён пасьпей зьнікнуў з вачэй. Што-ж далей?

Андрэй нэрвова парваў кветку, потым сарваў другую. Пачаў шукаць у бэзовых кветачках „шчасьце“—пяціпадзельны вяночак. Не знайшоў, знайшоў толькі дзевяціпадзельны.

Жандар, які паехаў у лес, звярнуўся. Усюды стала ціха. Запахла разам з пахам бэзу і язьміну яшчэ і нечым ядовым.

„Сынедаюць, напэўна“,—зрабіў вывад. Самы падыходзячы выпадак для того, каб дабрацца да лесу. Падышоў к плоту, дастав рукою за верх дошкі, да так і застыў у позе чакаючae раздумы. Хацелася сказаць дзяўчыне „даруй“, падзякаваць, хоць пабачыць бы яе. Інстынкт самазахоўвання сурова прапанаваў уцякаць, пакуль ня позна. Розум адгукнуцца мог толькі на адно з гэтых пачуццяў. Ён застаўся чакаць.

Хвіліны здаваліся гадзінамі, а потым ён пашоў ад плоту на перад. Ішла яна, лёгка і падскакваючы, з усъмешкай трывогі на вуснах, нібы ў дзіцяці, якое задумала якую-небудзь прадзелку. Махнула рукою, каб ён спыніўся, падышла. Валасы заплеценыя, на ёй самой вышытая чырвонымі кветкамі сукня.

— Спяшайся! Яны яшчэ можа і выпіваць будуць. Тата бутэльку пазнанкі аднекуль вышукаў.

— Пыталіся?

— Яшчэ і як! Казалі: ніхто ня бачыў і ня ведае нічога. Бо яно-ж так і ёсьць, праўда?

— Якая ты...

Зразумела яго погляд.

— Мама ўпікала, што хаджу часам вельмі апушчэнна, як уранку. Пакуль жандары прыехалі, ледзь усыпела ў хату ўскочыць дый сукню надзець.

Рупліва:—А сюды бегчы ня варта, з вакна ўсё відаць, як на далоні. Трэба ў другі бок. Хадзем!

Ішлі хутка, але асьцярожна. Падышлі да хаты, мінулі яе з другога боку. Зьлева—коні, на якіх прыехалі жандары, справа—лес, які здаваўся яшчэ бліжэй.

— Ідзя!—сказала яна ціха.

Сыцінуліся моцна рукі пры разъвітаньні.

— Не забуду ніколі,—ускалыхнулася глыбіня грудзей у Андрэя.

Андрэй выляяў сябе ў думках самымі брыдкімі словамі. А выходзіць, што забыў-жа, забыў. А ў самога вылазіць аднекуль думка, якая заўсёды возьмечца, каб апраўдацца хоць перад самым сабою. Ён-жа ўсё роўна яе ніколі ня ўбачыць. Ня ведае нават яе паштовага адресу, а то напісаў-бы. БССР і „крэсы“. Такія блізкія і такія далёкія. А тут яшчэ Надзяя, вясна, бэз...

— Красуня з фармальна-мастацкага боку,—працадзіў скроў зубы Андрэй.—А яшчэ студэнтка пралетарскай ВНУ. Вадзіла мяне за нос, як бугая з кальцом у ноздры, а я і слухаўся. Канец, усяму канец. Але-ж не, не ўсяму, а толькі такому паганаму флітру.

Андрэй дастае з кішэні ліст, які ён атрымаў пабочнымі шляхам (да чаго ты дайшоў, Андрэй!) і які вызначыў усю велічыню яго паражэння. Блакітнага колеру папера з бэзавым і лантушовым букецікам уверсе з левага боку.

— Бэзавы гэрой,—гаворыць Андрэй пра свайго спаборніка, больш удачлівага, чым ён.—Якая пустата, нават цікавага ліста ня можа напісаць.

Андрэй разглядае подпіс „Жвайкін“ і чытае:

— Ці пабачымся мы да жніўня, ну хоць-бы ў ліпені, будзе
цалкам залежаць ад цябе, мая дараагая Nadine!!!

— Гадзіна! Ня мог нічога больш разумнага выдумаць.

— ... мы зможам правесыці з табою некалькі дзён, тых
дзён, якія ведае толькі адна моладасьць і якія бываюць рэдка ў
нашым занадта прозаічным жыцьці.

— Вужакай у душу залазіць. Уюн! Поэзіі захацеў!

— Пры думах аб табе, я адчуваю аксамітавую скuru твае
шыї і шок, чую твае подыхі, на маіх вуснах гарашу твае пацалункі...

Андрэй ня можа больш чытаць, падыходзіць у кут пакою,
плюе са смакам у плювалку, бярэ шапку і рашае накіравацца да
Алесія, свайго новага таварыша, які толькі нядайна эміграваў
з Заходній Беларусі.

— Алесь! Раскажы, братка, як ты перабіраўся цераз мяжу.
Я ў цябе многае распытаў, а гэтага і ня ведаю.

— Я? Што я, браце, перайшоў, дык нічога дзіўнага. Лепей
я табе раскажу пра тое, як недалёка ад нашай вёскі з аднаго ху-
тара хлапец родам з-пад Вільні ўцякаў. Вось цікава!

— А адкуль ты ведаеш, што ён з-пад Вільні? Хіба ты яго
бачыў? Гаварыў з ім?

— Ня бачыў я і не гаварыў. Але жандары казалі, якія яго
лавілі, што так. Ён-жа, браце, на жандарскіх конях і ўцякаў
такі. Прыйехалі гэта яны за ім на хутар усьлед, але думалі, што
ён, чаго добраага, ужо і ў лес патрапіў. А ў лесе знайсці ня так
лёгка нашага брата. Парашылі гэта яны падсілкавацца, тым болей,
што да лесу поле чыстае. Чалавек, як на далоні відзён. Дзе тут
уцячэш! А хлапец ня дурань. Сядзеў недзе ў садзе, а пасъля пад-
краўся да коня, зьняў з аднаго аброчь, ускочыў на другога, па-
ганяючы яго зьнятаю аброчьцю. Конь рвануў і віхрам панёсься ў
поле. Другі не адставаў, чуючы сябе на волі. Ну, вядома! Хлапец
каня не шкадаваў, ляцеў самym шалёным галёпам, стараючыся да-
сягнуць лесу якмага хутчэй. І кажуць, што каля лесу нават яшчэ
абгледзеўся, спыніўшы каня. Жандары страляюць, ды бяз толку...

Ну так-жа, так! Ён, Андрэй, тады ўбачыў, як выскачылі жан-
дары і як выбеглі ўсе жыхары хутара з хаты. І тады ён яшчэ раз
і ў апошні ўбачыў белую, вышыту чырвонымі кветкамі, сукенку.

Андрэй узяў за плячо Алесія.

— Пачакай, а ці ведаеш ты назву таго хутара, з якога ўцякаў твой
хлапец, а таксама імя і прозывішча тae дзяўчыны, якая жыла на
тым хутары,—сказаў Андрэй, дрэнна захоўваючы сваё хваліванье.

— Чаму-ж не? Ведаю! А дзяўчына-ж прыгожая такая... Завуць яе... Я магу табе дакладны адрас даць. Але, што з табою? І скуль ты ведаеш пра дзяўчыну?

— Гэта быў я...

.....
Ён ішоў у полі па шырокай дарозе з шырокімі думкамі.

Цераз нівы і межы два сабакі гналі зайца.

Ці не таксама, як гэты заяц, ён бег калісьці па полю, уцякаючы ад двух коньнікаў?

Алесь Гародня

Ці ёсьць у нас нэобуржуазная літаратура?

І не дазнаў ніхто-б яе,
калі-б ня гэты пах сымяротны,
што дымам кадзіва ўстае,
такі тужлівы і маркотны!..
(Жылка. „З палёў Зах. Бел.“).

I

Ніхто больш за Леніна ніколі з такой выразнасцю і сілай не падкрэсліваў напалову азіяцкую някультурнасць тае вялізнае тэрыторыі, што камісіі была Расійскай Імперыяй. І мы заўсёды павінны памятаць, што ў сэнсе культурнасці, сярод іншых рэспублік Савецкага Саюзу, наша Беларусь займае далёка ня першае месца. Для пабудаванья соцыялізму патрэбен пэўны культурны ўзровень, гаварыў Ленін. Рэвалюцыя дала нам савецкі лад, работніцка-сялянскую ўладу, дыктатуру пролетарыату,—яна дала нам такім чынам асноўныя прадпасылкі для дасягнення гэтага культурнага ўзроўню. Адсюль—вынікае лёзунг культурнае рэвалюцыі, сутнасць якога раскрыў нам Ленін.

Ленін вучыў нас, што перад усім і раней за ўсё трэба дбаць аб культурным выхаваньні і бяссупынным культурным уздыме *мільёнаў і мільёнаў*. І паколькі гэта так, паколькі арыентацыя на масы ў справе культурнае рэвалюцыі з'яўляецца для нас нечым абсолютна бяспрэчным, мы павінны заўсёды, пільна ўгляджаючыся наперад, старанна азірацца і назад, каб ня зьбіцца са шляху, каб ня страпіць пэрспэктывы, старанна і бяссупынна правяраць сваю мінную працу.

У той-ж час мы не павінны забывацца на тое, што *культура*—гэта толькі адзін з франтоў *клясавае барацьбы*. Вось чаму мы павінны адначасова пільна сачыць за тым, каб гэтая наша арыентацыя на масы мела заўсёды яскрава выражаны *клясавы* характар. Культурная рэвалюцыя—гэта пытанье аб стварэнні пролетарскае культуры. *А проблема пролетарскае культуры*—гэта пытанье аб тым, каб *культурную рэвалюцию* ў краіне право-

дэлі мы, а ня хто іншы, каб мы здолелі масу сялянства пера-
весьці на рэйкі пролетарскае ідэолёгіі, каб мы здолелі дайсьці гэ-
гемоніі ідэя пролетарыяту ва ўсіх галінах духоўнага жыцьця, каб
мы правялі політыку выцісканыня і паступовае пераапрацоўкі
непролетарскіх ідэолёгіі.

Ня гледзячы на ўсю лемантарнасць гэтых выслаўленых намі
думак, у нас на Беларусі знойдзеца нямала такіх таварышоў „ортодоксаў“, якія ў адказ на ўсе гэтых ісціны пачнуць гаварыць пра
розныя „мясцовыя асаблівасці“, звязжут гэтых „асаблівасці“
ў самы заблытана вузел з пытанынямі нацполітыкі, пачнуць спасы-
лацца на неабходнасць будаваныя нацыянальнае культуры, скар-
дзіцца на недахоп працаўнікоў нацыяналаў з пролетарскай ідэолё-
гіяй і г. д. Гэтых таварышы ў газардзе спрэчак, дыскусый, дыспу-
таў заблытаюць пытаныне так, што акрамя туману ды мутнае вад-
зіцы нічога і не застанеца. А ў мутнай вадзіцы, як вядома, дзе-
хто любіць і рыбу палаўць...

Між тым, у съяtle нацыянальнае політыкі проблема куль-
турнае рэволюцыі ніколькі ня траціць свае выразнасці. У сваёй
існасці пытаныне аб нацыянальнай культуре—гэта, між іншым,
і другая форма пытаныня аб пераводзе масы сялянства на рэйкі
пролетарскай ідэолёгіі...

У працягу ўсяго свайго гісторычнага быцьця (ці мо‘ „нябыцьця“)
наш беларускі працоўны народ польскім фэўдаламі і царскім ура-
дам (у хэўры з расійскай і яўрэйскай буржуазіяй) быў прызначаны
да вечнага гібення ў страшэнным, зусім нялюдзкім жабрацтве, у
самых зыверскіх умовах жыцьця. Ён быў прызначаны на асыміля-
цыю, на паступовае выміранье. З гэтага нялюдзкага, звязынага
становіща вызваліў нас Вялікі Каstryчнік, у выніку якога проле-
тарыят заснаваў БССР.

Навошта-ж Беларусь была зроблена асобнай савецкай рэспуб-
лікаю? Эдаецца, ясна. Яна была зроблена гэткаю дзеля таго, каб
на грунце ўліку мясцовых нацыянальных асаблівасцяў, шляхам
выкарыстаныя ўсіх мясцовых сіл і магчымасцяў, як мага бардзей
і як мага вышэй узьніць добрабыт пролетарыяту і сялянскіх гуш-
чаў нашае краіны. Гэта—лемантарная ісціна, але, на жаль, шмат хто
на яе часам забываеца. Між тым—памятаць пра яе неабходна кож-
наму, асабліва-ж тым, хто займаецца будаваньнем форпостаў про-
летарскай культуры на сэктары мастацтва, на сэктары літаратуры
і літаратурнае крытыкі.

Літаратура—гэта, між іншым, і сродак выхаваныня міль-
ённых сялянскіх мас. Пролетарскі пісьменнік дужа добра ўсьве-

дамляе сабе сувязь між яго пісьменьніцкай працаю, і пытаньнем аб культурнай рэвалюцыі, пытаньнем пераводу 800.000 паадзінкавых сялянскіх двароў Беларусі на соцыйлістычныя рэйкі, пытаньнем пролетарскае, комуністычнае пераапрацоўкі ідэолёгіі звыш 4.000.000 нашага сялянства.

Але, на вялікі жаль, далёка ня кожны беларускі пролетарскі пісьменьнік уяўляе сабе галоўнейшыя, харктэрныя асаблівасці перажыванае цяпер нашай краіну, нашай беларускай грамадзкасцю пары. У агульных рысах асаблівасці гэтых складаюцца з перакрыжаваньня наступных момантаў. Папершае, па ўсёй краіне ўзмацніе клясавая барацьба. Падругое, паглыбленне клясавая існасць нашае рэвалюцыі. Патрэбле, наша будаўніцтва ўваходзіць, што, прайдзівей кожучы, увайшло ў новы этап. І, нарэшце, пачацьвертае, разгортвае культурная рэвалюцыя.

Ужо ў мінулым годзе партыйныя рэвалюцыі констатавалі ўзмацненне клясавае барацьбы ў краіне. Але ітдае ўзмацненне адначасова адзначае і ўзмацненне хістаньня ў прамежных пластох грамадзкасці—наогул, у некаторых пластох інтэлігенцыі і культурных працаўнікоў—у прыватнасці.

Узмацненне клясавае барацьбы адбываецца ў умовах паглыблення клясавае сутнасці нашае рэвалюцыі. Мы ўжо не аднаўляем гаспадарку, не—съляпому нават ясна, што мы яе перабудоўваем,—мы будзем соцыйлістычную гаспадарку. Ніводзін мешчанін цяпер ня можа сказаць, што ён за савецкую ўладу таму, што яна аднаўляе гаспадарку, зруйнованую імперыялістычнай і грамадзянскай войнамі, таму, што яна аднаўляе ў дзяржаве парадак, парушаны анархіяй, таму, што яна будзе беларускую дзяржаву. Цяпер кожнаму ясна, што мы ня проста будзем беларускую дзяржаву, але што мы ствараем пролетарскую, соцыйлістычную Беларусь. І гэта прымушае наогул усе хістлівія і недаверлівія элемэнты, асабліва з асяродзьдзя інтэлігенцыі, яшчэ раз і нанова абмеркаваць іх адносіны да савецкай улады.

Савецкі лад ідзе наперад. Той, хто ня ідзе з ім разам наперад, той адстае і апыняеца ўсё больш і больш ззаду. *Разуменінне гэтага прымушае беларускую інтэлігенцыю выбіраць ня проста між савецкай уладаю і кулацкаю „незалежнасцю“ розных паноў Плаўлюкевічаў і Умястоўскіх, але між дыктатурай пролетарыяту і фашызмам, між соцыйлізмам і капіталізмам, між элемэнтамі розных гаспадарчых укладаў, што змагаюцца ўнутры нашае краіны.* І яшчэ: у сувязі з разгортваньнем культурнае рэвалюцыі і гаспадарчага будаўніцтва, у сувязі са ўздымам беларускае нацыя-

нальнае культуры, як у верхніх, гэтак і ў ніжніх яе паверхах, надзвычайна павялічваецца попыт краіны на кваліфікованую культурную сілу з асяродзьдзя беларусаў-нацыяналаў. Гэта апошніяе павялічвае ў беларускай інтэлігэнцыі пачуцьцё грамадзкае патрэбнасці яе працы. Але гэтае-ж пачуцьцё абумоўляе і ўзмацненне працэсаў дыфэрэнцыяцыі ў інтэлігэнціі асяродзьдзя. Адна частка разлуча і безагаворочна звязывае свой лёс з лёсам беларускага пролетарыяту, другая-ж частка ўсё яшчэ ў развазе, усё яшчэ ў хістаннях, ніяк ня можа прымірыцца са сваёй роляй, роляй тэхнічнага выкананіцца дырэктывы пролетарыяту, роляй тэхнічнага будаўніка соцялястычнае культуры. На гэтую частку культурных працаўнікоў найбольш моцна цісьне старая ідэолёгічная спадчына. І ня дзіва, што акурат яны лягчай усяго ўспрымаймаюць настроі, ідэолёгію варожых пролетарыяту клясаў,—новае буржуазіі ў горадзе кулацтва—у вёсцы.

Абруч дыктатуры пролетарыяту не дае ані прастору для буржуазна-кулацкае ідэолёгіі, ані магчымасці ёй вылезці на паверхню грамадзкага жыцця, і прайвіць там сваю актыўнасць. Але ў мастацтве, у мастацкай літаратуре, у літаратурнай крытыцы,—тут яна мае больш магчымасці. І тут можа прасочвацца і часам прасочваецца тое, што сціснута жалезным абручом пролетарскае дыктатуры. Дзеля гэтага ня дзіўна, што тое клясавае *расслаенне беларускай інтэлігенцыі*, аб якім мы гаварылі, *найбольш выразна выступае акурат у галіне літаратуры*. Яна ня толькі ўпłyвае на жыцьцё нашых пісьменнікаў, на іх узаемаадносіны, на формы іх організацыі, на тактыку іх згуртаванньня,—яна выразна адбіваецца і на іх літаратурнай дзейнасці, на іх творах.

Дыфэрэнцыяцыя ў нашых літаратурных колах—рэч ня новая. Яна адчувалася ўжо даўно. У 1926 годзе—яна вылілася ў першы раскол „Маладняка“, з шэрагам рээцыдыўваў у 1927 годзе. *Але, здаецца, ніколі яшчэ не дасягала яна такое напруджанасці, такое гойстросці, як у сучасны момант.* Аб гэтым съведчадзя славутыя „сабачыя лісты“ Язэпа Пушчы, аб гэтым съведчадзя апошнія літаратурныя выступленыні Ўладзімера Жылкі, аб гэтым съведчыцца цэлы шэраг надзвычайна вострых крытычных артыкулаў Кундзіша, „Ул. Ж.“, Тодара Глыбоцкага, і інш. Аб гэтым-же съведчыцца той нялюдзкі гармідар, які ўзыняўся быў навакол поэмы Андрэя Александровіча „Цені на сонцы“.

Між тым, наколькі часта прыходзіцца дагэтуль яшчэ чудзь, што ўсе размовы пра клясавую дыфэрэнцыяцыю нашае літаратуры з'являюцца толькі плёткамі, выдумкамі, фантазіяй хваравітых і злонак-

мерных „склочнікаў“, якія імкнуцца стварыць ідэолёгічную надбудоўку над сваёй „ганебнай“ дзейнасцю.

Аднак, мы маём цэлы шэраг фактаў, якія сведчаць аб tym, што ў сучаснасці мы перажываєм пару энэргічных імкненняў да адраджэння буржуазнае літаратуры, ці, лепш кажучы,—да стварэння нэобуржуазнае беларуское літаратуры. Больш таго—мы маём ужо шэраг твораў, якія ніяк нельга аднесці пад якую-кольвеk іншую рубрыку, як толькі пад рубрыку нэобуржуазнае літаратуры.

У такіх умовах усе цутаркі аб tym, што ў нашай літаратуры жаднае клясавае дыфэрэнцыяцыі няма, гэта—гутаркі (якія, да рэчы сказаць, грунтуюцца на недаўліку ступені развіцця беларускай літаратуры, на прыніжэнні і памяншэнні дасягнутага ёю ўзроўню), зьяўляюцца самым шкодным опортунізмам. Аполёгіі-ж літаратурным творам, што носяць на сабе ўсе адзнакі нэобуржуазнае ідэолёгіі, якія, на жаль, даволі часта прыходзіцца чуць ад паасобных пролетарскіх пісьменнікаў і крытыкаў, часам—нават партыйцаў, зьяўляюцца вельмі небяспечным капітулянцтвам. А ў вуснах некаторых іншых крытыкаў аполёгія твораў нэобуржуазнае літаратуры мае і зусім іншы сэнс,—яна ў некаторых выпадках зьяўляецца зброяю актыўнае барацьбы з пролетарскай літаратурай, з пролетарскай ідэолёгіяй у нашай крытыцы.

Такая тэндэнцыя асабліва небяспечна, бо ня лёгка бывае выкryць адразу яе клясавыя характеристар з прычыны того, што звычайна яна бывае апранута ў самае яскрава-чырвонае адзеніне, і вельмі любіць прыкрывацца „ортодоксальнай“ марксысцкімі сказамі і цытатамі з твораў і прамоў „вождя“. Гэтая псэўда-марксысцкая крытыка можа ўзбаламуці і ўвесці ў аблюдзе шмат каго з нена-практыканых людзей, неспакушоных у справе нашае, гэтае звянае, „літаратурнае склокі“. Пра небяспеку пранікнення гэтае крытыкі ў масы няма чаго і гаварыць. Таму вось і неабходна весьці з ёю асабліва ўпартасце, асабліва заўзятае змаганьне,—імкнучыся заўсёды перад самымі шырокімі масамі выкryваць яе сапраудны сэнс, без усялякіх малімоній, не звязаныя ўвагі на тое, з якіх колаў яна выходзіць. Трэба заўсёды памятаць, што капітулянцтва і актыўнае шкодніцтва заўсёды ідуць разам, рука аб руку.

Адзін з асноўных тээзысаў „Вапп’у“ гаворыць, што „мастак заўсёды зьяўляецца кондэнсатарам съядомасці пэўнае клясы  і яе групавой дыфэрэнцыяцыі“.

Пролетарскі пісьменнік, гэта той пісьменнік, якіі заўсёды памятае і ніколі не забываеца пра свае абавязкі, абавязкі грама-

дзяніна, абавязкі пролетарыя. Ён добра ўяўляе сабе, што яго справа—эта справа пағлыбленыя культурнае рэволюцыі, яго праца—гэта праца, накіраваная, з аднаго боку, да задавалення патрэбаў шырокіх пролетарскіх мас, з другога боку, да прывівання пролетарскае ідэолёгіі мільёнам і мільёнам сялянства.

Таго, хто забывае пра свае грамадзкія абавязкі, таго адносіць да катэгорыі пролетарскіх пісьменнікаў ніяк нельга. Такі пісьменнік часам можа даць рэволюцыі цэлы шэраг каштоўных твораў, але, у той-ж час, захапіўшыся лёзуням: „тварыць, тварыць і тварыць“ ён можа ствараць і рэчы, якія ня толькі ня маюць нічога супольнага са справаю культурнае рэволюцыі, але якія, наадварот, не нясуць у масы нічога, акрамя памылковых поглядаў на жыцьцё, акрамя праста такіх шкодных для справы рэволюцыі настрояў.

Дзеля гэтага трэба падрабязгова, ва ўсіх дэталях уявіць сабе, у якіх формах могуць у нашых сучасных варунках выяўляцца новабуржуазныя плыні ў нашай літаратуры, якім чынам, якімі шляхамі можа прасочвацца ў тым або іншым творы варожая пролетарыяту ідэолёгія.

Шляхі гэтых даволі складаных і вельмі рознастайных. У літаратурах братніх нам народу СССР мы маєм такія яскравыя зъявы, як політычны памфлет („Роковыя яйца“ Булгакова, пэўная частка твораў Замяціна); рэакцыйная ідэолізацыя патрыярхальшчыны (Сяргей Клычкоў); элегічна-маёнткавая містыка (Іван Новіков); пасъядоўны нацыяналізм (у ўстралаўскай рэдакцыі ў аповесіці „Помещики“ Міртава—у расійскай літаратуре і ў „заходніцкай“ рэдакцыі на Украіне,—„Вальдшнепи“ Міколы Хвілявога); ідэалізацыя кулака („Трансваль“ К. Федзіна).

На Беларусі справа абстаіць ня зусім так. Тут—бадай усе гэтых плыні, бязумоўна, маюцца ў наяўнасці, але ня ў гэткай выразнай форме, што зусім зразумела, бо Беларусь ніколі ня мела гэткае моцнае нацыянальнае буржуазіі, якая была ў Расіі і, значыць, і цяпер,—наша новая буржуазія ня мае і ня можа мець гэткіх моцных гістарычных традыцый, як буржуазія расійская, нават калі-б і тая і другая ў сучаснасці былі-б адноўкава моцнымі. Але мы ведаем, што Беларусь пачынае індустрыялізацыя толькі цяпер, і ў сэнсе разъвіцца прымысловасці парыўнальна з РСФСР і УССР яна зъяўляецца старонкай яшчэ вельмі і вельмі адсталай. Мы ведаем, што Беларусь—краіна з экстэнсывнай сельскай гаспадаркаю, неураджайнай глебай і аграрнай перанасялёнасцю, дзякуючы чаму сярэдні прыбытак нашага сельскага гаспадара значна ніжэйшы за сярэдні прыбытак сельскага гаспадара шмат якіх часцін РСФСР

і Україны. І, нарэшце, мы ведаем, што грамадзянская вайна зацягнулася ў нас на больш доўгі час, як у іншых часьцінах Савецкага Саюзу, і ў значна большай ступені разбурыла нашу гаспадарку. Таму і наша новая буржуазія значна слабейшая за сваю расійскую ці украінскую сястру.

І калі, ня гледзячы на гэта, мы ў нашай беларускай літаратуры маем даволі выразных прадстаўнікоў нэобуржуазнае плыні, дык гэта тлумачыца толькі „нацыянальнымі асаблівасцямі“ нашае рэспублікі, гэта тлумачыца тым, што мы дагэтуль не вялі плянавае систэматычнае барацьбы з гэтаю плынню, тым, што яшчэ ня ў поўнай меры выжылі мы ў колах нашае інтэлігэнцыі старыя забабоны аб патрэбнасці „адзінага нацыянальнага фронту“. Гэтыя забабоны неаднойчы прыводзілі да таго, што ў запале змаганья за беларусізацыю, паасобныя нашы грамадзкія і культурныя дзеячы бралі часам пад сваю абарону такія звязішчы, якія нельга назваць іначай, як балічкамі нашага культурнага будаўніцтва. Гэтыя нашы „дзеячы“ бралі такія балічкі пад сваю абарону толькі таму, што вінавайцам іх звязуляўся „беларус“, якога трэба было абараніць ад нападу якіх-кольвеек „русацяпай“. Такім чынам яны солідарызаваліся часам з такімі элемэнтамі, такімі людзьмі, такімі звязамі, з якімі сумленнаму клясава-свяядомаму пролетарью солідарызавацца ў жадным выпадку нельга. На вялікі жаль, такія звязішчы ня ўсюды і ня зусім выжыты яшчэ і дагэтуль, што страшэнна перашкаджае справе змаганья з нэобуржуазнымі плынямі ў літаратуры, і надзвычайна шкодна адбіваецца на справе нашага культурнага будаўніцтва. І ня дзіва, што ў выніку такіх нездаровых умоў мы маем цэлы шэраг яскравых расткоў нэобуржуазнае літаратуры.

Між літаратурай пролетарскай і літаратурай нэобуржуазнай існуе і даволі значная праслойка, якую нельга аднесці ні туды, ні сюды. Да гэтае катэгорыі, якую лепш усяго было-б назваць *літаратурай мяшчанства*, трэба аднесці творы, якія паводле свае ідэолёгіі—у большай ці меншай меры нам чужыя, але ў той-ж час яны не адбіваюць ідэолёгіі кулацтва ці новае буржуазіі.

У нашай беларускай літаратуре варожыя нам плыні пра-
сочваюцца ў форме політычнага ўпадніцтва, пэсымістычнага
падыходу да нашага соцыялістычнага будаўніцтва, народніцкага
затушоўваньня клясавага расслаенія нашага сялянства, зоолё-
гічнага нацыяналізму, ідэалізацыі „слайнае мінуўшчыны роднага
краю“, ідэалізацыі старое вёскі, індывідуальнага сялянскага гаспа-
дараньня, адсталых форм сялянскага працы, поэтызацыі бытэм-

ишины, п'янага чаду і г. д., у форме містыкі, рэлігійных „ісцінна праваслаўных“ мотываў творчасьці. Нарэшце, паколькі гэтак званае „чыстае мастацтва“, ці „мастацтва дзеля мастацтва“ зьяўляецца аднэю з форм адмаўлення сучаснасці, дык соцыял-лёгічны эквівалент яго гэтак сама прыходзіцца лічыць зусім ясным. Тоє-ж адносіцца і да праяўлення ўсялякага бязыдзейнага эстэтнічаньня.

Генэзіс гэтых усіх фактараў зусім не абавязкова адзін і той самы. Таму вось яны і ня могуць паасобку служыць крытэрыям для аднясеньня таго ці іншага твору, ці наогул творчасьці таго ці іншага пісьменьніка пад рубрыку нэобуржуазнай літаратуры. Часам, паасобна, яны могуць прасачыцца і ў творчасьці таго ці іншага пролетарскага пісьменьніка, і тады яны будуць толькі съведчыць аб пэўным хваравітым ухіле гэтага пісьменьніка, аб хваравітых уплывах на яго з боку мяшчанскаага ці дробна-буржуазнага асяродзьдзя; часам спорадычна сустракаючыся ў творчасьці якога-колькве пісьменьніка—яны могуць съведчыць аб адсутнасці ў гэтага пісьменьніка сыштэмы, пэўнае стройнасці ў съветапаглядзе. Зусім іншая справа, калі яны зграмаджаны ў пэўным творы, увязаны ў судэльную сыштэму. У контэксьце яны съведчаць нам, што ў даным выпадку мы маём справу з творам нэобуржуазным.

II

Шмат ужо гаварылася ў нас пра пэсымістычныя настроі, што ў апошні час усё больш і больш настойліва гучыць у творчасьці пэўнае групы нашых пісьменьнікаў. Наконт паходжэння гэтага пэсымізму было ўжо шмат спрэчак. Гаварылі пра ўплыў на такога, напр., Жылку, цяжкіх умоў жыцьця ў окупаванай палікамі Заходній Беларусі; гаварылі пра нейкія цяжкія асабістыя перажываньні некаторых пісьменьнікаў, пра трагедыю „дэклясаванасці“ і г. д., і г. д.—адным словам, старанна капаліцца ў душы паасобных адзінак, часта забываючы пра тое, што псыхолёгія адзінак павінна цікавіць нас, галоўным чынам, пастолькі, паколькі ў ёй адлюстроўваецца той або іншы процэс, якія адбываюцца ў грамадзе.

У кожным разе—зараз, калі пэсымістычныя настроі ў нашай літаратуры не зьяўляюцца паадзінкавым зъявішчам, калі, наадварот яны зрабіліся нечым вельмі характэрным для пэўнае часткі нашае літаратуры, калі яны набылі харектар грамадзкага зъявішча,—шукатць карэнні іх у асабістай псыхічнай організацыі тae ці іншае асобы—рэч больш як наўная.

Пэсымізм наогул — уласцівы клясам, якія ў процесе гісторычнага свайго разьвіцця перажываюць крызіс, або пацярпелі паражэнне. Бадзёраю, оптымістычнаю моваю размаўляла буржуазія эпохі Вялікае францускае рэвалюцыі, але літаратурная творчасць сучаснае буржуазнае Францыі, Нямеччыны, Італіі, і г. д.—у пераважнай сваёй большасці прасякнута пэсымізмам. Паслья паражэння рэвалюцыі 1905 году, у часе панаванья рэакцыі, расійскую буржуазію апанавала хвала самага чорнага пэсымізму. Але паколькі 1905 год быў адначасова і паражэннем пролетарыяту, пэўныя, менш устойлівія, хістлівія яго пласты паддаліся таксама паніцы, унесенай у проці-царысцкі лягер дробнай буржуазіі, і заразілася ад апошняй яе пэсымістычнымі, ліквідатарскімі настроемі.

У сучаснасці — пролетарыят сумежных з намі лімітрафных буржуазных дзяржаў, які пацярпеў паражэнне ў бойках са сваёй буржуазіяй у часе грамадзянскае вайны 1917—1920 гадоў і пазней, таксама, часткова перажывае паласу пэсымізму, што адбіваецца і ў яго літаратуры (уязць хаця-ж бы эстонскіх пісьменьнікаў Альберта Ківікаса, Эдуарда Вільдэ, Ранналета і інш.). Наскрозь пэсымістычнаю зъяўляецца літаратура расійскіх, украінскіх, грузінскіх, беларускіх і г. д. эмігрантаў, прадстаўнікоў клясы, разьбітае ўшчэнт, ходам гісторыі засуджанае на выміранье. Пэсымізм, бязумоўна, з тae самаe прычыны пануе і ў літаратуры расійскае ўнутране эміграцыі (уязць, напрыклад, творчасць Ахматавай).

Іншая справа — наш сучасны пролетарыят. Аб жадным крызісе ў яго шэрагах зараз ня можа быць і гутаркі. Паражэння ён жаднага не пацярпеў, наадварот, з грамадзянскае вайны ён вышаў пераможцам, яшчэ больш згуртаваным, яшчэ больш загартаваным. У цяперашнім яго змаганьні на фронце гаспадарчым і на фронце культурнага будаўніцтва ён мае ўсэы шэраг выдатнейшых дасягненняў, ўсэы шэраг перамог. Значыць, у кожным разе, не з пролетарскіх колаў можа ісці тая плынь чорнага пэсымізму, якую апошні час мы наглядаем у ўсёлым шэрагу твораў беларускае мастацкае літаратуры.

Нават пры павярхойным знаёмстве з сучаснаю беларускаю літаратурою можна дужа лёгка ўбачыць, што ўся яна распадаецца на дзіве дыямэтральна процілеглыя плыні, з якіх адна харектарызуецца бадзёрымі, здаровымі, оптымістычнымі настроемі, моцнаю вераю ў наша соцывязістычнае будаўніцтва, у канчатковую нашу перамогу, а другая, прасякнутая пэсымістычнымі настроемі, хваравітым ныцьцём, адмаўляе сучаснасць, затушоўвае нашы дасягненіні.

Найбольш яскравым прадстаўніком гэтае плыні, на вялікі жаль, зъяўляецца здольны малады поэт Я. Пушча. Вось, як ён сам харктарызуе свае настроі:

Ці я ў тэатры, у рэстаране п'янным,
Дзе радасць распіваюць пад джаз-банд,
Услоды зрок вачэй блакітных вяне,
І ўсюды бачу я жалобны бант.

(III „Ліст да сабакі”—„Узвышша“, № 5).

Тут сама сабою напрашваеща аналёгія: агульна-вядома, што пэсымізм і нуда пануюць у сучаснае буржуазіі замежных краін,— яна стараецца паэбавіцца яе ў многалікіх, так пашыраных цяпер у Заходній Эўропе і ў Амэрыцы музік-холлах, дэнсінгах, яна шукае ратунку ў фокстротах, у джаз-бандах і г. д. Не пазбаўлена гэтага лёсу і наша новая буржуазія. Няўпэўненасцю ў сваім заўтра тлумачыцца тое „рвачаства“, якое зараз так пашырана ў яе практицы і якое часам набывае выключна агідныя формы. Але ў той-жа час нэпман—паспяшаецца выкарыстаць да максымуму сваё жыццё, уязць ад яго як мага хутчэй усё, што толькі магчыма. Таму-та і можна часам у нас наглядаць, як маленькі буржуа, сарваўшы на якой-небудзь ёмка-праведзенай спэкуляцыі некаторы куш грошай, сипячаецца „пракуціць“ яго з такім трэскам, з якім даўнейшае расійскае купецтва „пракучвала“ толькі невялічкую частку сваіх вялізных заробкаў. Пры адноўкавым разымеры заробку даўнейшы расійскі купец хадзіў у юхтавых, мазаных дзёгдем, ботах, у засаленых „шараварах на выпуск“, у „падзьдёўцы“ (ватоўцы), падпяразваўся брудным хвартухом, і лічыў для сябе вялікаю раскошаша забегчы сярод дня „у трахцер“ і загадаць, каб „половой“ падаў яму „пару чаю и полотенце“, а сучасны маскоўскі нэпман ходзіць у лякерках-джымі, у добрым гарнітуры з замежнага сукна пры крахмалёвай манішцы, каўняры і манжетах, а на галаву апранае фэтравы капялюш, аваўязкова „сапраўдны загранічны Борсаліно“. Ён—гэта сама вялікі аматар фокстроту, джаз-банду, рэстаранаў, п'янства. Ён нават прагульвае часам вялікія сумы ў рулетку, у шмэн-дэ-фэр, на таталізатары, або за залатым сталом “у казіно ў „Зона“. Але ўсё гэта не дае яму заспакаеняня. Нуда і пэсымізм застаюцца няўхільнымі спадарожнікамі клясы, засуджанае на съмерць бязълітаснаю жалезнаю хадою гісторыі. Усюды вяне зрок яго вачэй, усюды бачыць ён жалобны бант.

Мы прывялі вышэй цытату з „III лісту да сабакі“, надрукаванага ў № 5 часопісі „Узвышша“ восеньню 1927 году і мы зацьвярджаєм, што гэтыя настроі ў Пушчы зусім не выпадковыя, бо калі верыць датам, падстаўленым ім самім пад сваімі вершамі (а ня

верыць мы ня маём жаднага грунту), дык яшчэ 10 лістапада 1926 г. ён заўважваў у сябе такія пэсымістычныя ноткі:

Няўжко восень мой жудасны юсьць?

Няўжко восень я ў песні нашу.

(„Дні вясны“, ст. 47).

Калі сам Пушча яшчэ, відаць, сумняваеца ў тым, што ў сваіх песьнях ён „носіць восень“, для нас—зусім ясна, што гэта менавіта так,—менавіта восень носіць ён у сваёй песьні, восень чужое нам клясы, засуджанае на пагібел. Што ў сваім пэсымізме Пушча адбівае менавіта ідэолёгію буржуазную, дужа лёгка пераканацца. Для гэтага зусім досьць паглядзець, якім сумным здаецца Пушчу жыцьцё, наша савецкая сучаснасць і ў якіх надзвычайна цёмных танох яе ён малюе:

На дарогах крыжавых
Сівер з ветрам лямантуе

Сыніца мне прастор
І завей у даліне

Ой ды ў садзе
Роніць цвёт-бель вішня.

(„Дні вясны“, ст. 51).

Пушча бачыць толькі сумныя, толькі дрэнныя бакі сучаснага жыцьця. Вось якое ўражанье робіць на яго родная краіна:

Я-ж тулюся ў суне да самотных статуй
І съязза спадае на граніт і мармур.
Беларусь—краіна,—найміцой астатній—
Ў апранасе рванай, днём і ноччу хмарнай.

(„Асеньнія песні“, I. „Узвышша“ № 5).

Колькі-б ня шукаць у „Асеньніх лістох“ Пушчы намёкаў на тое, што вершы гэтых пісаны пра Заходнюю Беларусь, якая стогне пад бела-панскім абцасам—такіх намёкаў знайсьці немагчыма. Значыць, верш пісаны пра нашу Беларусь, пра вольную рэспубліку Саветаў.

Але тады паўстае пытанье: чыёй-жа гэта „найміцой астатній“ яна зьяўляеца? Прыйпусціўшы, што гэтых словаў ў Пушчы зьяўляюцца толькі дужа няўдалым парапананьнем, пэўным рыторычным прыёмам аўтара (гэта прыпушчэнне мы змушаны зрабіць, паколькі лічым немагчымым бяз зусім пэўных, зусім дакладных, неабвяр galных падстаў рабіць па адрасе Пушчы такія сур'ёзныя, абвінавачаныні), мы тым ня менш маем поўнае права запытацца ў

Пушчы: што зъяўляецца для сучаснае Савецкае Беларусі больш харктэрным: тое, што яна ўсё яшчэ ня выбілася з таго жабрацкага становішча, у якое загнала яе расійская, польская, яўрэйская і свая ўласная беларуская буржуазія, ці тое, што яна цяпер заваявала магчымасць змагацца з гэтаю спадчынаю праклятае мінуўшчыны, што яна выкарыстоўвае гэтую магчымасць, што ў вялізных муках, шляхам жорсткіх ахвяр яна,—савецкая працоўная Беларусь, змагаецца за лепшую сваю долю, і нават за лепшую долю працоўных сусьвету? Ці-ж не харктэрна для сучаснае Беларусі акурат гэтае яе гэроічнае змаганье, ці-ж не харктэрна для сучаснае Беларусі яе гэроічныя наляганыні ў справе будаўніцтва соцыялізму, у справе, у якой мы, да рэчы, маём ужо вельмі і вельмі значныя посьпехі? І ці-ж, разыгравая на мяжы двух светаў,—на мяжы Савецкага Саюзу і буржуазна-капіталістычнай Заходніяй Эўропы,—не зъяўляецца наша Савецкая Соцыялістычнай Беларусь форпостам пролетарыяту на адным з найбольш адказных адрезкаў мяжы?

Усяго гэтага—ня бачыць Пушча. Для яго Беларусь гэта толькі старонка, у якой:

У полі на кургане вецер дзіка вые!
Крыльямі лапочуць чорных птушак зграй;
Віхар на кургане танец съмерці грае.
Да яго прысела з жоўтым тварам восень
І музыку ў танец, танец съмерці просіць.

На кургане танец зданьня—ценяў чалавечых,—
Косы распляліся на худыя плечы.
Восень бліжай к сэрцу персі прытуляе,
Аніяк ёй не сагрэцца... Роспач... Лямант.
Віхар завіхрыўся, ускінуў плашч таемны,—
У цемені, сузмроку згаслы зор імгненьні.
Жоўтымі лістамі, зашуршалі далі,
Гэта псалм жалобы ветры ў полі ўзьнялі.
Віхар, рыцар съмерці, апусьціў калені,
Галавой скіліўся перад целам акалеым.

(„Асенынія лісты”, IV).

Курган, вецер, віхар на кургане, зграй чорных птушак, восень з жоўтым тварам, танец зданьняў, ценяў чалавечых, холад, роспач, лямант, сузмрок, згаслы зор імгненьні, пажоўклыя лісты, акалеае цела,—вось што стаіць у вачох Пушчы. Так, ён мае рацыю. Стукат малаткоў Асінабуду, звон рыдлёвак, што рыноц асушальныя каналы ў балотах Палесься, гімн будаўніцтву, якое вядзецца нашым беларускім пролетарыятам, гэта сапраўды „псалм жалобы”

для тых, хто ідзе, ці хоча ісьці супроць ветру рэволюцыі, гэта „танець съмерці“ для засуджанае на пагібель буржуазіі.

І ў той-жа час—Пушча глубока не правы, бо ён ня мае права маляваць нашу Беларусь так, нібы-таяна ўся складаецца выключна з засуджаных на пагібель, але, відаць, блізкіх яго сэрцу буржуа, непманаў, кулакоў. Уся справа толькі ў тым, што, *наша* Беларусь, гэта не Беларусь Язэпа Пушчы. І зусім ня дзіва, што, жывучы даёка ад роднае краіны, людзі, падобныя да Пушчы

Слухалі, ці ў дэйверы хто ня дрогне.
Ніхто, ніхто. Заятвы ланцугамі...
Хтось руکі заламаў у даліх сініх.
(І „Ліст да сабакі“).

Але ня толькі „краіну“, г. зн. вёску, малюе Пушча ў такіх чорных тонах. Жывучы ў буйным савецкім індустрыяльным цэнтры, ён і тут бачыць той-жа бесправственны малюнак і ў той-жа час ён ня бачыць новага жыцьця, што так буйна расквітае на нашых вачох:

Сашчамляю рукі і ўзвіняю ўгору,—
Хоць ня містык духам, не манах пакорны.
Бачу на панэлях бяспрытульны горад,—
Не магу ўхапіцца анік за корні.
(„Асеньнія лісты“, I).

Апошні радок асабліва характэрны. Пушча адчувае, што траціць глебу пад нагамі. Гэты настрой у яго таксама ня новы. У „Днях вясны“ пад датай 15. I. 1926 чытаем:

Я ня знаю, каго цешыць...
(Воўк у восень віе).
На ўсіх съежжаках
Ды завеі,
 ўсё завеі
Сынегавыя.
Хто, ну хто заве ix?
Яны сэрца не атуляць,—
Анямесь-бы ў іхнім шуме.
Загублі песьню залатую,
Загублі ў суме,
На дарогах крыжавых
Сівер з ветрам лямантую.
(Ст. 52).

Значыць, Пушча ня ведае, ці, праўдзівей, ня ведаў, каго цешыць. Але гэта ня мае вялікага значэння. Важна тое, каго ён, хаця-ж бы і несвядома, цешыць, чыім рупарам ён быў, якую аб'ектыўную ролю ён адыгрываў. Свядомасць клясавая, стройная систэма

съветапогляду не зъяўляеца адразу, афармленыне пэўнае ідэолёгіі адбываеца часам толькі вельмі павольна.

Творчасць Пушчы, перагруженая вобразамі, дужа блізкая да сымболізму. Таму часам даволі цяжка бывае дакладна зразумець, каго і што ён хоча паказаць тым або іншым сваім вобразам. Так, напрыклад, цяжка зразумець, каго ён выводзіць пад выглядам гэтага воўка, што вые ўвосень, або каго сымболізуе славуты пушчайскі сабака Жэк. Але, нарэшце, гэта ня мае ўжо такога вялікага значэння. Важна тое, што ў лісьце да Жэка, запрашаючы яго да сябе ў госьці, Пушча малюе перад ім далёка ня съветльны пэрспэктывы гарадзкога жыцця ў умовах нашае савецкае сучаснасці:

Адаеет ня будзеш ты ў парадны кіцель.
Ня будзеш мець заслугі—мэдаля,
Зъбягучца і абступяць цябе гіці,
І будзе шмат іх, дзе ні стань, ні глянь.

(III „Ліст да сабакі“).

Прыблізна гэткім уяўляюць сабе жыццё грамадзян нашае краіны пад уладай Саветаў заходня-эўрапейскія мяшчане, выхаваныя ў адпаведным напрамку брахлівай буржуазнаю прэсай.

Але, каб яно сапраўды было так,—гэтага нешта ня відаць... І нават самы цёмны, ня тое, што заходня-беларускі селянін-бядняк але нават—мэксиканскі пэон ці кітайскі кулі ўжо даўно ня верыць падобнай буржуазнай брахні.

Адкуль у Пушчы гэты душу-разъдзіральны сум? Адкуль ідзе гэты яго запраўдны жудасны пэсымізм? Перш за ўсё з *нівераньня ў моц пролетарыяту, з нівераньня таму, што наша рэвалюцыя фактар запраўды прогрэсіўны*:

Усё-ж ня веру,
Ой, ня веру,
Што мажорам
Граюць на жалейцы,
Што мажор
У прасторы лълецца.
Адлятае ў вырай жораў...
Ну, няхай,
няхай
і гэтак.

(„Дні вясны“, ст. 49—50).

Што ўсе гэтыя настроі не пролетарскія, і не сялянскія,—гэта зусім ясна, аб гэтым гаварыць няма чаго. Наш пролетарыят, загарставаны ў клясавых бойках, будзе соцыялізм, наша сялянства

займаеца зараз аднаўленьнем свае гаспадаркі, інтэнсыфікацыяй яе, пераводам яе на шматпольле, колектывізацыяй, зямляўпаратакаваньнем, мэліорацияй, школьнім будаўніцтвам, і г. д. Пролетарыяту, сялянству—няма калі сумаваць. Сумуе зараз толькі кулак ці нэпман, гэтая два родныя браты, што з кожным днём усё больш і больш трацяць глебу пад нагамі.

Што гэта так, што менавіта кулацка-нэпаўскую ідэолёгію адбівае Пушча, у гэтым можна лёгка пераканацца і шляхам простага супастаўлення асноўных этапаў яго творчасці з асноўнымі гістарычнымі этапамі, што пройдзены за апошнія гады рэспублікай саветаў.

Як вядома, 1924—25 гады—гэта акурат гады, калі наступ наш на капіталістычныя элемэнты нашае пасъляваеннае гаспадаркі толькі яшчэ пачынаўся і не набыў асабліва выразнага характару. У звязку з гэтым кулацкія і нэпаўскія элемэнты тады яшчэ не разьвіталіся са сваімі надзеямі на буржуазнае перааджэнне дыктатуры пролетарыяту, якія ўзбудзіў быў НЭП. Вось чаму пэсімістичныя настроі ў кулацтва і ў нэпманаў тады яшчэ адсутнічалі. У гэтых час—Пушча вышаў на літаратурны шлях і зарэкамэндаваў сябе пісьменнікам з бадзёрымі, здавалася нават—рэволюцыйнымі настроямі.

Але—часы зьмяніліся. Згуртаваўшы свае сілы, упаратакаваўшы самыя галоўныя, асноўныя галіны свае гаспадаркі, установіўшы цьвёрду валюту і г. д.—пролетарыят павёў систэматычны, упарты, пляназгодны наступ на капіталістычны сэктар гаспадаркі савецкага саюзу. І ў хуткім часе—кулак і і нэпман страцілі глебу пад нагамі. Іх апанаваў жах, яны зразумелі, што жорстка памыліліся ў сваёй рабухе на капіталістычнае перааджэнне пролетарскае дзяржавы, яны адчуялі, што зьяўляюцца клясай, засуджанай на зьнікненне. І акурат гэты час у творчасці Пушчы зьяўляецца пераломнім, акурат у гэты час зьяўляюцца ў Пушчы яго першыя пэсімістичныя ноткі.

Вось што хочацца яму рабіць—16-VII—1926 г.:

Лягу касцьмі на руінах,
У сэрцы струхлявіцца злосць.

(„Дні вясны“, ст. 58).

І вось яшчэ, як уяўляе ён сваю будучыню 10-XI—1926 г.

Вольны ведзер мне гімн прашуміць,
А звяр'ё будзе кроў з мяне ссаць.

(„Дні вясны“, ст. 48).

Але прыходзіць 1927 год, восень, і малюнак рэзка зъмяняеца. У зъвязку з антыпартынай дэйнасцю опозыцыі, што шырока разгарнулася ў гэтую пару, рэзка ўздымаецца настрой усіх антысавецкіх элемэнтаў, у тым ліку і нэпманаў і кулакоў. Зноў аднаўляюцца старыя надзеі на „буржуазнае перааджэнне“, на „тэрмідор“, нават—на дзяржаўны пераварот. У літаратуры ўсіх народаў Савецкага Саюзу пачынаюць зноў настойліва, рэзка ўліваюцца ноткі, з аднаго боку—упадніцтва „опозыцыйнага“ напрамку (у Расіі—асабліва гэта адчувалася ў „ультра-левага“ крыла „напастоўцаў“ і ў „Лефе“), з другога боку, чыста нэобуржуазныя плыні (у Расіі—Булгаков), нацыяналістычныя плыні (на Украіне—„Вальшнэпі“) і г. д. У гэтую пару ўздымаюцца настрой і ў Пушчы. У яго пачынаюць гучыць ужо баявыя ноткі:

Нашто-ж мне падхалімам быць, крывіцца,
І ў хмары ўрэзванца чырвоным буслам?

Пытаецца Пушча і разъвівае сваю думку далей:

Лепш вольнымі птахамі рэзакі шыр нябесаў,
І супроць ветру размахнуть крыламі.

Тут ён ужо выступае, як *змаганынік за свае ідэалы*,—яго творчасць пачынае гучэць простым выклікам усіх, хто мысліць інакш.

Хто хоча—кпіце над пісьнярскім лёсам
І бэсьце, лайде у гандлярскай краме.

(„Ліст да сабакі“, I).

Ён ужо ня хоча нават лічыцца з пролетарскай грамадзкай думкаю:

Няхай, няхай гавораць так і гэтак,
А я пішу табе ўжо трэці ліст,
Няхай сабе аблаяць і ў газетах,
Моі ўспомніць часам хто каліс.

У поэты з'явілася нават надзея на тое, што за гэтае ігнараваныне сучаснае яму грамадзкае думкі нехта яго „*калісці*“ ўспомніць. Што гэта за „*калісці*“ такое? Ат,—гэта ня мае значэння, бо факт застаецца фактам: соцыяльныя асновы творчасці Пушчы, іх „соцыолёгічны эквівалент“, зусім ясны.

Калі мы спыніліся на такі доўгі час на пэсымізме творчасці Язэпа Пушчы, дык гэта яшчэ ня значыць, што яго няма ў іншых. У куды больш слабейшай ступені можна знайсці яго і ў творчасці іншых беларускіх пісьменыкаў. Але нідзе і ні ў каго яно не выступае так выразна, як у Язэпа Пушчы, нідзе гэтак ясна не выступаюць соцыяльныя яго крыніцы.

III

Клясавы падыход да жыцьця, да тых або іншых грамадзкіх зьявішч і катэгорый з боку пісьменьніка, як ужо было згаворана, можа выявіцца шмат у чым. Але найбольш яскрава праяўляеца ён тады, калі пісьменьніку прыходзіцца мець справу з такім „тонкім“ катэгорыямі, як, напрыклад, паняцце „народ“.

Мы ведаем, што слова „народ“ любяць у наш час ужываць усе. І ўсе гавораць, што яны „за народ“. Нябожчык, цар Мікола, ва ўсіх сваіх маніфестах прысягаў і бажыўся, што ён „дбае аб народзе“. У Амерыцы Гэнры Форд і прэзыдэнт Гардынг—таксама „дбаюць аб народзе“. У Расіі—Рабушынскія, Савы Марозавы; у нас на Беларусі—абшарнікі Радзівілы і банкіры Полякі—распіналіся і распінаюцца—хто як можа, за тое, што яны—„за народ“. Але гэтые самы „народ“ яны мысьляць сабе толькі як статак быдла, які павінен да дзесятых патоў працаваць на іх палёх, на іх фабрыках. І, калі яго пагоняць, ён павінны, з іх пункту гледжаньня—„абараняць“ са зброяю ў руках недатыкальнасць іх кішэні ад „ворагаў вонкавых“, ці паміраць у заўзятых бойках за які-небудзь „рынак збыту“ для „іх“ прадукцыі, г. зн.—у імя яшчэ большага разбуханьня іх кішэні. Розныя жоўта-зялёныя расійскія Віктары Чарновы, ці беларускія эс-эрты Мамонькі, Грэбы, ці прадстаўнік „партыі праваслаўных сацыялістых-фэдэралістых“ тыпа Язэпа Варонкі, тыя, атрымаўшыя з касы якога-кольвеク Чэмбэрлена добры куш, ці спадзяючыся на падзяку нейкага былога менскага банкіра Поляка—пяюць пра братэрства ўсіх станаў і клясаў, пра мірнае іх су-працоўніцтва. Дзеля гэтага паняцце „народ“ яны разумеюць як нейкае злучэнне ў адзінм статку, як роўных братоў,—і ваўкоў, і авечак,—г. ё. і селяніна, і рабочага, і бедняка, і фабрыканта, і абшарніка, і банкіра. Калі яны гавораць слова „сялянства“,—дык сюды яны адносяць хутараніна-кулака і безвзямельніка, і бясконнага бедняка. І гэта зусім зразумела. Калі распінаешся за клясавую згоду, тады гаварыць аб клясавай дыферэнцыяцыі праста такі нявыгодна.

Дыялектык-марксысты слова „народ“ бадай ня ўжывае. Для яго гэтая занадта шырокая катэгорыя ня існуе. Для яго існуюць клясы. У гэтым адна з асноўных яго адзнак. А замаўчыванье клясавага падзелу „народу“—зьяўляеца таксама аднай з асноўных адзнак чужое пролетарыяту буржуазнае ідэолёгіі.

Ці наглядаеца ў нас у беларускай мастацкай літаратуры такое зьявішча? На жаль, прыходзіцца канстатаваць, што так, наглядаеца-

У кніжцы „З палёў Заходнай Беларусі“, што ня вельмі даўно,—
у гэтым годзе, вышла з друку. Уладзімер Жылка на ст. 16 заяўляе:

Губляць-жа болей немагчыма
І зносіць болей немага;
Народ, Свабода і Радзіма—
На ўсё прышла свая чарга.

На ст. 35 ён зацьвярджае:

Толькі той, хто вера ў цуд—
Лепшу долю курных хат,
Толькі той, хто любіць люд
Толькі той мой любы брат.

Гэты „цуд“, паводле Жылкі, настане зноў-жа такі тады, калі
настануць

Часы, калі з нізін, балот,
З надзеяй ў шчаснасць дзён сьвятлейших
Устане ўзбуджаны народ.

(Ст. 43).

Як-жа ўяўляе сабе Жылка гэтую „шчаснасць дзён сьвятлей-
ших“? Вось як ён яе малюе:

Гэй, гаруны, і бядулі і сумныя,
Ваш гэта чуецца плач?
Годae! Бяседа ў нас шумная,
Ў хаце сялянскай багач.

(Ст. 20).

Нам могуць сказаць, што ўсе гэтыя цытаты ўзяты з вершаў
Жылкі пісаных у 1921—23 гадох у Заходнай Беларусі, у часы,
калі ён ящэ ня вызначыў ня толькі шляхоў сваіх уласных, але і
шляхоў свайго „народу“. Гэта-ж і сам ён на ст. 43 свайго зборніку
прызнаецца, што яму:

Ня відна ўшчэ у завірусе
Куды ляжыць ягоны шлях...

Але на такі протэст мы адкажам, што поўнага збору сваіх
твораў Жылка яшчэ ня выпусціў, ды, мабыць, пры сучасных ва-
рунках і ня зьбіраўся выпусціць. Ён выдаў зборнік вершаў, і ма-
быць, ня горшыя-ж свае вершы выбраў ён для перадачы Дзяр-
жаўнаму Выдавецтву? Гэта ня значыць, што мы хочам сказаць,
што ў яго мабыць лепшых вершаў няма. Зусім не! Ёсьць! Але вы-
браў ён менавіта гэтыя вершы, а не фактычна лепшыя. І гэта па-
казвае нам густ сучаснага Жылкі, і адсутнасць у яго і ў сучас-
насці пролетарска-клясавага падыходу да свае творчасці. За-
праўды, самы горшы вораг Жылкі, калі-б пажадаў справакаваць
яго і скампрамэтаваць перад нашай пролетарскай грамадзкасцю,
ня здолеў-бы зрабіць яму што-небудзь горшае, як выкрасыці ў яго

і ён констатаваў у Жылкі „архаічнасць сымболікі“, „архаічнасць вобразнасці“, „мэтафорычныя акамянерасці“ перапевы мотываў Блока, Бруса, Бальмонта.

Юры Бярозка піша, між іншым: „Архаічны складаны эпітэт, асабліва паказальны“ (ст. 163); „у некатарай частцы Жылкаў зборнік быў напісаны да яго“; „штампы апанавалі пашту“; ёсьць вобразы, мэтафоры, параўнаныні, „якія даўно сталі паказыкамі дрэннага густу“; „зацёртыя эпітэты“.. „Часта густа спатыкаем у Жылкі ня праста бедныя, але дыфэктыўныя рыфмы. Многа ў Жылкі дзеяслоўных рыфм“. „Адітэрацыі часта вельмі прымітыўныя“ (ст. 164).

Даводзіць правільнасць Бярозкавых абвінавачанняў мы ня будзем, бо ён і сам іх дужа добра "абгрунтаваў. Ад сябе дадамо наступныя меркаваныні аб тэхнічнай слабасці жылкаўскага творчасці. Папершае—*івалт над элемэнтарнымі правіламі эўфоніі*. Вучню, здаецца, вядома, што згрупаваньне ў адно месца вялікае колькасці галосных гукаў ці зъбег зычных гукаў (зъявішчы, якія Дубоўка ў сваім вельмі цікавым артыкуле „Некаторыя прыватныя выпадкі мілагучнасці нашае мовы“—„Узвышша“. 1927. № 1, ст. 88 называе „жось“ і „турэц“) рэчы вельмі не мілагучныя, вельмі цяжкія да вымаўлення і ў вершах недапушчальныя. Але гэта не перашкаджае Жылку пісаць: „вецер рве“ (ст. 40), „Лятуць на дэнь у спляснелыя лёхі“ (ст. 40), „досьць наракаць“ (ст. 13), „згадаеш ў той час“ (ст. 59) і г. д.

Падругое, івалт над моваю, напр.:

Але ўжо мкне душа мая
ў сіню даль, за пералескі
(ст. 51);

ці:

ня чудъ птушых съпяванінняў
(ст. 62);

ці, напр., такая мясьціна:

Сонцам спадены чабор,
І густыя сымянуть травы,
Гараачынью з блізкіх поль
Тхне ў паветры нярухавым.

(ст. 55).

Гвалт над моваю асабліва моцна адчуваецца тады, калі Жылка, для таго, каб (зусім штучным спосабам) стварыць рыфму ці захава-

ваць пэўны мэтр перастаўляе ў словах націскі так, як яму гэта захочацца, напрыклад:

Вечер съязыліва
Ўторыць яму;
Лозы жахліва
Вяжуць думу
..... (ст. 23).

Хто съпіць і здолець недужс сон
..... (ст. 44).

Пагодны ясны дзень. У полі і ў бары
Паветра хмельны пах, съмяюща сонца коскі
А ў хаце бел абрус, падходны блін—дар боскі
І щасцьцем съвеццца мужчыня твары
..... (ст. 44).

Шпаркі і съмелы ў захопленні
..... (ст. 49).

Бяздум'е броваў ня прывабна
І на твары спакой цяжкі
..... (ст. 73).

І радасцьць магутна
Ня ўзлёціць над ім
..... (ст. 79).

Іх калёраў, нязлічаны скарб
..... (ст. 77).

Адсутнасць у Жылкі самакрытыкі праглядае і ў тым факце, што гэты чалавек, які вядомы ў нас за знаўцу беларускае мовы, ужывае *вялікі лік русіцызмаў*, нічым *неапрайданых*, якія съведчаць нават аб адсутнасці ў яго пачуцця мовы. Вось прыклады: „мінуўшых“ (ст. 42), і „паросшы“ (ст. 40), „узьняўшыся“ (ст. 56), „ветрык драмаўшы“ (ст. 81), „мамэнты“ (ст. 43), „жду“ (ст. 44), „жджом“ (ст. 35), „гадкія“ (ст. 41), „змысл“ (ст. 41) і г. д. На ст. 101 заместа слова „дзёран“ Жылка ўжыў расійскае слова „дзяярмо“, палічышы, відаць, яго беларускім. Між тым, парасійску яно ўжываецца ў сэнсе ня зусім цэнзурным, а пабеларуску яно зусім ня ўжываецца...

Але што ў Жылкі горш усяго—гэта *івалт над сэнсам*. Запраўды, чым, акрамя адсутнасці самакрытыкі, можна растлумачыць наяўнасць у яго вершах наступных, нікому, акрамя аўтара, незразумелых, абсолютна бяссэнсоўных сказаў:

Божа! ў съведкі
Працоўных голаў
Знаны ўпартасцю
Разбух (ст. 21).

Тут думка аўтара абсолютна незразумела. Але нават тады, калі думка яго і вельмі добра зразумела, не заўсёды ясна бывае, чым ён думае. Напр., вось верш: „Люблю ня знаючы пущіны ісьці

праз лес, балота „гаць“ (ст. 37). У гэтым вершы Жылка пералічвае ўсё тое, што ён любіць рабіць, і атрымліваецца, што ён, між іншым, любіць:

„Прайсьці ўздоўж вёскі беднай, шэрай
З панурым радам сумных хат
І думадзь; як ты тут ня мерай,
А ў беднаце гаруе брат.“

Запраўды,—ёсьць што любіць: думка надзвычайна прыемная... Вось яшчэ адна такая пэрля творчасці,—калі нават ня лепшая: у вершы на (ст. 38) Жылка піша пра ланцугі роднай краіны наступнае:

Я звону іх цяжкому
Склаў песнью не адну—
І не аддам нікому
За ўсякую цену.

Папершае, што не аддам: самыя ланцугі, іх цяжкі звон, ці песньню? А падругое,—„за ўсякую цену“,—гэта значыць за абы якую; і мімаволі напрашваецца пытаньне: а за пэўную, дакладна акрэсленую, напрыклад, за высокую цену—аддаў-бы Жылка нешта ці не? І тут зноў зусім не зразумела, чым думаў Жылка, калі пісаў гэтых радкі: галавой ці, напрыклад, нагамі, ці мо^т так, ня думаючы зусім пісаў, што рукі самі на паперы выведуць...

Такім чынам мы бачым, што вершы Ўладзімера Жылкі ня зліку тых, якія запраўды могуць захапіць чытача... Зусім інакш аbstаіць справа з Язэпам Пушчаю. Гэты апошні—бязумоўна выдатны поэта. Вышэй ад яго як у сэнсе ідэолёгічным, гэтак і ў сэнсе Формальна-мастацкім, у сэнсе поэтычнае тэхнікі, з ліку нашае пісьнярскае моладзі можна паставіць хіба толькі Дубоўку, Аляксандровіча і Дудара. Да таго-ж трэба адзначыць, што з усяе яго творчасці ў сэнсе формальна-мастацкім найбольш удалымі вершамі з'яўляюцца акурат тыя, якія ў сэнсе ідэолёгічным з'яўляюцца з нашага пункту зроку найбольш паскуднымі. Акурат гэта прымушае нас адносіцца з асаблівую трывога да пэрспэктыў далейшага разьвіцця гэтага, бязумоўна выдатнага поэты, і асабліва пільна сачыць за далейшай яго творчасцю.

Калі поэт галоў на грудзі звесіць,
Няўжо краіне ён тады ня сын?

Так пытаецца Пушча ў III „Лісьце да сабакі“. Зьевешваць галоў на грудзі, сумаваць „сыну краіны“ бязумоўна не забаронена. Але Пушчу трэба нарэшце зразумець, што справа не ў самім суме, а ў тым, у якія формы гэты сум выліваецца.

Калі мы на такі доўгі час спыніліся на разглядзе творчасць Пушчы і Жылкі, дык гэта зусім не таму, што сама па сабе творчасць гэтых пісьменьнікаў зьяўляецца вялікай небяспекаю. Наадварот, мы лічым, што да тae пары, пакуль Пушча і Жылка застаюцца ў нашай літаратуры зъявішчамі адзінкамі,—ніякай асаблівай небяспекі для пролетарыту творчасць іх складаць ня можа, але для нас важны самы факт: на Беларусі, як і ў іншых савецкіх рэспубліках, ёсьць нэобуржуазная літаратура. Правая небяспека ў нас ёсьць, і гэта зъявішча зусім законамернае, пасколькі ў нашай эканоміцы побач з элемэнтамі соцыялістычнымі пакуль што маюцца і элемэнты прыватна-капіталістычныя.

Калі няма жаднага грунту для пераацэнівання сучаснага стану гэтае плыні, дык гэта яшчэ зусім ня значыць, што можна недаацэніваць яе пэрспэктыў у пэўных політычных або экономічных умовах, у якіх мы можам апынуцца. Заплюшчваць вочы на гэтую небяспеку нельга ні ў якім разе. Мы павінны пільна сачыць за разьвіццём нэобуржуазнае плыні ў нашай літаратуре, мы павінны прышчапіць масам імунітэт да яе, шляхам шырокае і систэматычнае растлумачальнае кампанії, выкryваючы перад масамі яе соцыяльна-клясавую нэпманска-буржуазную існасць.

І ў той-ж час мы павінны шырока паставіць справу вучобы нашага пісьменьніцкага маладняка, каб не дапусціць, каб апошні падпаў пад уплыў варожых нам элемэнтаў, пад уплыў чужой нам ідэолёгіі. Апошняя магчымасць была-б асабліва небяспечная у такой пераважна-агранай краіне з распыленай дробнай паадзінкай сельскай гаспадаркай, як наша Беларусь.

У такіх умовах асабліва важнае значэнне набывае тое, як становіцца адносна гэтых нежаданых нам плыніяў тыя або іншыя літаратурныя групоўкі.

Тут мы таксама маем шэраг цікавых фактаў. Мы маем на ўвазе выключна шкодную лінію, якая настойліва праводзіцца ў часопісу „Ўзвышша“.

Гаварыць што-небудзь конкретнае на тэму пра „ўзвышаўскіх“, „Вісарыёнаў“ і „вісарыёнчыкаў“ надзвычайна цяжка, бо галоўная іх адзнака — гэта здольнасць вельмі многа гаварыць і, нарэшце, нічога не сказаць. Гэтую іх здольнасць у свой час зусім правільна зауважыў Тодар Глыбоцкі. Дый сама гэтая тэма настолькі вялікая, што памеры данага артыкулу не дазваляюць нам разглядзець яе з патрэбнаю дакладнасцю.

Рэдакцыя часопісу „Ўзвышша“ ў прадзягу мінулага году зымі-щала на яго старонках артыкулы Кундзіша, у якіх гэты апошні,

з упартасцю, вартай лепшае тэмы, дыскрэдытаў выдатнейшых нашых пролетарскіх пісьменьнікаў. Спачатку некаторыя таварыши былі схільны разглядаць гэты факт, як нешта выпадковае, ня звязанае з агульнай лініяй, узятай часопісам „Узвышша“ ў галіне крытыкі, прычым самую гэтую лінію такія таварыши ў лепшым выпадку ўяўлялі сабе вельмі цьмяна, а то і зусім не ўяўлялі.

Другія лічылі, што пáасобныя таварыши з „Узвышша“ у даным выпадку выкарыстоўваюць часопіс для асабістых склочніцкіх разрахункаў. Справядлівасць вымагае прызнаныня, што гэтага бязумоўна, наўнага погляду съпярша прытрымліваўся і аўтар гэтага, артыкулу. І, нарэшце, былі (і зараз яшчэ ня вывеліся) звыш усялякае меры наіўныя людзі, якія прыймалі (і прыймаюць) кундзішаўскія выбрыкі за чистую монету.

Але вось ня вельмі даўно, у № 2 (8) „Узвышша“ за г. г. Юры Бярозка выступіў са сваім артыкулам пра творчасць Уладзімера Жылкі. Нельга сказаць, каб Бярозка пахваліў Жылку. Не, зусім нават наадварот. Ён надта добра давёў нявысокую каштоўнасць жылковых твораў. Але... Юры Бярозка—формалісты. У першую чаргу ён крытыкаваў жылкову творчасць з боку формальна-мастацкага. А калі справа дайшла да зьместу—па нямаведама якіх прычынах Бярозка пачаў даводзіць, што Жылка „заслужыў права“ на эпіграф, які ён даў у сваім зборніку „З палёў Заходній Беларусі“. А эпіграф гэты ўзяты з Блока, наступны:

Всей душой слушайте музыку революции.

Мы ня ведаем, якім мотывамі ў даным выпадку карыстаўся Юры Бярозка. Магчыма, што ён хадеў падзалаціць крыху для Жылкі горкую пілюлю свае крытыкі. Эрабіць гэта яму было даволі лёгка, паколькі ён, як формалісты, наогул, відаць, занадта вялікага значэння зьместу не надае. У кожным разе—гэта надзвычайна добры ўзор таго, да чаго можа дагаварыцца той, хто ў справе літаратурнае крытыкі аддае перавагу форме і забывае пра самую галоўную мэту, якой павінна служыць наша літаратура, пра пролетарызацыю ідэолёгіі чытача.

Але ў даным выпадку—цікава ня гэта. Цікава тое становішча, у якім апынулася рэдакцыя часопісу „Узвышша“. З аднаго боку, паводле Кундзіша, Цішка Гартны—нічога ня варты, а Андрэй Александровіч—мешчанін; з другога—ж боку, паводле Бярозкі—Уладзімер Жылка вытрыманы на ўсе 100 проц. марксystы-„ортодокс“. Вось гэта—дык „установачка“! Сапраўды—„няма збавеніня, апрач пекнатаў“, як сказаў Уладзімер Жылка.

Лінія, якую праводзіць у галіне крытыкі рэдакцыя „Узвышша“, зусім ясная. Яна складаецца ў першую чаргу з адмаўлення факту існаванья пролетарскае літаратуры, з адмаўлення магчымасці яе існаванья, з затушоўванья ідэолёгічных момантаў у літаратуры, з адначасовым высоўваннем на першы плян момантаў формальна-мастацкіх, з затушоўванья соцыяльнае шкоднасьці варожых нам літаратурных тэорый, з замазванья эстэтычнымі словазвязяржэннямі значэння літаратуры, як фактара клясавае барацьбы, і г. д. І, як мэтод для правядзення гэтае лініі, мы маём: цквянне выдатнейшых нашых пролетарскіх пісьменнікаў і абарону ідэолёгіі выявных прадстаўнікаў нэобуржуазнае літаратуры. Лінія—зусім ясная. І соцыолёгічны эквівалент яе—гэта сама ясны.

Каб расцеяцца некаторыя непараразуменіні, якія могуць быць у выніку гэтага апошняга нашага выводу, прыходзіцца з усёй катэгорычнасцю заявіць, што мы зусім ня ставім знака роўнасці між рэдакцыяй часопісу „Узвышша“ і згуртаваннем „Узвышша“ у цэлым. Лінія рэдакцыі—гэта лінія большасці кіраунікоў згуртаванья. Але мы ня лічым, што гэта ёсьць лінія ўсіх членоў згуртаванья.

Так ці інакш, заканчваю наш артыкул, яшчэ раз падкрэсліваючи, што нэобуржуазная плынь у нас на Беларусі зусім выражана аформілася як у галіне мастацкае літаратуры, гэта і ў галіне літаратурнае крытыкі. І ў гэтым, паўтараем, няма нічога нечаканага, нічога дзіўнага. Гэта зъявішча зусім законамернае. ЦК РКП(б) констатаваў яго ў расійскай літаратуры яшчэ ў чэрвені 1925 году:

„З другога боку, складанаеца гаспадарчага процэсу, адначасова рост супярэчлівых і нават проста адна-аднай варожых гаспадарчых форм, процэс нараджэння і ўзмацнення новае буржуазіі, які выклікаеца гэтым разъвіццем, няўхильная, хаця ў першы час і не заўсёды ўсьвядомленая цяга да яе часткі старое і новае інтэлігенцыі; хэмічнае вылучэнне з грамадзкіх глыбінь новых і новых агэнтаў гэтае буржуазіі,—усё гэта павінна няўхильна адбівацца і на літаратурнай паверхні грамадзкага жыцця.“.

(Рэзолюцыя „пра політыку партыі ў галіне мастацкае літаратуры“. „Праўда“ № 147, 1-ае ліпеня 1925 г.).

У 1925 годзе, значыць, у Расіі ўсе гэтыя зъявішчы наглядаюцца. Паколькі Беларусь складае частку таго-ж самага грамадзкага-экономічнага організму, што ў Расіі, паколькі ў ёй адбываюцца ўсе тыя-ж самыя грамадзкія процэсы, у нас трэба было чакаць

адбіцьца іх і на літаратурнай паверхні нашага жыцьця. Цяпер—
яны ў нас ужо ёсьць. Якія-ж вынікі павінны мы рабіць з гэтага
факту?

Бухарын у сваёй „Тэорыі гістарычнага матэрыялізму“ піша:
„Можна сказаць, што мастацтва ёсьць сродак „абграмаджаньня
пачуцьця“, або, як зусім правільна вызначыў Л. Толстой („Што такое
мастацтва“)—„сродак эмоцыянальнага заражэння“.

Трэба зрабіць так, каб паасобныя чужыя нам творы не заражалі-б эмоцыянальна масу наших чытачоў у бок нежаданы для справы
будаўніцтва соцыялізму. Эмаганьне за чыстату ідэолёгіі ў літа-
ратуры—гэта змаганьне за прышчапленье нашаму сялянству
пролетарскае ідэолёгіі, гэта змаганьне за тое, каб сялянства не
падпала пад уплыў варожых нам элемэнтаў.

Адмаўленне-ж наяўнасці ў нашай літаратуры нэобур-
жуазных плыняў, якое наглядаецца часам з боку паасобных тава-
рышоў, якія любяць гаварыць, што яны „маюць на тое мандат“,
з'яўляюцца або інтэлігенцкім съюніцтвам, або дужа шкодным
опортунізмам. А наконт „мандатаў”—дык у наш век гэтым гуч-
ным словам наўрад ці можна зрабіць вялікі эфект, асабліва, калі
сапраўднасць іх падлягае вялікім сумнівам. А ў некоторых пры-
ватных выпадках мімаволі напрошваецца думка: ці не пра такі
мандат пісаў калісьці Крапіва ў сваёй байцы?

Кнігапіс

Янка Купала. Збор твораў, том IV.
Выданыне БДВ, Менск, 1928 год.
Ст. 226. Цана 2 руб.

У IV том збору Я. Купалы ўвайшлі часткаю старыя творы гэтага поэты, напісаныя яшчэ ў дарэволовуюційны перыод яго творчасці, менавіта драматычныя поэмы „Сон на кургане“, „Адвечная песня“, „На папасе“, часткаю-ж зробленыя ім пераклады „Песні аб палку Ігараўым“ і вядомае опэры Монюшкі (словаў Ўладзімера Вольскага) „Галька“.

Для таго, каб правільна ацаніць рэчы, зъмешчаныя ў IV томе Я. Купалы, трэба ня ўпускаць з вачэй таго становішча, у якім знаходзілася маладая беларуская літаратура ў канцы першага і ў пачатку другога дзесяцёгодзьдзя нашага веку, і тую ролю, якую ў гэты час адыгрываў у ёй Я. Купала.

Бяспрэчна, што як „Сон на кургане“, так і „Адвечная песня“ напісаны ў густа містычных танох, зъяўляючыся данінаю, адданаю вялікім беларускім песняром, павевам сымболізму, якія панавалі ў тую эпоху, у соцыяльных адносінах нібы-та зусім нам чужыя. Але гэта толькі надворнасць. Фактычна-ж у гэтых сваіх творах Купала мастацкі паказаў жыцьцё тагочаснае беларускае вёскі, загнанае, зацаванае, разбуранае жыцьцё беларускага селяніна, — голоднага, бяспраўнага, забітага, які шукае долі-щасціцца, і замест щасціцца

знаходзіць ланцугі, астрог, катаргу, голодную съмерць свае сям'і. Малюнкі, якія даюцца Купалам, з непадробнаю шчырасцю сапраўды, як кажуць, „хапаюць за душу“. У свой час яны не маглі ня ўплываць на съядомасць чытача ў бок самага энэргічнага яе рэволюцыёнавання.

Пісьменык па існасці—сялянскі, Янка Купала ў сваёй творчасці тады, у дарэволюцыйны перыод, быў яскрава-выражаным рэволюцыянэрам, якім ён заставаўся і ў наш час. У гэтым яго вялікай заслуге.

У „Адвечнай песні“ і ў „Соне на кургане“ Купала пуката, выразна і ў той-же час зусім праўильна адбіў эпоху. І менавіта тamu, ня гледзячы на ўсесь сымболізм, на ўсю містыку, якою праскнуты гэтыя рэчы, яны ня трацяць для нас свае каштоўнасці, чытаюцца з німеншай цікавасцю, як 15—20 гадоў таму назад.

Што датычыцца зъмешчаных у гэтым томе перакладаў, дык аб іх гаварыць многа ня прыходзіцца. Янка Купала вядомы як першакласны перакладчык.

Вельмі шkода, што Беларускае Дзяржаўнае Выдавецтва выпускае збор твораў Янкі Купалы вельмі марудна (за 4 гады 4 томы) і ў выданыні надзвычайна дарагім. Выдаць чатыры кніжкі збору твораў Янкі Купалы, якія разам каштуюць 8—10 рублёў, г. зн. ня даць

магчымасьці масаваму чытачу чытаку свайго поэту. Збор твораў даступны толькі кваліфікованым інтэлігентам, якія атрымліваюць спед-стаўкі і высокія аўтарскія гонорары. Сапраўдныя беларускія народ,—работнікі і селяне, якім і прысьвяціў усё сваё жыццё народны поэта рэспублікі Янка Купала,—набыць гэтых творы ня можа. Гэта—буйнейшыя грэхі кіраўнікоў нашага выдавецтва, і трэба падумаць, каб самым энергічным чынам і ў самым тэрміновым парадку яго паправіць. Трэба зрабіць так, каб творчасць народнага поэты Беларусі пранікла ў самыя глухія куткі нашае рэспублікі, каб поўны збор яго твораў зрабіўся настольнаю кнігаю кожнага беларускага селяніна, кожнага работніка, так як гэта зроблена, напрыклад, з „Кабзаром“ Шэўчэнкі на Украіне.

А. Веркія.

Андрэй Александровіч, Угрунь.
Выд. II, БДВ, Менск, 1928.
Ст. 125. Цана 75 кап.

„Угрунь“ Андрэя Александровіча выклікала звыш 20 водгукуў у форме рэцензій і крытычных артыкулаў у прэсе беларускай, украінскай, расійскай. Першае выданье гэтае кніжкі разышлося менш як за год,—выпадак у гісторыі беларускага кніжкі вельмі рэдкі, а для зборніка вершаваных твораў—выпадак выключны.

Чым-жа тлумачыць такі буйны посьпех кніжкі Андрэя Александровіча? Нам здаецца, што адказ на гэта пытанье надзвычайна просты: Творчасць Александровіча—гэта не бязгрунтоўная лірыка аматараў пяшчотных дзяячоў ці жаночых прыткненняў, не гультайская жыццё якога-небудзъ

болбата-„есенізатара“, няпоўнагодняга кандыдата ў самагубцы, не снобістычны сум местачковага „эстэта“. Творчасць Александровіча—гэта простая надстройка над базісам вялікага будаўніцтва маладое клясы, гэта—соцыяльны заказ,—заказ шматмільённае нашеа прадаўнае масы.

Александровіч—ідзе ў нагу з жыццём. У гэтым—галоўная каштоўнасць яго вершаў. І посьпех іх—як найлепшы адказ чытачоўскае масы на няпрыстойныя наўгаты Кундзіша на маладога пралетарскага поэту, якія мелі месца ў мінулым годзе на старонках часопісу „Ўзвышша“.

У першым выданьні „Ўгрунь“ вышла восеньню 1927 году. У сэнсе тэматыкі новага (для Александровіча) яна бадай нічога не дала. Але затое ў галіне формальна-мастацкай у гэтай кнізе заўважваецца значны поступ Андрэя Александровіча. Перш за ёсё кідаецца ў очы надзвычайная мілагучнасць вершаў, мілагучнасць, дасягнутая шляхам увядзення вялікага ліку прыгожых, вельмі ўдалых і добра ўвязаных са зьместам вершу алітэрацыі, жывімі сувязямі рыфмамі і надзвычайнай гнуткасцю рытмаў. Тут мы сустракаем і вельмі прыгожыя новыя і орыгінальныя вобразы, неабшарпаныя і незатасканыя нашымі літаратурнымі аничнікамі эпітэты.

Як і іншыя кніжкі Александровіча, „Угрунь“ напоўнена урбаністычнымі мотывамі, як і іншыя яго зборнікі, яна прасякнута радасцю новага жыцця, радасцю будаўніцтва. Але радасць гэтая—не беспадстаўная, не напятая. Александровіч зусім не „казённы оптыміст“. Дыяпазон яго творчасці даволі шырокі. І адмоўныя

і сумныя бакі жыцьця ня выходзяць за поле назіраньня поэты. Але Андрэй Александровіч апісвае тыя ці іншыя жыцьцёвия звязы не як старонік-назіральнік, а як непасрэдны ўдзельнік рэволюцыйнага змаганьня. І як удзельнік вялікага будаўніцтва — ён усяму ведае правільную цану. Як барацьбіт—ён верыць у свае сілы, у сілы тае клясы, сынам якой ён зьяўляецца. Адгэтуль вынікае тая бадзёрасць, якою прасякнута яго творчасць, той оптымізм, які адчуваецца ў кожным яго вершу, у кожным яго радку.

Александровіч—увесь у колектыве. Александровіч ня мысліць сябе па-замежамі колектыву. Ен жыве жыцьцём колектыву, хварае яго болем, радуецца яго радасцю. Адгэтуль—шчырасць і рэалізм яго творчасці,—творчасці члена колектыву, аб колектыве, для колектыву. Вось у гэтым і схаваны сакрэт посьпеху Александровіча. Тут прычына таго замілаваньня, з якім адносяцца да яго творчасці чытачы-рабочыя, чытачы-сяляне.

На вялікі жаль, сярод нашае пісьменніцкае моладзі ёсьць яшчэ шмат людзей, якія не разумеюць творчасці гэтага, бязумоўна, лепшага з нашых пролетарскіх поэтаў, якія яшчэ дагэтуль ня хочуць прызнаваць высокое мастацкае яе каштоўнасці. Але харектэрна, што не разумеюць Александровіча акурат тыя, хто і ў іншых пытаньнях выказвае поўнае неразуменіне ўсіх велічы нашага будаўніцтва, неразуменіне тых грандыёзных задач, якія ставіць перад намі культурная рэвалюцыя, што на нашых вачох адбываецца ў Краіне Саветаў. Александровіча не разумеюць тыя, хто яшчэ дагэтуль жыве прадваеннай нормай, хто ў сваіх „крытычных“

разважаньнях імкнецца клясавую, пролетарскую эстэтыку падмяніць старызнай, мяшчанска-інтэлігэнцкай кісьляцінай, хто ў сваіх творах падносіць рабочаму і селяніну свой беспрадметны гультайскі сум, „ледзянныя гітары“ і глуха-местачковую снобістычную орыентацыю на дауніх грэкаў і на антычных лесьбіянак.

Посьпех кніжкі Александровіча зьяўляецца як найлепшым для іх адказам з боку шырокіх работніцка-сялянскіх мас.

Параўнальна з першым выданнем зьмены ў текстыце другога выдання невялікія. На жаль, са зборніку выкінуты трапны верш „Налева-леваю“ і даданы чатыры новыя вершы: „Беларуская марсэльеза“, „Панскі падарунак“, „Таварышы, з намі вясна“ і „Штурм“, з якіх першыя два прысьвечены справе „Грамады“ і вядомы большасці нашых чытачоў, бо друкаваліся ў газетах.

Мы з нецярплювасцю чакаем ад Александровіча яго наступнае кніжкі. Мы ўпэўнены, што яна будзе яшчэ больш каштоўным укладам у нашу паэзію.

Алесь Гародня.

Полымя, беларуская часопісі літаратуры, політыкі, экономікі, гісторыі. 1928 г. № 5. Дзяржаўнае Выдавецтва Беларусі. Менск. Стар. 175. Цана 1 р. 25 к.

Разглядаемы намі нумар „Полымя“ зьяўляеща першым нумарам, калі часопіс перажывае ў сваім жыцьці некаторыя зьмены: папершое — новы склад рэдакцыі, падругое — часопіс пераходзіць на месячную, хоць і меншую па ліку аркушоў.

Гэта дзяве прычыны вымагаюць ад нас аднесціся да часопісі

больш сур'ёзна і з большымі патрабаваньнямі.

Што мы бачым у рэдзензуюмынумары? Тоё, што ў ім $\frac{2}{3}$ часткі месца занята матэрыялам публіцыстычна-навуковага зъместу і ў займаемай частцы мастацкімі рэчамі пераважаюць пераклады Іоганэса Бэхэра і Гергарты Поля.

Манэра перакладаў была заведзена „Ўзвышшам“, там яно неяк к месцу, у „Полымя“-ж пераклады сваімі памерамі (мы ўстрымліваемся ад ацэнкі зъместу) заціраюць беларускія мастацкія рэчы. Такое ўражанье атрымоўваеш ад чытаньня, факт, аб якім трэба рэдакцыі падумаць.

Спынім сваю ўвагу на матэрыяле публіцыстычна-навуковым. Тут трэба адзначыць артыкул проф. І. Пічэты „Польска-савецкая адносіны і Рыскі мір“, праўда, артыкул ня скончаны, але надзвычайна цікавы і праплівае шмат съвята на асобныя моманты з гісторыі ўзаемаадносін Польши з саюзнымі рэспублікамі ў 1920 г. Проф. І. Пічэта ў сваіх навуковых працах і досьледах залежды краянацца актуальных тэм. Гэтым сваім артыкулам ён кладзе пачатак вывучэння цікаве эпохі ў нас, якая да гэтага часу мала прыцягвала нашу навуковую думку.

Цікавая праца С. Барысёнка „Хведар Еўлашэўскі, беларускі практик-юрысты XVI веку“ (аўтар вядомае працы „Утворення проф. адвокатури в Литов.-рускій державе“ і шмат іншых). У ёй аўтар дае нарысы жыцьця і працы беларускага юристага Еўлашэўскага па яго-ж уласных запісах. Адначасова высьвяляе і некаторыя агульныя факты з жыцьця Літоўска-Беларуское дзяржавы, як становішча ў той час дробнае шляхты, земскі суд ды іншае.

Далей ідзе артыкул М. Каркліна „Пэрспэктыўнае плянаваньне народнае гаспадаркі СССР і БССР“. У ім аўтар дае аналіз разьвіцьця нашае народнае гаспадаркі за апошнія гады і пэрспэктывы на яе далейшы ход. Каштоўныя месцы артыкулу для практыкаў, дзе аўтар аналізуе стан і пэрспэктывы народнае гаспадаркі БССР.

Артыкул М. Шчакаціхіна „Народнае мастацтва ў Савецкім Саюзе“—быў бы значна цікавейшым і каштоўнейшым, каб у ім быў дадзены ўсебаковы разгляд сучаснага народнага мастацтва Украіны і Беларусі, а не адно толькі пералічэнне відаў яго. Слабы артыкул Ф. Вэйскопфа „Агляд чэха-славацкай літаратуры“.

Вывад па гэтай частцы. Адсутнічаюць як пераклады з украінскага, а таксама і інформацыйныя артыкулы аб культурным жыцьці і культурных задачах сучаснага Украіны. Тая сувязь, якая зараз наладжваецца ў нас з Украінай, вымагае ад нас, а гэтым цікавіцца і нашая грамадзкасць, каб мы ў сваіх часопісіх адвялі належнае месца гэтай інформацыі. Гэта вымагае ад нас нават абавязак вежлівасці (бач „Червоний шлях“). Будзем спадзявацца, што гэтая хіба рэдакцыя будзе выпраўлена.

Пярайдзем да разгляду мастацкай гаспадаркі часопісу. Тут перш за ўсё прыцягвае нашу ўвагу пачатак аповесці Я. Ліманоўскага „Над абрывам“.

Па таму размаху малюнку, які даецца аўтарам у пачатку, відаць, што рэч будзе значнае мастацкае каштоўнасці. Па свайму сюжету і апрацоўцы фабулы аповесць нагадвае „Недзю“ Юр. Лібедзінскага. Незакончанасць аповесці не дазваляе нам выказаць некаторыя меркаваныні аб яе

мастацкай вартасыці і аб пісьменьніку, як прозаіку.

З вершаў неабходна адзначыць „Камрад“ М. Грамыкі—цікавы сваім інтэрнацыяналізмом; і верш Ал. Салагуба „Два другі“, які захапляе сваім съветлым оптымізмам і падкупающим лірызмам пачуццяй.

У заключэнні трэба адзначыць, што, скарашіўшы матэрыял навукова-публістычага зъместу і за-лішня пераклады з чужаземнае мовы, на іх месца даць мастицкія рэчы беларускіх аўтараў (як гэта рабілася раней) і адначасова некаторыя працы аб жыцці і дасягненнях сучаснай Украіны. Ад гэтага часопіс можа толькі выграць.

С. Баркоўскі.

„Червоний Шлях“. Громадско-політичны і літературно-навуковы журнал. Харкаў. Дзяржавнае Выдавецтва Украіны. 1928. № 7. Стар. 274. № 8. Стар. 216. Цана паасобнага нумару 1 руб. 80 кап.

Часопіс „Червоний Шлях“ ёсьць адна з лепшых украінскіх часопісяў па вартасыці друкуемага там як мастицкага, гэтак і іншага матэрыялу і зьяўляецца надта багатай і цікавай па зъместу.

Перш-на-перш у рэцэнзуемых нумарох ідзе прыгожае пісьменства. З орыгінальных вершаў у гэтых нумарох зъмешчаны: у № 7—В. Сасюры, Май—Дніпровіча і Мік. Сайко, у № 8—А. Грэбінкі, Т. Масэнка, В. Руніна і А. Ручынскай. З гэтых вершаў захапляе сваёй шырасцю верш В. Сасюры—„Беларусь“ і сваёю магутнасцю верш Т. Масэнкі — „Вакзал“.

З перакладных вершаў ёсьць: у № 7—М. Багдановіча „Варажба“ (пераклад М. Драй - Хмары) і

А. Александровіча „Заўжды казалі нам“ (пераклад В. Сасюры); у № 8—два перакладзеных з чэскае мовы вершы Яраслава Зайфэрта (пераклад Ант. Паўлюка). Пераклады беларускіх вершаў зроблены вельмі ўдала і чытаюцца надта лёгка.

Трэба наогул адзначыць, што ў № 7 „Ч. Ш.“ падана шмат матэрыялу аб Беларусі. Апрача двух памянёных вершаў-перакладаў і вершу В. Сасюры, падана наступнае: Арк. Любчэнка—„Сінявская сястра Украіны (падарожныя нататкі)“. Нататкі гэтая ёсьць вынік падарожжа украінскіх песьняроў улетку гэтага году па Беларусі. Напісаныя надта лёгкаю моваю, яны захапляюць чытача шырасцю і замілаваннем. Да таго-ж, аўтар падаў шмат вестак па гісторыі нашае краіны, аб сучаснай эканоміцы і пэрспэктывах. Таму гэтая нататкі зъяўляюцца не проста поэтычным нарысам, а складаюць з сябе грунтоўную, стала абаснаваную працу.

Далей ідзе артыкул проф. Кааст. Харламповіча—„Становішча украінцаў і беларусаў у Польшчы“, у якім даецца нарыс адносін польскага ўраду да гэтых дзявёх нацыянальнасцяў.

Нарэшце ідзе артыкул М. Касцяровіча (сакратара ЦВК Беларусі)—„Беларускае Краязнаўства“. Аўтар дае гістарычны нарыс краязнаўчага руху па Беларусі, потым стан сучаснага краязнаўства і пэрспэктывы яго далейшага развицця і, нарэшце, спыняецца на краязнаўчым руху сярод тых беларусоў, што жывуць у Латвіі, Літве і ў Польшчы, дзе пануюць зыдзек і ўціск.

І яшчэ ў аднай працы ў гэтых нумары ўспамінаецца аб беларусах. Гэта—артыкул А. Хаменка: „Да

нацыянальна-культурнай хара-
ктыстыкі люднасці Савецкае Ук-
раіны (перапіс 17 сінегня
1926 году)“. Тут падаюцца сталыя
лічбы складу насельніцтва УССР,
прычым беларусы складаюць
усяго $0,26\%$. Трэба адзначыць,
што процэнт гэты ў гарадох знача-
на большы ($0,7\%$), чым у вёсках
($0,16\%$). Усяго-ж беларусоў па
Украіне налічваецца 75842.

З іншых артыкулаў, зъмешчаных у № 7 „Ч. Ш.“, трэба ад-
значыць артыкул Б. Якубскага—
„Творчая эволюция Максіма Гор-
кага“ і ўспаміны К. Ванчэнка—
„Спогады украінскага лицедія“. Апошні артыкул каштоўны для
гісторыі украінскага тэатру. Пра-
цяг яго—у № 8.

З прыгожага пісьменства ў № 8
ёсьць, апрача пералічаных вышэй
вершав, наступныя творы: М. Чар-
няўскага—„Під чорною корогвою“,
О. Яснага—„Рэйд Мірана Греч-
ки“ і Р. Азарх—„Григор'евщина“. Першы з гэтых твораў—апавяданье М. Чарняўскага—пачаўся
друкам у № 7 і канца яшчэ няма.
Па ходу дзеі нельга нічога прад-
бачыць: у двух рэцэнзуемых нумарох мы маем яшчэ толькі пачатак,
завязку. Але трэба сказаць, што гэтая завязка інтрыгуе, цікавіць
чытача, і, мяркуючы па завязцы,
усё апавяданье павінна быць ці-
кавым. Таксама надта цікава апа-
вяданье О. Яснага—„Рэйд Міро-
на Гречкі“.

„Рэйд Мірана Гречкі“—гэта
рэйд старшыні сельсавету па роз-
ных установах з тae прычыны,
што ў яго вёсцы школа „завалюеть-
ся“. Абышоўшы ўсіх бюрократуў аж да акругі ўключочна, ён на-
кіраваўся да Харкаву, куды і да-
браўся пеша; там трапіў пад ма-
шыну, у больніцы ў яго ўсё вы-
пыталі, даведаліся аб гэтым, дзе

трэба, і справа пайшла ў ход. А
тым часам школа ўсё такі разбу-
рылася. Апавяданье гэтае пакідае
вельмі значнае ўражаныне.

Калі ў № 7 „Ч. Ш.“ выдрука-
вана шмат матэрыялу аб Беларусі,
то № 8 мае ня менш матэрыялу,
датычнага Чэха-Славаччыны. Тут
мы маем: два апавяданьні Ярасла-
ва Гашэка: „Саліданае прадпры-
емства“ і „Сярод прыяцеляў“,
апавяданье Ўладыслава Вачнур-
ы—„Апошні мядзьведзь на Шу-
маві“ і два вершы Яраслава
Зайфэрта. Апрача гэтага, ёсьць
артыкулы Ф. Вайскопфа—„Агляд
чэскае літаратуры“, Белакрыніц-
кага—„Ужы Волькер“ (з сучас-
нага чэскага літаратунага жыцця),
артыкул аб рэвалюцыйным пісь-
меньніку, і, нарэшце, М. Ванека—
„Экономічныя проблемы Чэха-
Славаччыны“, досьць грунтоўны
артыкул.

У гэтым-же нумары ёсьць вель-
мі грунтоўны артыкул проф.
М. Лазінскага—„Польска-літоўскі
конфлікт“ (Да хара-
ктыстыкі ад-
роджанага польскага імперыяліз-
му). У гэтым артыкуле даецца
сапраўдная ацэнка гэтай спрэчцы.

З іншых артыкулаў у № 8 трэ-
ба адзначыць досьць цікавы па
сваёй пабудове артыкул А. Лей-
тэса—„Аркадзь Люкчэнка“ (з кні-
гі „Сілуэты украінскіх пісьменні-
каў“) і артыкул Ів. Тэліга—„Пуш-
кінская тэматыка ў Куліша“.

Надэвычайна багаты ў „Ч. Ш.“
разьдзелы „Хроніка“ і „Бібліогра-
фія“, асабліва апошні. Досьць
паказаць на тое, што ў двух рэ-
цэнзуемых нумарох зъмешчаны
рэцэнзіі на 29 розных кніжок і
часопісаў.

Нарэшце, у абодвух нумарох
ёсьць разьдзел—„Сярод кніжных
навін“, дзе падаюцца вёсткі аб
новых кнігах па прыгожаму пісь-

менству, крытыцы і тэорыі літаратуры і мастацтва, па гісторычнай, навуковай, політычнай і іншай літаратуры.

Наогул, часопіс „Червоний Шлях“ з'яўляецца аднай з лепшых часопісіяў Савецкага Саюзу.

Бар.

Літературная студия „Рэзда“:
A. Крайский. Что надо знать начинаяющему писателю. Вып. I, Выбор и сочетание слов. Выд. „Красная Газета“. Ленинград. 1927 г. 133 стар. Цана 60 кап.

A. Крайский. Что надо знать начинаяющему писателю. Вып. II и III. Построение рассказов и стихов. Выд. „Красная Газета“. Ленинград. 1928 г. 183 стар. Цана 75 кап.

За апошня 2-3 гады значна павялічыўся лік кніжак у дапамогу пачынаочаму пісьменьніку. І гэта зусім зразумела. Калі на пытаньне: аб чым пісаць—адказвае жыцьцё, то на пытаньне: як пісаць, як аўладаць матэрыялам—павінен адказаць падручнік.

Некаторая кніжкі адразу даюць „універсалы“ рэцэпты, як зрабіцца пісьменьнікам (!?), іншыя толькі імкнуща пашырыць веданье прыёмаў мастацкае творчасці.

Якраз да другога віду кніжок і належаць разглядаемыя намі кніжкі Крайскага.

Такім пэўным звужэннем тэмы яны выгодна (карысна) адрозычваюцца ад такой, досыць вядомай кніжкі, як Шэнгелі „Как писать статьи, стихи и рассказы“, (Масква, 1926 г. 78 стар. Цана 70 кап.). Там аўтар захоплены мэтамі універсалізму прызначае сваю кніжку і для рабкора, і для пачынаочага журналіста (часапіца), і для пачынаочага поэты і белетристы.

Зразумела, такі шырокі ахоп асоб, на якіх орыентуецца кніжка, яя мог не зрабіць кніжку нездавальняючай ні адну з паказаных груп.

Калі-б у кніжцы Шэнгелі была зроблена ўстаноўка на пэўную катэгорию чытачоў, то зъмест кніжкі павінен быў-бы стаць вузей і глыбей і павялічыў-бы гэтым яе вартасць для чытача. Якраз такое звужэнне і паглыбленьне зъместу мы наглядаём у кніжках Крайскага.

Склаліся яны з артыкулаў аўтара, якія друкаваліся ў „Літаратурной студы“ Ленінградзкага часопісу пачынаочных пісьменьнікаў „Рэзда“.

Мэтай Літ. студыі „Рэзда“ было пашырэнне кругавіду пачынаочага пісьменьніка, азнаёмленне яго з слоўным матэрыялам і прыёмамі яго апрацоўкі.

Вядомыя цяпер асобнымі кніжкамі, яны, на нашу думку, будуть не бескарысны пачынаочаму пісьменьніку, які запраўды хоча разабрацца ў асноўных пытаньнях апрацоўкі літаратурнагаматэрыйялу. Першы выпуск цалкам прысьвечены выбару і спалучэнню слоў.

Спачатку аўтар засталаўлівае ща на пытаньнях сутнасці мастацкай літаратуры. Потым у раздзелях: „выбар слова“, „прыёмы, якія аргументованы на выбары слоў“, прыёмы, якія грунтуюцца на колькасці і разъмяркоўванні слоў, „мілагучнасці і гукаперайманні“ аўтар на значным ліку прыкладаў як з сучасных, так і з старых пісьменьнікаў распрацоўвае пытанні, якія ў поэтыцы носяць назvu поэтычнай лексыкі, поэтычнага синтаксу і эвфоніі (мілагучнасці).

На слова, на самы асноўны матэрыял пісьменьніка пачынаочыя ў большасці дагэтуль не зварочваюцца належнае ўвагі, таму зусім

зразумела, што аўтар увесь першы выпуск цалкам прысьвячае гэты тэме.

Другая кнішка (вып. II, III аб'яднаны разам) разглядае два пытанні: пабудову апавядання ў і пабудову вершаў.

Першая частка другой кніжкі закранае ўсе галоўнейшыя пытанні, якія тычацца пабудовы апавядання ў. Ня зусім удалым трэба лічыць яго падзел на апавяданні простыя і складаныя, бо мяжа паміж імі ў яго прыкладах адчуваецца слаба. Але далей ён сам згаджаецца з умоўнасцю такога падзелу (стар. 64).

У другой частцы, якая кажа аб пабудове вершаў, ён разглядае мэтрыку і рыфміку.

Заканчываецца другая кнішка цікавым разъдзелам, дзе аўтар дае спробу разгляду і выпраўлення вершаў. Зразумела, некаторыя яго паляжэнні тут досыць спрачны, паколькі яны носяць асабовы характар, аднак гэты разъдзел усё-ж мае пэўную цікавасць.

Да дадатных бакоў кніжкі варта аднесці зъмяшчэнні шэрагу здым-

каў з рукапісаў Пушкіна, Дастанеўскага, Гогаля, Талстога і Лермантава. Гэтыя ўзоры паказваюць, як упарта і старанна працавалі над рукапісам выдатныя расійскія пісьменнікі.

У канцы шэрагу разъдзелаў даюцца ссыпісы твораў, якія раюцца для прачытання, і адначасна некаторыя заданні для самастойнай працапроцессу.

У канцы кніжкі ў спэцыяльным дадатку даюцца адказы на заданні; так што, працаўшы тое ці іншае заданне, кожны можа праверыць, наколькі яму удалося правільна яго развязаць.

Цана кніжок нізкая.

Гэтыя кніжкі, зразумела, не зьяўляюцца ўсеахапліваючай энцыкл-пэдыяй нават для пачынаючага пісьменніка, але яны досыць добра распрацоўваюць асноўныя пытанні аб слоўным матэрыяле і яго аформленні, веданне якіх неабходна для кожнага працаўніка ў галіне літаратуры.

Мих. Аляхновіч.

Хроніка

БССР

У „Маладняку“

* № 11 часопісі „Маладняк“ будзе юбілейным нумарам, дзе будуть падведзены вынікі працы Маладняка за пяць год.

* У лістападзе м-цы г. г. адбүдзеца зъезд БелАПП'я з наступнай павесткай:

1) Справа здача ЦБ і рэвізыйнай камісіі.

2) Справа здача нацсэкцый.

3) „Творчыя шляхі пролетарскай літаратуры“, — даклад прадстаўніка ВОАПП'я з садакладам прадстаўніка Маладняка.

4) Становішча марксыцкай крытыкі ў беларускай літаратуре.

5) Творчасць „Маладняка“ ў сувязі з пяцігодзьдзем організацый.

6) Сучасныя плыні ў беларускай літаратуре.

7) Аформленыне БелАПП'я.

8) Выбары Праўлення Белар.-АПП'я.

9) Бягучыя справы.

* У сувязі з надыходамі сьвяткавання юбілею БССР, Маладняк зварочвае ўвагу ўсіх сяброў на неабходнасць сур'ёзна ўзяцца за творчую працу, у якой-бы быў адбіты гэроічны шлях БССР за 10 год.

* Разам з гэтым будзе праведзены цэлы шэраг літаратурных выступленьняў Маладняка.

* М. Нікановіч напісаў роман з сучаснага жыцця „Усьмешкі зарніц“.

✓ * У хуткім часе ў „Маладняку“ пачне друкавацца аповесць В. Кавала.

* М. Гарэцкі піша кніжку аб гісторыі, творчасці і дасягненнях Маладняка; матэрыял будзе часткамі друкавацца ў часопісі.

Сярод пісменнікаў

* Якуб Колас падрыхтаваў і здае для друку ў БДВ II т. сваіх твораў, куды ўваходзяць дробныя поэмы, шмат якія з іх перапрацованы нанава.

* БДВ перавыдае кніжкі: Тарас Гушча — „На рубяжы“ — 3 выд. Янка Купала — „Безназоўнае“ — 2 выд.

* М. Чарот піша апавяданье „Горад, сачы како?“

* Кузьма Чорны падрыхтаваў да друку романы: „Зямля“ і „Поле і вецер“.

* М. Зарэцкі напісаў новую п'есу „Белая ружы“, якая будзе друкавацца ў Маладняку.

* Т. Кляшторны піша новую поэму „Апошні акорд“, — пачне друкавацца з № 6 „Узвышша“.

* Я. Пушча здаў у БДВ поэму „Цень консула“.

* А. Ляжневіч працуе над новым кіно-сцэнарыем пад называй „На пераломе“, з эпохі грамадзянскай вайны на Беларусі.

* У колегію Наркамасьветы БССР унесена прапанова аб наданьні годнасці народнага артыста рэспуб. організатору і кіраўніку вандроўнага тэатру Ўл Галубку.

* БДВ здало ў друк роман вядомага німецкага пролетарскага пісьменьnika Іоганэса Бэхера: „Адзіная справядлівая вайна“.

УССР

* ДВУ выдае поўны збор твораў Паўла Тычыны. Рыхтуецца і ў гэтым годзе выйдзе з друку першы том.

* Наркамасьветы УССР абвясыць конкурс на проэкт помніка поэту Тарасу Шэўчэнку.

* У Щэўці выданы зборнік апавяданьняў Міхайлы Кацюбінскага швэцкаю моваю.

* У Парыжы вышаў першы нумар двухтыднёвой газэты „Новая Україна“. Газэта асьвятляе культурна-экономічнае жыццё.

* Камісія гістарычнага слоўніка пры ВУАН падрыхтавала да друку I том укр. гістарычнага слоўніка памерам 40 аркушаў, пад рэд. проф. Тымчэнка.

* „Літературная Газета“ (орган ВУСП’у) пераклала на украінскую мову „Нататкі пра Україну“ маладнякоўца Іл. Барашкі, якія зьявіліся ў выніку падарожжа экспкурсіі „Маладняка“ па Украіне.

* Сябра украінскага „Маладняка“ Т. Масэнка ўклаў зборнік артыкулаў і літаратурна-мастацкага матэрыялу ў дапамогу комсамольскім ячэйкам пры правядзеніі МЮД’у.

Кніга зьявітае на сабе ўвагу прадуманаство зъмешчанага матэрыялу.

РСФСР

* Выдавецства „Маладая Гвардия“ выпускае ў хуткім часе наступныя кніжкі:

А. Аросева — „Повесть о людях советской страны“.

Я. Окунёу — „Грань“, роман.

Г. Аляксееў — „Тени стоящего впереди“, роман.

А. Алтаеў — „Когда разрушаются дворцы“, гістарычны роман.

Р. Трацьцякоў — „Дэн - ШыХа“, аповесьць.

* Выдавецства „Зямля і Фабрика“ друкуе вялікі роман Еўдакімава — „Заозер'е“; перавыдае сэрыю романаў Гелсуоры — „Уласьнікі“, „Пад цяжарам ярма“, „Белая малпа“ і інш.

* „Маскоўскі рабочы“ выпускае „Храбрый портняжка“ — Матэ Залка.

„Доч рэволюцыі“ — Джона Рыда. „Пасажыры трэцяе класы“ — Гора.

„Пытаемся“ — Рэнэ Ханжэнэ.

* Выдавецства „Недра“ заканчвае выданьнем твораў В. Верасаева і П. Раманава.

У хуткім часе выйдуць З тома поўнага збору А. Бібіка — „На чорной полосе“ — „Старый токарь“ — „Жесткая учеба“.

Німеччына

* Арнольд Цвэйг (аўтар раману „Барацьба за сержанта Грышу“, лепшы пісьменьник заакопнай мінулай вайны) працуе над двумя далейшымі томамі будучай трэлігіі „Грыши“.

* Выдавецства Element выпусцила новую кнігу Лео Банія „Мікалай II“.

* Вышаў з друку II том успамінаў Артура Галічэра пад агульным

загалоўкам „Маё жыцьцё ў гэты час“ (1917—25 г. г.).

* Вышла антолёгія маладой лірыкі „Мы моладзь“ пад рэд. Эрыха Кунтэра і Ганса Пфлуга.

Англія

* Ліэм О'Флахерці (ірландскі радыкальны пісьменнік) скончыў роман „Забойца“.

* Джонс Гелеуорці апублікаваў дэзве інтэрмэдіі аб форсайтах (гальярэя тыпаў ангельскіх уласнікаў) і роман „Лебядзіная песня“.

* Уэлс працуе над новай кніжкаю „Жыцьцё Кацярыны Уэлс“; вышай роман „Адчыненая замова“.

* Альфрэд Оліванта напісаў наукоўска-фантастычны роман „Будучае“.

Амэрыка

Супроць новага роману Эптона Сінклера „Бастон“ пачалося ганенне з боку ўраду.

* Флойд Дэлл перарабіў у п'есу свой роман „Нежанаты бацька“, у якой гіранічна абмалёўвае моральную вузасць дробнай буржуазіі. П'еса ім пераслана ў СССР.

* Вышай „Хлеб і агонь“, роман Чарльза Р. Уолкера.

* Томас Толмэдж выпусціў салідную працу „Гісторыя архітэктуры ў Амэрыцы“.

* Вышай роман Рут Сэкоў „Сям'я Баньні“ з вясковага жыцьця.

* Элізбэт Карбэт гэроем сваёй кнігі „Уот“ узяла вядомага поэта Уота Уітмэна (распаўсюджаны ў Амэрыцы жанр романаў-біографій).

Францыя

* Выдавецтва Флуры выпусціла II т. біографіі Дэлакруа—„мастака, гравэра, пісьменніка“, напісаная Рэймонам Эсколье.

* Вышла новая кніга Ромэн Ролана „Леаніды“.